

30к-1

1149

30к-1

1149

ЛЕТАПІС ДРУКУ БССР
★
ЛЕТОПИСЬ ПЕЧАТИ
БССР

ДАПАМОЖНЫЯ ПАКАЗАЛЬНІКІ
1968

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
1968

2 II

МІНСК 1969

Лісов. на герб. 2000

30к-1
1149

ДЗЯРЖАВНАЯ БІБЛІЯТЭКА БССР ІМЯ У. І. ЛЕНІНА
КНІЖНАЯ ПАЛАТА БССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА БССР ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
КНИЖНАЯ ПАЛАТА БССР


ДАПАМОЖНЫЯ ПАКАЗАЛЬНІКІ
ДА №№1—12(СТУДЗЕНЬ—СНЕЖАНЬ)
ЛЕТАПІСУ ДРУКУ БССР

Часть II

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
К №№ 1—12 (ЯНВАРЬ—ДЕКАБРЬ)
ЛЕТОПИСИ ПЕЧАТИ БССР

Часть II

МІНСК 1969



ПРАДМЕТНЫ ПАКАЗАЛЬНІК НА КНІГІ

- Абавязальства права, савецкае, 1999
- Абагравальныя сістэмы 1625
- Абарона Брэсцкай Крэпасці 194Гг. 326
- Абознакаваныя вырабы 1490
- Абразіўныя станкі, каталогі 1107
- Абутак 1469
- пашука па індывідуальных за-казях 1092, 2085
 - ремонт 1092, 2035
- Абутковая вытворчасць, адыходы, выкарыстанне 27
- вынаходніцтва і рацыяналізацыя 1822
- Агітацыя 1578
- нагляднаы метады 1009
- Агітпаязды 1008
- Аглапарыт, вытворчасць 354
- Аграметэаралагічныя назіранні, Брэсцкая вобл. 184
- Віцеб. вобл. 185
- Аграрнае пытанне ў Заходняй Беларусі. 1920-1939гг.737
- Адзенне 1469
- мастацкае афармленне 338
 - мадэлі 1967-1968гг.347
 - пашука, уніфікацыя 2061
 - размеры і рост, стандарты-зачыя антрапалагічная 1460
- Адзенне ханочае, кройка 342-43
- пашука 342, 344
- Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне БССР 1998
- Адрэзныя станкі 554
- каталогі 2039
 - надзейнасць 1274
- Азёры, БССР 18
- Акадэмія навук, БССР 2116
- бібліяграфія выданняў 102
- Акуляры 1146
- Алгарытмізацыя працэсу 755, 1089
- Алгарытмы 19
- Алгебра 2120
- выкладанне 17
- Алгебра вышэйшая 1078
- Альховныя лясы, БССР 1138
- Амерыканская аграрыя ў В'етнаме 1057
- Амерыканскі імперыялізм 1426, 1974
- ідэалогія 1426
- Аналітычная геаметрыя 2018
- Аналагавыя вылічальныя машыны 1619
- Англійская мова 2159-61
- хрэстаматы 282
- Анкалогія 1145, 1681
- Антыбіёткі, скарыстанне ў ветэрынарыі 1825
- скарыстанне ў хіжвалагадоўлі 1825
- Апалубачныя работы, тэхніка бяспекі 26
- Апэчная справа 2101-02
- Арганізацыя 788
- Арганізацыя вытворчасці, бібліяграфія 1032

- Організація кіравання І35а, І798
- Організація праці 9ІІ-І2, 920, І084, І794; - Дені-накан І3ІІ
- бібліяграфія 658, І788
- Арматура електраасвятляльная, цана 92І
- Археалагічныя помнікі, БССР 3І4, І375; - Прыдняпроўе 3І6
- Арыфметыка, задачы 72
- Асумальныя сістэмы І480
- будаўніцтва І75
- праектаванне ІІ27, І480
- Асудэнне сельскагаспадарчых зямель, меліярацыя І3І8
- Асфіксія 376
- Атамная фізіка 902
- Атэізм на Гродзеншчыне І968
- Атэізм у мастацкай літаратуры 398
- матэрыялы для культурна-асветных устаноў І030
- Атэізм у мастацтве, матэрыялы для культурна-асветных устаноў І030
- Атэістычная прапаганда - Гл. Навукова-атэістычная прапаганда
- Аўтамабілі І666-73, І858-59
- догляд і абслугоўванне 784, 2090
- электраабсталяванне, няспраўнасці 55
- эксплуатацыя 942
- Аўтамабілі грузавыя І485
- Аўтамабільны спорт І387
- Аўтамабільныя дарогі, рамонт і ўтрыманне, улі і справядлівасць 328
- Аўтамабільныя заводы, гасдарчы рэзліх 209І
- Аўтамабільныя заводы, Мінск І487
- Аўтаматына І63
- Аўтаматычнае рэгуляванне 7
- Аўтарамонт 784
- Аўтатрансарт, арганізацыя працы 60
- бяспека руху 788
- правілы руху, праграмаванае навучанне І486
- Аўтобусны рух міжгародні, расклад 785
- Ахова здароўя, БССР І682, 2І00
- Ахова прыроды, бібліяграфія І03І
- вывучэнне ў школе 794
- Ахова прыроды, БССР І266
- Бактэрыяфагія 560а
- Баланс міжгаліновых сувязей БССР 8
- Бальніцы абласныя 2ІІІ
- Балтысты 429
- Барэцьба (спорт) І689
- Батаніка 534
- Белавельская пушка 2004
- Беларуска-польскія літаратурныя сувязі І0І4
- Беларуска-рускія літаратурныя сувязі 40І, І0І4

Беларуска-украінскія літаратурныя сувязі ІОІ4
 Беларускае выяўленчае мастацтва 644, 649
 Беларускае мастацтва савецкае 430, І384
 Беларуская графіка савецкая 650, 2І86
 Беларуская драматургія савецкая ІІ95
 Беларуская лексікалогія І887
 Беларуская літаратура 237-38, ІІ93, 1890
 - выкладанне І69І
 - выстаўкі школьныя 2І40
 - гісторыя 2І63
 Беларуская літаратура савецкая 401, 627-28, 810, І013, І015, ІІ92, І357, І519-20, І892, 2І64, 2І66, 2І68
 Беларуская мова 230, 627, І388-89, 2І52-53, 2І50, 2І62
 - гісторыя 2І55
 Беларуская музыка савецкая 253
 Беларуская паэзія савецкая 382, 625, 8ІІ
 Беларуская скульптура савецкая 2І86
 Беларуская філасофія І8-І9 вв. 4
 Беларускі жывапіс савецкі 43І, 647, І539-40, І9ІІ, І9І3, 2І85-86
 Беларускі фальклор 626, ІІ94
 Беларусы ў грамадзянскай вайне ў СССР І9І8-І920 гг. 3І7
 Беларусы. Этнаграфія І733

"Белсельгастэхніка", прадпрыемствы, арганізацыя працы 2073
 Бетон, выраб 356
 Бібліяграфічныя паказальнікі па Беларускай ССР 666
 - па Віцеб. вобл. 255
 - па Гомел. вобл. І03, 2І98, 2205
 Бібліяграфічныя паказальнікі па беларускай філалогіі І9І9
 Бібліяграфія грамадска-палітычнай літаратуры 259
 Бібліятэказнаўства І04
 Бібліятэкі І74І
 - правядзенне аб'яваў і гадавін 840, І2І4, І2І7, І2І9, І22І, 2202, 2208
 - прапаганда літаратуры аб камсамоле І393
 - работа з грамадска-палітычнай літаратурай 660, 662; - работа з літаратурай па камуністычнаму выхаванню 220І; - з сельскагаспадарчай літаратурай І394; - з чытачамі І2І7, 2202, І393-94; - Віцеб. вобл. 2І96; - у дапамогу ўніверсітэтам культуры 652
 - даведачна-бібліяграфічная работа 655
 Бібліятэкі абласныя, метадычная работа І392; даведачна-бібліяграфічная работа 2204

- гарадскія 1392
- даіцыйныя 888, 1387
- масавыя, правядзенне юбілеяў і гадавін 105; - работа з ваеннай літаратурай 833; - з грамадска-палітычнай літаратурай 656
- раённыя 665; - Беларуская ССР 1386; - Мінская вобл. 663
- сельскія, камплектаванне 1742; - работа з чытачамі 1220; - Беларус. ССР 1395; - Мінская вобл. 663

- Біяхімія раслін 1032
- Біягенозы 1080, 1611
- Будаўніцтва 922, 1632
- калькуляцыя сабкошту 1990
- капітальныя ўкладанні, эканамічная эфектыўнасць 555, 1090
- Будаўнічае чарчэнне 1615
- Будаўнічая справа, паказальнікі спасылка 842
- Будаўнічыя арганізацыі 922, III7
- культура вытворчасці 927
- рэнтабельнасць 2036
- сацыялістычнае саборніцтва 1250
- Будаўнічыя канструкцыі, ахова ад карозіі 25
- Будаўнічыя матэрыялы 557, 919, 1820
- вынаходніцтва і рацыяналізацыя 2046
- Будаўнічыя машыны, тэхнічнае абслугоўванне 2054

- Будаўнічыя работы, нормы і расцэнкі 1249, 1592
- Буйная рагатая жывёла, племянная работа 197
- скарыванне прамысловае, БССР 2086
- Буйная рагатая жывёла чорнапярэстая, бантыроўка 1661
- племянная работа, Мінская вобл. II35
- Бульба, апрацоўка 191; - Мінская вобл. 1482; - механізацыя комплексная, БССР 576
- гатункі 1483
- насенневодства, БССР 190, 939
- прарастанне, хімічны спосаб барэцьбы 192
- сушка 341
- Бульбаводства 577
- Бульбяна-крухмальная вытворчасць, хіміка-тэхнічны кантроль 1452
- Буржуазная філасофія 3, 730, 1238
- Бухгалтарскі ўлік калгасны 1590
- сельскагаспадарчы, механізацыя 1989
- Быт і рэлігія 101
- Бытавая тэхніка, ремонт, цэны 1866
- Бытавое абслугоўванне 1491
- бібліяграфія 1914
- прадпрыемствы 2096; - вынаходніцтва і рацыяналізацыя

- 2097
Бэз, гатункі, Мінская вобл.
2008
Бюджэт, БССР, 1968г.896-96а
Бялізна, цэны 1881
Вадаемы, біялагічная прадукцыя-
насць 329
Вадазлівы, гідраўлічны разлік
550
Вадаправодныя збудаванні, ра-
монт 1676
Ваенна-патрыятычнае выхаванне,
матэрыялы для бібліятэк
833
- у тэхнікумах 1705
Ваенна-патрыятычнае выхаванне,
Гродзен.вобл. 615
Ваенная навука савецкая 1598
Ваенныя вучэнні Узброеных сіл
СССР 1967г.141
Валакно хімічнае 32
Валейбол 1155
- метадычная дапамога 595
Вапна, выраб 1468
- тэхнічныя умовы 1656
Валасіпеды спорт 965
Венерычныя хваробы 952
Ветэрынарыя 367-68
Вёска, БССР 1056
Вібрывэз буйной рагатай жывёлы
2088
Віктарны гістарычныя 1693
ВЛКСМ, гісторыя 1778-79
Вадаправодна-каналізацыйныя
прадпрыемствы, абслугоўванне,
нарматывы 1677
Воднагаспадарчыя збудаванні,
будаўніцтва 1825а
Водныя рэсурсы БССР 1058; -
бібліяграфія 1215
Вопратка, пашука па індывіду-
альных заказах 2050; тэх-
налагічныя схемы 1804-06
Вуглевадароды 1601
Выдавецкія планы 1385, 1542,
1544-46
Вынаходніцтва і рацыяналізацыя
1826
- БССР 1096
Вышыўка мастацкая 347
Вышэйшая адукацыя ў БССР, гіс-
торыя 2148
Вышэйшыя навучальныя установы,
даведнікі 1004, 1006, 1184,
1351
Вышэйшыя навучальныя установы,
БССР 1587
Вышэйшыя тэхнічныя вучэбныя
установы 619
Вяўленчае мастацтва, вивучэн-
не ў школе 2125
Вяўленчае мастацтва дзіцячае,
выстаўкі 394
Вялікая Айчынная вайна 1941-
1945 гг. 1244
- БССР, гісторыя 520, 1966
- Гомел.вобл. 520, 1966, 1968
- Магілёў 1784
Вялікая Кастрычніцкая сацыя-
лістычная рэвалюцыя 1982
- гадавіны ЗІІ-12
Вялікая Кастрычніцкая сацыя-
лістычная рэвалюцыя,

- Беларусь ІЗІ
Вядікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя ў мастацкай літаратуры 2167
Вырхоўны Савет БССР, законы і пастановы 1938-1967 гг. 1596
- 1964г. 896-96а
Гадавінікавыя заводы, гаспадарчы разлік, Віцеб.вобл. 1275
- эканамічнае стымуляванне 1275
Газавое абсталяванне, бібліяграфія 2193
Газавыя гарэлкі, бібліяграфія 2193
Газавыя сумесі, тэрмадынамічныя уласцівасці 44
Газавыя рэакцыі, кінетыка 44
Газеты, каталогі 1390
Галантарэйныя вырабы з скур - займеннікаў, афарбоўка 1867; - рамонт 1867
- скураўня, афарбоўка, цэны 1867; - рамонт, цэны 1867
- тэкстыльныя, цэны 1332
Галаўныя ўборы, цэны 786
Гандаль, СССР 1862
Гандлёвыя арганізацыі і прадпрыемствы, аддзелы кадраў 1865
- рэвізія і кантроль 1330
- улік 1063
Гандлёвыя арганізацыі аптова, выдаткі абарачэння 948
Гарадкі 600
Гарадскі транспарт, грузапатокі, БССР 1383
Гарадскі транспарт, пасажырскі, БССР 1383
Гарады, архітэктура, БССР 1538
- планаванне і будаўніцтва 1538; - БССР 1733
Германічны аналіз 328
Гародніна, гандаль 948
- сушка 341
Гароднінны культуры, пасадка, механізацыя 937
Гародніцтва 577
Гаспадарчая рэформа ў СССР 1986, 2060
Гаспадарчы дагавор у СССР 1437
Гаспадарчы разлік, саўгасны 1314
Гаспадарчыя тавары 763
- гандаль 1863
Гастрит хронічны ў дзяцей 64
Геаграфічныя адкрыцці і даследаванні беларускія, гісторыя 1074
Геаграфічныя ландшафты, БССР 2007
Геаграфічныя назвы, беларускія 148
Геаграфія 145, 330
- выкладанне 794
- фотаальбомы 154
Геаграфія, В'етнам 1813
- Нясвіж 331
Геаграфія зямельная 1374
Геадэзічныя сеткі, ураўна -

- важканне на вылічальных машынах 1605
- Геадэзія 49, 151-52, 532
- Геалогія 747-48
- бібліяграфія 1916
- Геалогія, БССР II26
- Геаметрыя, выкладанне 71
- Геафізіка, бібліяграфія 1916
- Генератары квантавыя I454, I743, 2044
- бібліяграфія I09
- Гербіцыды I319
- Героі Сацыялістычнай Працы I642
- Мінская вобл. 834
- Гідралагічныя назіранні I46, 2009
- Гідрамеліяратыўнае будаўніцтва, кіраванне, сеткавыя метады I637
- планаванне, сеткавыя метады I637
- Гідраметэаралогія, бібліяграфія 432
- Гідратэхніка 24, 2034
- Гіпертанічная хвароба і гіпертанія 2103
- Гісталогія I55
- Гістарычны матэрыялізм 5II, I964
- Гістарычныя месцы і помнікі, БССР 4I7
- Гісторыя, БССР I34, 3I5, 734, II47, I244, I375, I58I, I966, I987
- Барысаўскі раён I978
- Віцебск, бібліяграфія 2203
- Віцеб.вобл. I976
- Гомел.вобл. I774, I968, I979
- Гродзен.вобл. I977, I988
- Магілёў I599
- Мінск, фотаальбомы I053
- Мінская вобл. I985; - бібліяграфія 654, 657
- Орша 322
- Салігорскі раён 890
- СССР II47, I58I; - пазакласная і пазашкольная работа I693
- Глебазнаўства I89, II20
- Глебы, аграхімія II2I
- біялагічная актыўнасць I854
- Глебы, БССР II25-26
- Глебы балотна-тарфяныя I855
- Гліны, БССР I607
- Гной, уборка, механізацыя 2087
- Горныя пароды, вызначальнікі II
- выварэнне, хімічны састаў I604
- Горныя пароды асадкавыя, дэпол, прыпяккая упадзіна, атласы 20I3
- экстура, атласы 20I3
- Горныя пароды металаграфічныя, хімічны склад I604
- Грамадзаўства, выкладанне 38I, I50I, I962
- Грамадзянская абарона I38, 898
- Грамадскае харчаванне I862
- прадпрыемствы, агляд-конкурс I489
- Грамадскія навукі I28
- Грамадскія фонды, слажыванне I584

- Графаў тэорыя (матэм.), скарыстанне пры праектаванні 755
Грунты марэнныя, фізіка-механічныя уласцівасці 1825
Гуманізм сацыялістычны 1423
Даведнікі, Магілёў 1271
- Мінск 1599
Дарожнае будаўніцтва, БССР 202
Дарожныя пакрыцці, канструкцыя і разлік 369
Дахавыя матэрыялы, драўяныя 1490
Дзеці-героі 419
Дзіцячая псіхалогія 1838
Дзіцячыя гульні і забавы 1183, 2139, 2141, 2145-46
Дзіцячыя оады, правядзенне вобілеў і гадавін 2119
Дзяржава і права 888
- БССР, гісторыя 1259
- СССР 582
Дакембрыйскія укладненні, БССР 1604
Донаротва 789
Допыт (мрэд.) 1069
Драматычныя тэатры 252
- БССР 252
Драўяныя адыходы, выкарыстанне 1635
Драўяныя вырабы, выраб з адыходаў 1635
Драўяныя канструкцыі 914
Драўяныя пароды, Мінская вобл. 2008
Драўяныя расліны, марозаўстойлівасць 1818
Дружба і таварыства 1981
Друк /палігр./ БССР 1918, 2190; - гісторыя 126
Дрэваапрацоўка 1291
Дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы, вынаходніцтва і рацыяналізацыя 157, 2046
- гаспадарчы разлік 1636
Духавыя аркестры, самадзейныя 1029
Дывановыя вырабы 1618
Дыктатура пралетарыята 510
Дырыжаванне хорам 428, 645
Дыспансерызацыя 950
Дысперсныя сістэмы, цеплаабмен праменны 1817
Дыферэнцыяльныя ураўненні 1441
Дыягностыка лабараторная 1493
Дыялектычны матэрыялізм 1964
- выкладанне 129
Дэмакратычны рух у капіталістычных краінах, 20в. 1786, 1973
Дэталі машыны 1827
- кадраванне 756
- стомленая трываласць 754
Дэфектакапія магнія 1281
Елка, насенняводства, БССР 938
Жалезабетонныя вырабы і канструкцыі, мантаж, карты арганізацыі працы 2037
Жалезабетонныя канструкцыі мадальныя, вытворчасць, тэхніка бяспекі 26
Жаночыя хваробы, рэцэптурныя даведнікі 591

- Львелагадоўля, механізацыя комплексная, Мінская вобл. I96
- племянная работа II37
- прадукты I856
Львелагадоўля, БССР 579-80, II36, II40; - бібліяграфія 654
- Гродзен. вобл. I326
Львелагадоўчыя прадукты, ветэрынарна-санітарная экспэртыва 593
Льліўае законодаўства, СССР 897
Льліўае права савецкае 324
Льмы будынкі, ремонт I279
Льмы памяшканні, планіроўка I278
Льціц, прадаўжанне I447
Заалогія I263
Загартоўванне арганізма 959, I686
Законадаўства, БССР I596
Замедная ваенная інтэрвенцыя і грамадзянская вайна ў СССР I918-1920гг., Беларусь I31, I052
Замежная перыёдыка ў бібліятэках БССР, бібліяграфія I744
Замежныя мовы I033
- выкладанне II59, II90
- метадыка перакладу 231
- праграмаванае навучанне 623
Зарплата, разлік I065
Зарплата пры сацыялізме I584
Зварка I65, 2033
Землеўпарадкаванне 49, I649
- БССР I78, I80
- Прыбалтыйскія савецкія рэспублікі I78
Землеўпарадкаванне ў саўгасах, Мінская вобл. I647
Землі новыя, асваенне сельскагаспадарчае, механізацыя I88
Земляробства, практычныя работы вучняў 364
Зернебабовыя культуры, гатункі I93
Зернявыя гаспадарка, БССР 207I
Знешняя палітыка, БССР I428
- СССР 7, I982
Зоатэхнія 367, 580, II38
Зрок, гігіена II46
Зубчастыя перадачы, вырабаванне 774
Зубафрэзаванне I093
Ільінокамбінаты, Орша I627
Імперыялізм I426
Імунізацыя I334
Індаеўрапейскія мовы, фаналогія гістарычная 2I57
Інтэгралы Фур'е, вылічэнне, табліцы 328
Інтэрналіраванне (матэм.) задачы I608
Інфекцыйныя хваробы, імуналогія I494, I685
- прафілактыка і барацьба I496
Інфекцыйныя хваробы сельскагаспадарчых птушак I662
Інфекцыя ачаговая 378
Іоны аб'ём, тэрмадынаміка I08I
Іянізацыя выпраменьвання, скарытанне ў тэкстыльнай вытворчасці 2050

- Кавальска-прэсавае абсталяванне,
рамонт і утрыманне I833
- Кавальска-штампавальная вытвор-
часць, бібліяграфія 2I94
- Кавальская вытворчасць, біблія-
графія 858, I9I7
- Камярадскі жук II30
- Калгасы, абаротныя фонды, БССР
I3I3
- аплата працы 366
 - арганізацыя працы I79, 933
 - асновыныя фонды, БССР I3I3
 - кіраванне 363
 - планаванне I8I, 933; -Мінс-
кая вобл. I649
 - улік і справаадачнасць I590
 - эканоміка 889; - БССР I648,
I65I, 2065
- Калгасы, Брэсткая вобл.2068
- БССР I643; - гісторыя I782
 - Віцеб.вобл.III8, I645
 - Гомел.вобл.2063, 2067
- Калектывізацыя сельскай гас-
падаркі ў БССР I782, I808
- Калійныя угнаенні, вытворчасць
I630
- Календары значымых і памят-
ных дат, Віцеб.вобл.2200
- Магілёўская вобл.2I97
- Календары прыроды I6, I270
- Камбайны I474
- электраабсталяванне, няспраўна-
сці 55
- Камбайны пневматычныя, карты ар-
ганізацыі працы I59
- Камбайны самаходныя, рамонт, ар-
ганізацыя I654
- Камвольныя камбікаты I292
- Камсамол, гісторыя I24I
- Камсамол, БССР I240, I578
- Камсамольскія арганізацыі
і іх работа 2, I050; -
БССР I572, 220I
- на прадпрыемствах 3I3; -
БССР 2060
- Камсамольцы ў Вялікай Айчын-
най вайне I393, I780
- Камунальная гаспадарка, біб-
ліяграфія 2I99
- інвентарызацыя і ацэнка
I248
 - прамяіаванне 2098
- Камуністычнае будаўніцтва
I43I, I982
- Барысаўскі раён I978
 - БССР I34-35, 886, I984,
I987-88
 - Віцеб.вобл. I976
 - Гомел.вобл.I979
 - Гродзен.вобл.I977, I983
 - Маладзечна I429
 - Мінская вобл.I985
 - Орша 322
 - СССР I980
- Камуністычнае выхаванне, ма-
тэрыялы для бібліятэк 220I
- Камуністычнае выхаванне пад-
растанчага пакалення 66
- Камуністычная мараль I98I
- Камуністычныя і рабочыя партыі
5II
- Каналізацыйныя збудаванні,
рамонт I676
- Кандытарскія прадпрыемствы,
гаспадарчы разлік I280
- Кантрольна-вымяральныя ін-

- струменты і прылады у метала-
апрацоўцы, аўтаматчныя I470
Канцэрт 253
"Капітал" 883
Капіталізм, буржуазныя тэорыі I582
Кармавыя травы, лугавыя, насення-
водства на тарфяных глебах,
БССР II28
- шматгадовыя I32I
Кармы бялковыя, бібліяграфія
256
- мінеральныя 780
каровы, ялаваць I659
Карыкатура I735
Карысныя выкапні, БССР I076
- Прыбалтыйскія савецкія рэс-
публікі I076
Кацельныя нарматывы, колькас-
насць рабочай сілы I678
Кацельныя устаноўкі, тэхнічны
нагляд 2024
Кветкаводства хатняе 54
Кветкавыя культуры 54
Кібернетика, скарыстанне у
медыцыне
Кінапраектары I734
Кінапраекцыя I734
Кінастаноўкі, эксплуатацыя
I734
Кінафілмы, каталогі анатава-
ныя I382
Кінафілмы вучэбныя, каталогі
2I84
- навукова-папулярныя, катало-
гі 2I84
- хронікальна-дакументальныя,
каталогі 2I84
Класы і класавая барацьба
5II
Клімет, Брэсцкая вобл. I84
- Гомел. вобл. I85
Клінапіс хэтскі I967
Клубная работа I030, I5I5-I6,
2I49-50
Кляшчы (заал.), гамазавыя,
БССР I07I
Кніга, БССР 836
- бібліяграфія I2I8
Кнігадрукаванне ў Беларусі
I745
Кніжныя знакі савецкія, вы-
стаўкі 2207
Корм, пахлёнасьць, Гомел. вобл.
II34
- хімічны састаў Гомел. вобл.
II34
Кормаздабыча БССР II39
КП Беларусі, гісторыя 885,
I054, I573, I959
КПСС I424, I982- Гл. таксама
Партыйныя арганізацыі і іх
праца
КПСС, гісторыя I425
КПСС, Пленум ЦК, ліпень I968 г.
I239
- кастрычнік I968г. I957
Краязнаўчая праца ў школе
2I38
Кроў, прэпараты 790
Кр.: нья культуры, апрацоўка
2080
Крухмал, адбелванне I453
Крухмальна-патачная вытворчасць
I276
Крыміналістыка, метадалогія I809

- Кримінальна-працесуальны кодэкс БССР 744
Крыталі І443
- уздзеянне іанізуючых выпраменьванняў 745
Культтавары, гандаль І864,
Культура, БССР 2114
Культурна-асветная работа 620, І455, І709, І886
- правядзенне юбілеяў і гадавін І186
- сярод моладзі І186
Культурна-асветныя установы, правядзенне юбілеяў І007
- работа з дзецьмі І354
Культурнае будаўніцтва БССР, планіроўка І872; - статыстыка 320
Лагарыфмы І444
Лагічныя схемы І282
Лакматыўныя дэла І328
Лакі, цэны 351
Лампавыя вырабы, цэны 350
Латвінская мова, дыялекты, Балканскія краіны 234
- фаналогія 234, І012
Легкая атлетка 963, І498
Легкая прамісловасць, БССР І831, 2032
Легкая прамісловасць, прадпрыемствы, вынаходніцтва і рацыяналізацыя 546-48
- плаванне І284
- эканамічнае стимуляванне І284
Лекавыя расліны двікарастучыя, БССР І484
Лекцыйная работа, тэматыка І775
Лекцыя, мова і стыль І352
Ленінскі стыль у партыйнай рабоце І
Ленінскія чытанні 969
Лесаводства 53
Лесаматэрыялы, цэны І490
Лесанарыхтоўчыя работы, укараненне перадавой тэхналогіі і тэхнікі 923
Лесанасенныя ўчасткі, закладанне і догляд, БССР 938
Лесапрадукцыя, цэны І490
Лесаўпарадкаванне І129; БССР І132
Лесахімія 52
Лесаэксплуатацыя 53
Леспрамгаси.БССР 2023
- Віцеб.вобл. І058
Леспрамгаси і лесапункты, курсавое праектаванне 915
Лясная гаспадарка, бібліяграфія 1915
Лясная гаспадарка, БССР І323
Лінейнае праграмаванне (экан.), задачы, рашэнне 2010
Лінейная алгебра І070, 2018
Літаратура беларуская І518
Літаратура для дзяцей і юнацтва І375, І334, І722-28
Літаратуразнаўства І712
Літаратурны сувязі народаў БССР І014
Літоўская філасофія І8-І9вв.4
Лічбавыя вылічальныя машыны І9
- матэматычнае абслугоўванне І097, І457, І523, 2042

- праграмы 755, 1091
- ЛКСМ Беларусі 729, 886
- гісторыя, Віцеб.вобл.2208
- Льжны спорт 597
- Лякарствы, даведнікі 2108
- Лясная гаспадарка БССР 52,
194, 575, 1131
- вынаходніцтва і рацыяналіза-
цыя 2046
- Лясная прамысловасць, вынаход-
ніцтва і рацыяналізацыя 2046
- Лясныя фонды БССР, улік 2083
- Лясы, хваробы і шкоднікі, хі-
мічны спосаб барацьбы 195
- Малочна-тварыныя фермы, арга-
нізацыя 2085
- Малочная прамысловасць 2058
- бібліяграфія 1389, 2191
- Малочная прамысловасць, БССР,
сравінная база 170
- Малочная прамысловасць, пред-
прыемствы, мабілізацыя унутра-
ных рэзерваў 1108
- Малочная справа 940
- Малочныя залозы кароў, ацэнка
1661
- Малярныя работы, арганізацыя
працы 1297-300
- Маральнае выхаванне у школе,
псіхалагічны асновы 1339
- Марксізм-ленінізм 512-13, 728
- у Беларускай ССР 1964
- у Польшчы, гісторыя 1781
- Марксісцка-ленінская філасофія
1238
- Масаабмен 552, 562-65, 750-51,
908, 1819
- бібліяграфія 832, 1739
- зборнікі 334
- Мастацкае выхаванне ў школе
2125
- Мастацкае чытанне і расказ-
ванне 1015
- Мастацкая самадзейнасць,
рэпертуар, бібліяграфія
661
- Мастацкая самадзейнасць,
БССР, фотаальбомы 828
- Мастацтва беларускае, савец-
кае 2187
- Матадыкі, ремонт, цэны
1857
- Матэматыка 156, 1610, 1812,
2015
- выкладанне 746, 1158; -
гісторыя 2014
- даведнікі 333, 1610, 1812,
2015
- задачы 2121; - рашэнне
337, 1438
- пазакласная і пазашколь-
ная работа 2123
- экзамены 337
- Матэматыка вышэйшая 1442
- Матэматычная логіка 2123
- Матэматычнае праграмаванне
153
- Матэрыялазнаўства 553
- Матэрыяльна-тэхнічнае забес-
пячэнне, БССР 1789
- Матэрыяльная культура бела-
русаў 1969
- Матэрыяльны-дабрабыт і куль-

- турны ўзровень жыцця народа
у СССР 740-41а
- Машынабудаванне, тэналагічнае
праектаванне, матэматычныя
метады 756
- тэхнічнае нарміраванне на лі-
чальных машынах, эканамічная
эфектыўнасць 775
 - укаравенне перадавой тэхнало-
гіі і тэхнікі 1788
- Машынабудаванне 1085
- аўтаматызацыя, эканамічная
эфектыўнасць 1312
 - тэхнічны кантроль, неразбу-
ральныя метады 167
- Машынабудаўнічая прамысловасць
БССР, спецыялізацыя і каапера-
ванне 161
- Машынабудаўнічыя заводы, асноў-
ныя фонды, выкарыстанне,
эканамічная эфектыўнасць 1788
- дыспетчарызацыя 43
 - планаванне 43
 - тэхнічная падрыхтоўка вытвор-
часці, аўтаматызацыя 542-44
 - управленне, аўтаматызацыя і
механізацыя 1463
 - машынабудаўнічыя прадпрыемст-
вы, кіраванне, матэматычныя
метады 1449
- Машына-трактарны парк, догляд
і абслугоўванне 183; -аргані-
зацыя, БССР 2075
- Мядзюна электралітычнае 1086
- Медыцына 61, 592, 1868, 2104,
2109, 2212; - бібліяграфія
108
- Мел, БССР 1814
- Меліярацыйныя лабудовы,
практыкаванне 1478
- Меліярацыя 24, 2034
- Мергелі, БССР 1814
- Металаапрацоўка 61, 1085
- Металаапрацоўка халодная,
бібліяграфія 434; - давед-
нікі 2041
- ціскам 434, 1462
- Металазнаўства 1633
- Металарэжучыя станкі, выпра-
баванне 1837
- запасныя дэталі, вытвор-
часць, нормы і расцэнкі
1859; - тэхналагічныя кар-
ты 1860
 - мадэрнізацыя 160
 - надзейнасць 765, 1837
 - рамонт 160
- Металарэжучыя станкі, агра-
гатыя, праектаванне, матэ-
матычныя метады 766
- Металічныя плёнкi, структура
1308
- Металы, дэфармацыя пластыч-
ная 1462
- зварот уласцівасцей 339
 - пластычнасць 340, 2030
 - рэкрышталізацыя пры нагрэ-
ванні 339
 - спектральны аналіз 1456
 - трываласць 340, 2030
 - фізіка 1829
- Механізатары сельскай гаспа-
даркі 1588
- Механізацыя комплексная,
будаўніцтва 2054
- жывелагадодуля 941

- сельская гаспадарка, вынаходніцтва і рацыяналізацыя IIII9
Механізмы і машыны, уплыў кліматычных умоў IO94
Механіка, даведнікі 333
Механіка прыкладная, задачы, рашэнні 34
Міжнародны дэмакратычны рух моладзі I585
Міжнародныя сувязі, БССР I785
Мікрабіялогія тэхнічная I64I
Мікалогія I50
Мікраэлектроніка I830
Мінералы, вызначальнікі II
Мовазнаўства 233, II88-89, I856, I710, I712, 2I54, 2I56
- статыстычныя метады 625
Моды, I968г. 38
Мозг галавы, анатомія і гісталагія 2016
- змяшчэнне 207
- ушчамленне 207
Моладзь у капіталістычных краінах 3I9
- у СССР IO5I
Матаролеры, ремонт, цэны I857
Мыльныя машыны для шкляной тары I828
Мясцовая прамысловасць, прадпрыемствы, планаванне 355
Музеі гістарычныя, Мінск I574
- літаратурныя, школьныя I70I
- мастацкія, сувязь з школамі 999
Музыка I736
Мураўі 2006
Мэблевая прамысловасць БССР, 52
Мэбля, каталогі 2025
- ремонт, цэны II05
Мэбля па індывідуальных заказах I286
Мясная прамысловасць, БССР, сыравінная база I71
Мясцовая прамысловасць, прадпрыемствы, абсталяванне, ремонт 2055
- рацыяналізацыя і вынаходніцтва I6I4
- эканамічнае стымуляванне 355
Навука I970; - БССР 2II7
Навука і рэлігія 83L-a
Навукова-атэістычнае выхаванне 429
- у школе 77
Навукова-атэістычная прапаганда 83I, I5I5
Навукова-даследчая работа, арганізацыя IO88
Навуковая арганізацыя працы /НАП/ - Гл.Арганізацыя працы
Навуковая літаратура, бібліяграфія IO2
Народнагаспадарчы план БССР, I968г.896-96a
Народная асвета I24I
- БССР II56, I500, 2II5
Народная гаспадарка БССР 520, I245, I99I
- статыстыка 320
Народная гаспадарка СССР, плаванне - Гл.Планаванне

- народнай гаспадаркі СССР
- Народны кантроль I436
- Мінск 884
- Народныя універсітэты культуры IOIO
- музычных ведаў I353
- прававых ведаў 2000
- Населення месцы сельскія, пла-
ніроўка і будаўніцтва 49, I644
- Насенне, спіскі для абмену I43,
335
- Насыпы, пабудова I655
- Натарыят, БССР I260
- Нафтабазы, рацыяналізацыя, біб-
ліяграфія I272
- Нафтавыя прадпрыемствы, пажарная
ахова 545
- электраабсталяванне, выбухава-
бяспечнае 545
- Нацыянальны даход, БССР I059
- Начартальная геаметрыя I8I6
- Нейра-гумаральныя рэгуляцыі
538
- Нейрахірургія 2099
- Нервовая сістэма цэнтральная,
дзеянасць іянізуючых выпрамень-
ванняў I497
- Нервовыя хваробы II5I
- дыягностыка машынная II58
- Неўралогія 590
- Неўрапаталогія 590, 2099
- Неўрозы 206
- у дзяцей, прафілактыка і
бараньба 960
- Нефрыт у дзяцей 379
- Нованароджаныя, асфіксія 376
- Нуркавая недастатковасць I870
- Нямецка-фашысцкая акупацыя
у Вялікай Айчыннай вайне
I94I-I945 гг., БССР I052a
- Нямецкая мова 62I
- выкладанне I5I7
- праграмаванне навучанне
809
- Опытка 909
- Органы дзяржаўнага кіравання,
БССР I8I0
- Пад"ёмна-транспартнае абста-
ляванне 48
- Пад"ёмныя краны, вежавыя,
эксплуатацыя, тэхніка
бяспекі 926
- казловыя, эксплуатацыя 772
- самаходныя стралковыя,
эксплуатацыя 77I
- Пад"ёмныя механізмы 773
- Падмуркі і фундаменты I64,
I825
- Падшпінніковыя заводы, пліра-
ванне 28
- эканамічнае стымуляванне
28
- Пажарная ахова 589
- Пазакласная і пазашкольная
праца, літаратура беларуская I350
- Пазваночныя 54I
- Палеаліт, Прыдняпроўе 3I6
- Паліва, пастаўкі, планаван-
не, матэматычныя метады
2094
- Паліграфічныя прадпрыемствы
433
- Палімерныя пакрыцці I842
- Палімеры, скарыстанне у

- прамысловасці 352
Паліўны баланс, БССР 21
Падлога, націл 2038
Палявыя культуры, апрацоўка
на дэярнова-падошлістых
глебах, БССР 1476
Памяць, развіццё 1340
Панчошныя вырабы, рамонт,
цэны 39
Папяровая прамысловасць, вы-
находніцтва і рацыяналіза-
цыя 2046
Паравыя катлы высокага ціску
1273
Партызанскі рух у Вялікай Ай-
чыннай вайне 1941-1945 гг.
1581; - БССР 736, 1052 а;
- Віцеб.вобл. 318
Партыйна-арганізацыйная ра-
бота 1777
Партыйная вучоба 1957
Партыйныя арганізацыі іх
работа I, 1049
на сяле 310; - Мінская вобл.
1576
- у калгасах 516
- у школе, БССР 517
Паслед, паталогія II48
Паспяховасць навучэнцаў, пры-
мяненне тэхнічных сродкаў
229
Паталагічная анатомія 1495
Патэнтныя фонды 169
Пахвальнае абслугоўванне,
цэны 1680
Паяльныя лампы, цэны 1294
Педагагічная псіхалогія 1339
Педагагічныя чытанні, тема-
тыка 518
Педагогіка 262, 1547, 2211
Перавод, тэорыя і метадыка
231
Пераліванне крыві, ускладнен-
ні 958
Пераутваральнікі сілавых,
цэна 1101
Пераход ад капіталізма да
камунізма 1965
Пераход ад сацыялізма да
камунізма 1965
Першабытная рэлігія 2189
Першы інтэрнацыянал 738
Песня беларуская народная
648
Песня партызанская 648
Петраграфія асадымых парод,
БССР 1076
- - Прыбалтыйскія Савецкія рэс-
публікі 1076
Піваварная вытворчасць, праца-
емкасць 30
Піламатэрыялы, цэны 1490
Піянерскія арганізацыі і іх
работа 1881, 1883, 2137,
2139, 2141-42, 2145-46, 2151;
- Мінская вобл. 1880, 1882,
1884
Плаванне зімняе 967
Плававодства 577
Пладова-гароднінная прамысло-
васць, БССР, сыравінная
база 172
Пладова-гароднінныя прадукты,
прыёмка, прававое рэгуляван-
не, даведнікі 1068
Пладова-ягадныя сокі, вытвор-

- часць 1455
Пладовыя культуры, хваробы і шкоднікі 1481
Пладовыя прышчэпы 1320
Плады, гандаль 948
Плакат, выстаўкі, БССР 829
Планаванне народнай гаспадаркі, матэматычныя метады 521, 1991
Планаванне народнай гаспадаркі СССР 1791-92
Пластмасы, скарыстанне у будаўніцтве 914
Плечавая косць, пераломы у дзяцей 955
Поле (матэм.) тэорыя 1070; - (фіз.) тэорыя 2005
Польска-германскія адносіны, гісторыя 1243
Польшча ў другой сусветнай вайне 1598
Помпавыя станцыі 1450
Помпы 1450
Поравыя растворы (гідрагэал.) 1265
Посуд металічны, каталогі 33
- шклянны, цэны 350
Праваслаўе 2188
Праграмаванае навучанне 229
- у школе 1690
Прадукцыйнасць працы, народная гаспадарка, БССР 1995
Пракатка металаў, халодная 925
Пралетарскі інтэрнацыяналізм 133, 1975
- выхаванне 127
Прамысловае будаўніцтва, арганізацыя працы 1309
Прамысловасць, Брэсцкая вобл. 2029
- БССР 556, 1616, 1629, 1821
- Гомел. вобл. 2029
Прамысловасць будаўнічых матэрыялаў БССР 31
Прамысловыя прадпрыемствы, арганізацыя працы 22, 918, 1624
- асноўныя фонды III4; - эканамічная эфектыўнасць 1459, 1628
- гаспадарчы разлік 1458
- планаванне 768, 1674, 2040; - матэматычныя метады 1096а
- рэжым эканоміі 2048
- складская гаспадарка 56
- эканамічнае стымуляванне 2040
- энергаспажыванне 558
- энергетычная гаспадарка 559
Прапаганда 1573
Прафесіянальна-тэхнічная адукацыя 78, 396, 617, - БССР 1001
Прафесіянальна-тэхнічныя вучылішчы 807; - фінансы 79
Прафесіянальна-тэхнічныя вучылішчы, БССР 1002
Прафесіянальныя хваробы, прафілактыка і барацьба 2110
Прафсаюз рабочых будаўніцтва і прамысловых матэрыялаў 1807
Прафсаюз рабочых мясцовай прамысловасці і камуналь-

- на бытавых прадпрыемстваў
I806
- Графсаванная работа 529, 893,
I434-35, I593, I798, I800-
-02, - Мінская вобл. I257,
I799
- на прадпрыемствах лёгкай
прамысловасці I25I
- сярод медыцынскіх работні-
каў I258
- сярод работнікаў асветы,
вышэйшай школы і навуковых
устаноў I254, I996
- сярод рабочых аўтамабільна-
га транспарту і масэйных да-
рог I255
- сярод рабочых і служачых сель-
скай гаспадаркі і нарыхтовак
I256, I803, I997
- сярод рабочых лясной, папяро-
вай і дрэваапрацоўчай прамы-
ловаці 894, I804-05
- сярод рабочых нафтавай і хіміч-
най прамыловаці СССР 895
- сярод рабочых тэкстыльнай і
лёгкай прамыловаці I067
- сярод рабочых чыгуначнага тран-
спарту I066
- у прыладабудаўнічай прамылова-
ці I252
- Праца 420
- тэхнічнае нармаванне I258
- Працоўнае законодаўства I26I
- Працяжнікі стэнды, каталогі II07,
2039
- Праектныя работы, арганізацыя
I088
- Прыбавачная вартасць I572
- Прыбытак пры сацыялізме I972
- Прыкладная механіка I640
- Прыладабудаўнічыя прадпрыем-
ствы, кіраванне, матэматыч-
ныя метады I449
- Прыродазнаўства I45, 330
- Прыродныя рэсурсы СССР I285
- Пустазелле II24
- Пчалярства, аплата працы,
БССР I324
- Рабочы клас у БССР, гісторыя
I9I7-32 гг. I32; - этнагра-
фічныя даследаванні I242
- у СССР 9I8
- Рады Фур'е I070
- Раднебіялогія, бібліяграфія
835
- Радмолы, цэны I295
- Раднёнпрыемнікі, цэны I295
- Раднётэхніка, даведнікі I45I
- Раднётэхнічнае абсталяванне
I625
- Радмалічная біяфізіка I600
- Размеркаванне па працы пры
сацыялізме I584
- Разцы з пласцінкамі з цвер-
дых сплаваў, заточванне
электралітычнае 46
- Рак жаночых палавых органаў
II50
- Раманскія мовы, фаналогія,
параўнаўчагістарычнае вывуч-
энне I0I2
- Рамонтна-будаўнічыя работы
па індывідуальных заказах
2052
- Раслінаводства I89; - БССР
I89, 57I, I477, 2079

- хімізацыя 51
- Расліны, рост і развіццё, дзеянне хімічных фактараў 1262
- Рачны транспарт БССР 1861
- Рова, гатункі, Мінская вобл. 2008
- Ротавае поласць, гігіена 378
- Руская літаратура 400
 - выкладанне 2125
 - пазакласная і пазашкольная работа 1873
- Руская літаратура савецкая 82, 399, 401-02, 1891
 - бібліяграфія 658, 664
- Руская літаратура, 17 в. 398
- Руская мова 80, 808, 1341
 - выкладанне 2124
 - граматыка займальная 68
- Руская мова для нярускіх, выкладанне 67
- Руская паэзія савецкая 812
- Рухавікі дызеля ІІІО
- Ручны мяч 962
- Рэактары, цэны ІІОІ
- Рэвалюцыйны рух у Расіі, 19 в. 738
- Рэжучыя інструменты, цэны 1287
- Рэзка металу 2038
- Рэлейныя схемы, аналіз 757
- Рэлігійная мараль 254
- Рэлігія 830
 - паходжанне 2189
- Рэлігія ў БССР ІОІ
- Рэфлексы 538/
- Рэцэптура 63, 149І, 210І
 - даведнікі 59І
- Рыбалоўства, біялагічныя асновы 782
- Рыбы, хваробы 199
- Сабekoшт у сельскай гаспадарцы 2065
- Саветы дэпутатаў працоўных, гісторыя 1927-1936 гг. 1808
- Саветы дэпутатаў працоўных, пасялковыя 200І
 - сельскія 200І
- Савецкая літаратура 2167
- Садовыя машыны і прылады 1322
- Санаторыі 1683
- Санітарыя вытворчая 1824
- Сасна, насеннаводства, БССР 938
- Сатыра і гумар 398
- Саўгасы 1646
 - абаротныя фонды, БССР 1313
 - аплата працы 366
 - арганізацыя працы 933
 - асноўныя фонды, БССР 1313
 - гаспадарчы разлік 1314; - БССР 2062
 - планаванне 181
 - рэнтабельнасць, БССР 2064
 - эканоміка, БССР 1648
- Саўгасы, Мінская вобл. ІІІІ6, 1315, 1647
- Сацыял-дэмакратычная партыя, Германія, гісторыя 19 в. 510
- Сацыялізм і камунізм 510
- Сацыяльнае забеспячэнне, БССР 1064
- Сацыяльнае страхаванне 1795
- Сваз рабочага класа і сялянства 1782
- у СССР 1054
- Свідраванне металу, тэхнічнае нарміраванне на лічылных ма-

- шнях I089 - якась 2070
Свінарнікі, уборка, механізацыя 2087 Сельскае будаўніцтва I274, I6I3
Свінні, адкорм беконны, БССР - арганізацыя працы I087
I675 - каштарысы 2047
Сейсмалогія 907 Сельская гаспадарка 362
Сельскагаспадарчая літаратура, - вынаходніцтва і рацыяналізацыя, БССР I472
выдавецкія каталогі 258 - гісторыя, БССР I808
Сельскагаспадарчая жывела, абарона ад сродкаў масавага паражэння I39 - інтэнсіфікацыя, БССР 777
- кіраванне, аўтаматызаваная сістэма I3I6
- оясплоднасць 2084 - матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне 2073
- канстытуцыя I660 - механізацыя I3I7, 2077
- штучнае абсемяненне 2084 - прыгародныя зоны 567
- экотер"ер I660 - спецыялізацыя і каапераванне I638
Сельскагаспадарчыя закупкі I675 - эканоміка I852
Сельскагаспадарчыя культуры, абарона ад сродкаў масавага паражэння I39 - эканамічная эфектыўнасць 776
- апрацоўка на тарфяных глебах, Мінская вобл. I3I9 Сельская гаспадарка, БССР 566, I638, I852
- апыленне пчоламі, БССР I324 - Віцеб. вобл. 932
- гатункі, БССР I87 - СССР I959
Сельскагаспадарчыя машыны і прылады 569, 778 Білас і сіласаванне I98
- захоўванне 934 Скура, перасадка 2I07
- канструкцыя і разлік I82 Скураная вытворчасць, адыходы, выкарыстанне 27
- тармазныя сістэмы I475 Скураныя хваробы 952
- эканамічная эфектыўнасць 935 - мікрабіялогія II52
- эксплуатацыя 935 Скураныя хваробы грыбковыя, прафілактыка і барацьба I335
Сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, аналіз гаспадарчай дзейнасці I247 Скураныя хваробы, прафесіянальны 957
- гаруча-змазачная гаспадарка Славянскія мовы II9I
I652 - фаналогія гістарычная 2I57
- рэнтабельнасць, Мінская вобл. Сляпні I327
2070 Снегаачышчальнікі 370
Сельскагаспадарчыя прадукты I850

- Софкі, кукалкі, вызначальнікі
1609
- Спажывецкая кааперацыя, 'пле-
наванне 949
- фінансы 949
- цэны 787
- Спажывецкая кааперацыя, БССР
896-96а
- Спартакіяды 209
- Спартыўныя гульні, дзіцячыя
1349
- Спартыўныя збудаванні 792
- Спартыўныя збудаванні сель-
скія, планіроўка і будаўні-
цтва 1836
- Сплавы, спекральны аналіз —
1456
- СССР, водзывы іншаземцаў
1587
- Сталлярная справа 1639
- Станкабудаўнічыя заводы, Мінск,
гісторыя 5
- Стэнкі, мадэрнізацыя 837
- ремонт 837
- Стараруская мова 622
- Старэнне і стареюць 2016
- Статыстыка чыгуначнага тран-
спарту 1061, 1246
- Стомленісць, фізіялогія 2012
- Стругальныя станкі, рэжымы
рэзання, разлік^{на} лічылных
машынах 1103
- Студэнты замужныя у СССР
1587
- Сувязь, БССР, гісторыя 374
- Судовы прыгавор, выкананне 533
- Супраціўленне матэрыялаў 758
- Сушка 759
- Сцэрмі (ліцейн.) вытворчасць 913
- Сялянскі рух у Беларусі, 1900-
1907 гг. 519
- Сямейнае права савецкае 2003
- Сям'я і шлюб у СССР 731
- Сярэднія навучальныя установы,
спецыяльныя 1003
- Сярэдняя адукацыя спецыяльная,
БССР, гісторыя 2147
- Таварыствы аховы помнікаў гі-
сторыі і культуры 130
- аховы прыроды 327
- вынаходнікаў і рацыяналізата-
раў 916
- глухіх 136, 1594-95, 1995; -
БССР 530
- паліўнічых і рыбаловаў 561
- садзейнічання арміі, авіяцыі
і флоту 1811
- Таматы, хваробы і шкоднікі, БССР
574
- Танцы беларускія 100
- Тапаніміка, БССР 148, 316 а
- Таполі, пасадка і вырошчванне,
БССР 2082
- Тара для харчовых прадуктаў 358
- драўняная, цана 1100
- металічная 1293
- Тарная вытворчасць, эканомія
матэрыялаў 62
- Тарфяная прамысловасць 2026
- бібліяграфія 1388, 2192
- Тарфяная прамысловаць, БССР
2057
- Тарфяныя глебы, асучэнне, БССР
2078
- асваенне сельскагаспадарчае,
БССР 570
- Тарфяныя прадпрыемствы, эканомі-
ка 346

- Каніян (тэкстыл.) раскрой I469
I283 - вынаходніцтва і рацыяналізацыя I823
- Коснасць і розніца I809
Торф, перапрацоўка 348 Трыкатажныя вырабы, рамонт, цэны 39
- фізіка-механічныя уласцівасці I2 Трыхінілез 200
- Торф фрэзерны, фізіка-механічныя уласцівасці 28 Туберкулез 954
- якасць I63I - касцей і суставаў 204; -
Торфаздабыча 348 лячэнне фізкультурай 956
- Трактарныя дэталі, каталогі 943 - у дзяцей, прафілактыка і лячэнне 203, 2I05
- Трактарныя заводы, кіраванне, матэматычныя метады I992 Турызм 96I, 968, 2II3
- Трактарныя заводы, Мінск 735 Турызм піявераў і школьнікаў 806
- Трактары, надзейнасць і даўгавечнасць 373 Турысцкія маршруты, БССР 4I7
- канкурэнтаздольнасць 373 Тынковачныя работы, арганізацыя працы I30I-02
- эксплуатацыя 947 Тэарэтычная механіка I640
- эксплуатацыя і рамонт 2098 Тэкстыльная вытворчасць 469; -
- якасць 373 бібліяграфія 2027
- электраабсталяванне, няспраўнасці 55 Тэкстыльная прамысловасць, БССР I76
- Траітары калесныя, тэхнічная Тэлевізары I295
эксплуатацыя 2072 - рамонт 40
- Трансфарматарныя падстанцыі, цэны II0I Тэрмадынаміка 899
- Трансфарматары, цэны II0I - ураўненне I603
- Трубаправоды, гідраўлічны разлік 55I Тэрмічная апрацоўка металаў I633, 2056
- Трубы жалезабетонныя I847 Тэхналогія металаў 553, IIII
- Трубы напорныя жалезабетонныя напружанаарміраваныя, разлік I74 Тэхналогія неметалічных матэрыялаў IIII
- Трупы сельскагаспадарчых жывёл, анатаміраванне 582 Тэхніка бяслёкі, будаўнічыя работы I846
- Трыкатаж сінтэтычны, вытворчасць 2027 - пад'ёмныя краны I6I7; - эксплуатацыя I3I0
- Трыкатажная вытворчасць III2, - прадпрыемствы мясцовай прамысловасці I824
- электрычныя сёдзі сельскія, бу-

- дауніцтва I66
Тэхнічная інфармацыя, біблія-
графія I548
Тэхнічная творчасць піянераў
і школьнікаў, выстаўкі 395
Тэхнічны кантроль, неразбураль-
ныя метады I829
Тэхнічны прагрэс I970
- у СССР I285
Тэхнічныя гурткі, дзіцячыя 6I6
школьныя 998, I700
Тэхнічныя сістэмы складання I68
Тэхнічныя умовы, паказальнікі
84I
Угнаенні II2I
- арганічныя II23
- вапнявыя, выраб, механізацыя
II22; - тэхнічныя умовы I656
- мінеральныя II23
Угнаенні, Брэсцкая вобл. I86
- БССР II25
Узброення сілн СССР I40, I597; -
гісторыя, фотаальбомы I42
Універсітэты, выдавецкія планы
65I, I54I
Упраўленчая праца, арганізацыя
743
Урадзейнасць, планаванне III5
Ураўненне, вывучэнне ў школе
2I20
Утлічы сацыялізм 5II
Фалькларыстыка ў БССР 3I6а
Фанатэкі 60I
Фарбавальнае абсталяванне 360
Фарбаванне электростатычнае
360
Фарбы, цэны 35I
Феадалагічныя назіранні, БССР I6,
I270
Ферменты глебы I479
Ферты 2020
Фізіка 749, 752, I8I2, I8I5
- даведнікі 333
- хрэстаматны па замежных
мовах 232
Фізічная культура і спорт 65
Фізіялогія раслін I082, I440
Фізікультура і спорт 26I, 667-
-68, 792, 796-97, 2I00,
2I13
- Гомель 964
Фізікультурна-спартыўная работа
на сяле 966
Філасофія 88, I427
Фіталаталогія I50
Фонд эканамічнага стымуляван-
ня прадпрыемстваў I620
Французская мова I7II
Фрэзерныя станкі, каталогі
II07, 2039
- рэжымі рэзання, разлік на
вылічальных машынах I09I
Футбол 599, 793
Футбольныя спаборніцтвы 598,
I688
Футры штучныя, раскрой I288
Халадзільныя устаноўкі, догляд
і абслугоўванне 2076
Харчовая вытворчасць, аргані-
зацыя працы 208I
Харчовая прамысловасць, БССР
I832
Харчовыя прадпрыемствы, аргані-
зацыя працы I6I2
Харчовыя прадукты, кансерваван-
не, бібліяграфія I737
Хетскае царства, крыніцы і кры-
ніцзнаўства I967

- Хімічная прамысловасць, вынаход-
ніцтва і рацыяналізацыя 2046
- Хімічныя тавары, гаспадарча-бытавыя,
выраб 1843
- цэны 851
- Хімія І49, І439
- выкладанне І505
- Хімія ў быту І58
- Хірургія 1871
- Хірургія прыватная І338
- Хлебнапякарная вытворчасць ІІІ8,
2195
- бібліяграфія 257
- Хлор, іоны, уплыў на рост і
развіццё раслін І262
- Хлорафіл, спектраскапічны да-
следаванні І47
- Хмызняковыя пароды, Мінокая
вобл.2008
- Художства, барацьба з ім І87,
825
- Цагляная вытворчасць 769
- нормы часу 359
- Цагляная кладка, арганізацыя
працы 2037
- Цагляная прамысловасць, БССР
45
- Цана і цэнаўтварэнне ў СССР
1850
- Цеплаабмен 334, 552, 562, 750-
-51, 759, 908, 1819
- бібліяграфія 832, 1739
- Цеплавозная гаспадарка І488
- Цеплавозы І488
- Цеплавыя электрычныя станцыі,
аўтаматычнае кіраванне 928
- цепласілавое абсталяванне 47
- Цеплатэхніка 20
- Цукровая вытворчасць, біб-
ліяграфія І740
- Цукровая прамысловасць, БССР,
сыравінная база І73
- Цукровыя буракі 779
- апрацоўка, механізацыя,
БССР 365
- Цырульная справа 375
- Цыталогія 2011
- Цяжарнасць, ускладненні, ра-
цэптурныя даведнікі 591
- Цяжкая атлетка 596
- Часопісы БССР І390
- Частотныя слоўнікі 624
- Чыгуа, графітызация І848
- Чыгуначны транспарт 2210
- Чыгуначныя будынкі і пабудо-
вы І328
- Чыгуначныя станцыі, пасажыр-
скія, праектаванне, матэма-
тычныя метады 946
- Чыгункі, эксплуатацыя 2089
- Шаленства І684
- Шароцяная прамысловасць,
БССР І840
- Шароцяныя тканіны, раскрой,
страты па даўжыні 761
- Шарыкі для падшыльнікаў качэ-
ня, даводка 981
- Шахматныя спаборніцтвы, між-
народныя ІІ54
- Швейная вытворчасць 338
- вынаходніцтва і рацыяналіза-
цыя 2045
- Швейная прамысловасць СССР,
спецыялізацыя і каапераван-
не 2061
- Швейныя фабрыкі, вытворчыя
фонды, эканамічная эфектыў-

- насьць I77
- плаванне I460
Шкло, будова 202I
Шклоутварэнне 202I
Школьнае харчаванне, цэны 2095
Школьнікі, узроставы асабліва-
ці II49
Школьныя вучэбныя майстэрні,
абсталяванне, чарцяжы 380
Школьныя святы II83
Шліфаванне металаў, тэхнічны
кантроль аўтаматычны I470
Шорныя вырабы, цэны II09
Шоў хірургічны, інфекцыя I869
Штампоўка металаў, I083; -
дакладная 42
Штучнага велкана заводы, бу-
даўніцтва 344
Эканамічная інфармацыя, апра-
цоўка на вылічальных машы-
нах I790
Эканоміка 32I
- матэматычны метады 524-28
Эканоміка, БССР I589, I984
- СССР 739, I055, I97I
Эканомія і бераклівасьць у
народнай гаспадарцы 884, 2048
Экскаватары, эксплуатацыя I318
Электраабсталяванне, праектаван-
не 924
- рамонт 357
- эксплуатацыя 924
Электрасвятляльныя прылады,
устаўка, цэны I296
Электрадынаміка I5, 540
- выкладанне I502-04
Электраліты, медненне эцлендыя-
мікавае I086
Электрамагнітнае поле зямлі
I077
Электрамагнітныя хвалі, ды-
фракцыя 900
Электраправодка, рамонт,
цэны, I296
Электратэхніка 349, 560, 9I7
Электроніка II04
Электрычны провад, цэны I46I
Электрычны прылады, гаспадар-
чыя каталогі 33
Электрычныя сеткі, размерка-
ванне, разлік на лічбыльных
машынах 760
Электрычныя сеткі, сельскія,
рамонт і утрыманне 205I
Эмбрыялогія I55
Эмігранты I056
Эмоцы I687
Эндакрыналогія 208
Энергетыка I849
- БССР 930
Энергетычнае абсталяванне, на-
ладка I57a
Энергетычныя прадпрыемствы
2028
Энергетычныя рэсурсы, БССР,
сібіяграфія 436
Энтрапія мовы II87
Энцыклапедыі па БССР, слоўнікі
I07, 260, 263-85, 437-50,
669-75, 843, I548, 2209
Эрозія глебы, БССР 936, I657
Эстэтыка ў Беларусі, гісторыя
887
Эстэтычнае выхаванне ў школе
II57
Этнаграфія ў БССР 3I6 a

Яблыкi, тэхнiчныя ўмовы I307
Яблыня, БССР 578

Язвавая хвароба, лячэнне хiрур-
гiчнае 2I06

ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК ДА "ЛЕТАПІСУ ДРУКУ БССР"

- Азербайджанская ССР
 прам-сць Б703
- Акцябрскі раён
 гісторыя арт. I368, Б334I
- Англія - Гл. Вялікабрытанія
 Армянская ССР
 прам-сць Б703
- Архангельская вобл.
 Аут. дмс.: с.-г. навукі кн:
 304, I562
- Аршанскі раён
 камуніст. партыя арт. 4234,
 9847; дзяржава і права арт.
 I00I2a; камуніст. будаўніцтва
 арт. 7827, II093; сел. гаспа-
 дарка арт. I804, I0380, BI026,
 BI599, B2456, B2459, B2475,
 B3I29; культура арт. I060I;
 Аут. дмс.: экан. навукі
 I038
- Асвейскі раён
 сел. гаспадарка Б3350
- Асіповіцкі раён
 камуніст. партыя арт. 8807;
 камсамол арт. 7722; гісторыя
 арт. 89I2; праца Б2349; дзяр-
 жава і права арт. III23; сел.
 гаспадарка BI855; ахова здэ-
 роўя арт. 657; культура і ас-
 вета арт. 5865
- Асіповічы
 гісторыя BI74I; мастацтва
 BI446
- Асканія-Нова
 сел. гаспадарка арт. 825I
- Астравецкі раён
 камуніст. будаўніцтва Б20I7;
 сел. гаспадарка арт. I0377;
 культура і асвета арт. 5856
- Аўстрыя арт. II074
- Афрыка арт. I35, 7808
- Ашмянскі раён
 дзяржава і права Б3375;
 сел. гаспадарка арт. 4580
- Ашмяны
 сувязь BI55
- Бабруйск
 камуніст. партыя арт. I3064;
 камсамол кн. 3I3; гісторыя
 арт. 5299; камуніст. будаў-
 ніцтва арт. II085, I2II9;
 дзяржава і права арт. 3097,
 5359; прам-сць Б977, Б2362;
 ахова здароўя арт. 7080;
 двізнач. літаратура арт.
 II862; мастацтва арт. I4I0I;
 друк арт. I2997; бібліягра-
 фія Б842
- Бабруйскі навет
 гісторыя арт. I354
- Бабруйскі раён
 камсамол 4288, II004-05,
 II0II; гісторыя арт. 6375;
 дзяржава і права арт. 4377;
 сел. гаспадарка кн. 567, арт.
 585, 4587, 6948, 8I82, II5II;

ахова здароўя арт. 624; Аўт.
днс. экан. навукі 688; біял.
навукі 469

Баку

ахова здароўя Б3188, Б3195,
Б3199-200

Балгарыя арт. 306I-62, 9977,
9979, II069; унутр. станові-
шча арт. 132, 8929-30; літа-
ратура арт. II653; друк Б3548

Балтыйскае мора, - бас. Б5I,
Б2707

Баранавіцкі раён

камуніст. партыя арт. 4256;
сёл. гаспадарка арт. 5710,
I2516, БI865; друк арт. 5176

Баранавічы

камуніст. партыя арт. 9842,
I096I; дзяржава і права арт.
3092; праца кн. I25I, I435;
ваен. справа БI766; спорт
Б292I; культура і асвета арт.
5870, 9443

Барысаў

камуніст. партыя арт. 295I, 4218,
5260, 765I; камуніст. будаўніцтва
арт. II083, I3I58; прам-сьц арт.
I0206, Б2793; ахова здароўя Б772

Барысаўскі раён арт. 6609;

камуніст. партыя кн. I978,
арт. 766I, 8810, I2006; гіс-
торыя арт. 774I; камуніст.
будаўніцтва Б2658; дзяржава
і права арт. I402; сёл. гас-
падарка арт. 542, I778, 5795,
I2559, Б742, БI024, БI029,
Б3I39; грамад. харчаванне
арт. I956, II53I; друк арт.

6236

Баторыя, воз:

Аўт. днс.: біял. навукі
I553

Белавежская пушча кн. 2004,
арт. 6652, I3409, I3418,
I3422, I3440, I3443, I3446
I3606-08, I3632, I3636,
Б408, Б415, Б668, Б670,
Б738, Б95I, Б2037, Б2369,
Б2700, Б3052; Аўт. днс.:
біял. навукі I226

Беларускае Палессе

прыродазн. навукі арт.
9095, I3432, Б2726, Б2730,
Б2806, Б2834; прам-сьц кн.
2029; сёл. гаспадарка арт.
9250; Аўт. днс.: геал.-
мінер. навукі 488; с.-г.
навукі I937

Беларуская ССР кн. 327, арт.
6347, 6416; марксізм-лені-
нізм арт. 4168, 418I, 4I90,
6262, Б3306; камуніст.
партыя кн. I26, 3II-I2,
5I7, I960, арт. I2, 32,
37-39, 6I, 2927, 2934,
2946, 297I, 2975, 4202,
4215, 4230, 4258, 4263,
6268-69, 6280, 6299-300,
63II-I2, 63I4, 7673, 7697,
7699, 7702-03, 8825, 984I-
4Ia, 9885, I0950, I0958,
I0966, I0969-70, II995,
I2008, I20I4-I6, I2025,
I2027, I302I, I304I-44,
I3046-48, I3050-53, I3066,
I3068, Б3, Б328, Б628,

Б892, Б896, Б1724, Б1726,
Б2285, Б2289, Б2293, Б2632-34,
Б2636, Б3311-12, Б3314; кам-
самох кн. 886, 1050, 1240-41,
1578-79, 2294, 2348, арт. 78,
1308, 1324, 3002, 3004, 3007,
4278, 5275-76; 6336-38, 6343,
8834-35, 8839-41, 8848, 8850,
8856, 9896, 9898, 10992, 11008,
12044, Б329-31, Б1729, Б1999-
2001, Б2300, Б2302, Б2638-40,
Б2642, Б3316-17; громад. на-
вукі арт. 1332-33; філософія кн.
887, 1964, Б902, Б1175, Б1493;
гісторія кн. 132, 314-15, 316а
-317, 519-20, 736, 1052,
1054, 1242, 1244, 1581, 1782-
83, 1966, арт. II, 106, 108,
117, 1362, 3017, 3023, 3031,
3040, 3042-43, 3045, 4304-05,
4308, 4313, 4330, 4341, 5293,
5298, 5300-02, 5313, 5317,
6354, 6358, 6361-62, 6364,
6371, 6377, 6379, 6385, 6390
- 91, 6393-94, 6397, 6399,
7744а, 7748, 7752, 7764, 7769,
7772-74, 7779-81, 8880, 8882,
8890, 8896, 8899, 8910-11,
8917, 8919, 9932, 9944,
9950, 9964, 11039, 11041-43,
11046, 11055, 11057, 12069,
12076, 12091, 13102, 13106-
07, 13110, 13114, 13122, Бв,
Б12-18, Б20-21, Б335-36,
Б352, Б354, Б357, Б362,
Б626, Б631, Б638, Б887,
Б903, Б907, Б909-11, Б914,
Б917, Б1199, Б1205-06,

Б1209, Б1476-77, Б14
Б1501, Б1503-04, Б17
Б1992, Б2003, Б2006-
Б2014, Б2282, Б2308,
Б2649-51, Б2653, Б299
Б3302-03, Б3331, Б333
Б3336; археологія арт.
4306, Б1182, Б1192, Б
палітканомія Б1721, Б
міжвар. адносини кн. 1
1785, арт. 4342, 4345,
6401, 7782, 7784, 7790
7792-803, 11060, 11063
11065, 12096, 13129-35
13137-38, Б23, Б363, Б
Б1216-17, Б1509, Б2326
Б2328-29, Б2332, Б3352-
удупр. становішча арт.
9969; камуніст. будаўні
кн. 134, 320-21, 741, 8
1056, 1586-87, 1589, 17
1984, 1987-88, арт. 139
1058-59, 3072-74, 3075-
4365, 5265, 5343, 6412-
7820, 7826, 7832, 7835,
8942, 9985, 9988, 11078,
11081-82, 12118, 12124-2
13147, 13149-50, 13152-5
13165-74, 13177-87, 1318
Б24-25, Б27-28, Б30-31,
Б34-38, Б135, Б368-70,
Б374, Б376, Б640-42, Б64
Б885, Б924-27, Б1160, Б1
-20, Б1226-27, Б1223, Б1
-10а, Б1512-14, Б1752,
Б1756, Б2015, Б2018, Б23
36, Б2340, Б2656, Б3027-2
Б3030-31, Б3358, Б3361-64

Б3366-69; планаванне кн. 8,
521, 1991, арт. 3077, Б647,
Б1757, Б2023, Б2342-44,
Б2662, Б2666; улiк кн.
1063; арганiзацыя i кiраў-
нiцтва вытворчасцy кн. 743;
фiнансы кн. 2382, Б41, Б651, Б1229
-30, Б1233, Б2674-75, Б3372;
праца кн. 529-30, 893-95,
1064, 1066-67, 1250, 1253-56,
1434-35, 1593-95, 1797-98,
1800-1802, 1804-07, 1993-95,
2259, 2261-62, 2266-68,
2304-07, 2309, 2320, 2322,
2325-26, 2329-31, 2333-34,
2366-67, 2369-74, арт. 150,
157-59, 1392, 4371, 13193-94,
13199, 13203, Б654, Б656,
Б934, Б1234, Б1519-20, Б1760,
Б3037; дзяржава i права кн.
325, 744, 896-96а, 897, 1259
-60, 1596, 1808, 1810, 1996,
2001, арт. 1405, 1407, 3082,
3093, 4380, 4390, 6438-50,
7848, 7859, 8956, 8969,
10008-11, 11107-09, 11116,
13210-25, 13236-38, Б43,
Б173, Б380-81, Б661, Б938,
Б1521, Б1525, Б1761-63,
Б2024, Б2026-27, Б2277,
Б2678, Б2681, Б2683; ваен.
справа кн. 2339, арт. 183,
201а, 1442, 1448, 1456,
3100, 4421, 5370, 5374,
5384, 6470, 11139, 11145,
12178-82, Б47, Б384, Б386-
88, Б945, Б1246, Б1252,
Б1769-71, Б2028-29, Б2032,

Б2358, Б2360-61, Б2686-87,
Б3043-44, Б3378; прыродазн.
навуки кн. 10, 16, 18, 144,
148, 154, 747-48, 1071,
1074, 1076, 1266, 1270,
1604, 1607, 1814, 1818,
2007, арт. 298, 1620, 1622-
23, 3274, 3278-79, 3287,
3295, 4430, 5580, 6614-17,
6629, 6649, 6658, 7951,
7953, 7963, 9075-76, 10195,
11257, 12311, 12314, 12317-
18, 13332, 13357, 13395,
13397-98, 13400, 13403-04,
13408, 13411, 13413, 13415, 13418,
13438, 13445, Б62, Б66, Б69,
Б395, Б409, Б682, Б960,
Б962, Б1254, Б1260, Б1266,
Б1272, Б1778-79, Б2038,
Б2042, Б2054, Б2056, Б2363,
Б2387, Б2691, Б2694-98,
Б2701, Б2705, Б2708-12,
Б2719, Б2728, Б3057, Б3552;
прам-сцѣ кн. 21, 22, 30, 31,
39, 42, 45, 47, 157, 161-62,
170-73, 176, 546-49, 556,
558, 769, 916, 923, 930,
1105, 1108, 1114, 1272,
1274, 1279, 1460, 1463,
1468, 1616, 1618, 1629,
1636, 1638, 1821, 1831-32,
1840, 2032, 2046-48, 2055,
2057-58, арт. 310, 319,
448, 466, 1649-52, 1715,
1738, 1759, 1764, 1772,
3384, 3392, 3394, 3398,
4433-34, 4439-40, 4443,
4502, 4509, 4526, 4532,

455I, 5597, 560I, 5682-83,
 5688-89, 5694, 5700-0I, 6670,
 6673-74, 6676, 676I, 6788,
 68I4, 6824, 6843, 6847, 7965,
 7970, 80I9, 8057, 8060, 8079,
 8088, 8II0, 8II8, 8I20-22,
 8I25, 8I30, 9II0, 9I69, 92I3,
 92I5, IOI99, IO256, IO279,
 IO28I, IO284, IO294, IO306,
 IO3I4-I6, IO320, IO324, IO327,
 IO33I-34, IO345, IO353, II265,
 II270, II272, II290, II293,
 II352, II387-88, II40I, II405,
 I2329, I233I-32, I2337, I2342,
 I2375, I2464, I2469, I248I-82,
 I3455, I3459-60, I3523, I3537,
 I3548, I3562, I3568-70, I3574,
 B78-79a, B85-86, B43I, B433,
 B437, B444, B447-48, B454,
 B456, B462, B469-70, B695-96,
 B7I9, B72I, B723, B974, B993,
 B996, B998, BI000, BI277,
 BI279, BI303, BI307, BI3I2,
 BI570, BI583-84, BI7I7, BI840,
 BI845, BI847, B2079-8I, B2090,
 B2395, B24II, B24I8, B2429,
 B243I, B2433-35, B2437, B274I,
 B2764, B2770, B2779, B2782,
 B2785, B2787, B2789-90, B2792,
 B307I, B3076, B3085, B3094,
 B3404-05, B3407, B34I0-I2,
 B3426, B3440-4I, B355I; б.д.
 справа ар.: 32I, 335, 355,
 I660, 4448, 4467-68, 6702,
 6705, 6708, 7982, 7984, 9II6,
 9I20, 9I22, 9I27, 9I33, 9I36,
 9I39-40, IO2I4, I2355, I236I,
 I3476, I348I, B4I7-I8, B697,

B700, B703, BI283-84, BI286
 -87, BI830, B2060, B2066-67,
 B2398, B2740, B2747, B3073;
 сел. газпаларка кн. I78,
 I80, I83, I87, I94, 362,
 365-66, 566, 777, 779, 936-39
 94I, II20, II26, II3I-33,
 II37-40, I323, I472, I477,
 I483-84, I648, I654, I657,
 I852, I856, ар.: 489, 499;
 549, 553, 573, 584, I777,
 I8I3, I83I-32, I852-54,
 207I, 2073-74, 3448-49, 3452,
 3499-500, 3505, 3522, 3534,
 3538, 3553, 3557, 4557, 4563,
 4588, 4640, 465I, 4653, 4657,
 4663, 4670, 4673, 4677-78,
 4686-87, 4689, 4698, 5704,
 5777, 685I, 6867, 6900, 6922,
 6934-35, 6952, 6985, 6994-95,
 7007, 70I9, 8I4I, 8I77-78,
 8I87, 82I9, 8227-28, 8230,
 8247, 9220, 9269, 927I, 9307,
 9330, IO399, II407-08, II4I0
 -II, II4I5, II42I, II462,
 II479, I249I, I2535, I2538,
 I2558, I3579a, I3598,
 I3656, I3665, BIIO, BIII4,
 BI16, BI19-20, BI27-29, BI39,
 BI42, B725, B729-30, B732,
 B734, B739, B745-46, B75I,
 BI004-06, BI022, BI033, BI3I6,
 BI3I8, BI33I, BI334-35, BI589,
 BI600, BI604, BI606, BI609-IO,
 BI848-49, BI856, BI858-59,
 BI863, BI865, BI867-70, B2092
 -93, B2I00, B2I02, B2I04,
 B2II3, B2II8, B2I24-27, B2I29
 -37, B2I39, B2439-40, B2445-

47, Б2450, Б2454-55, Б2468,
Б2471-72, Б2476-77, Б2796,
Б2799, Б2800, Б2802, Б2812,
Б2821, Б2824, Б2835, Б2838,
Б2840, Б3106, Б3120, Б3132,
Б3344-45, Б3347-48, Б3352,
Б3356, Б3370, Б3372, Б3400;
рыбаводства і рыбалоўства
Б3398; лясная гаспадарка кн.
575, 2083, арт. 1830, 5785-
86, 10388, 13638, 13641,
Б131-34, Б737, Б1019, Б1337,
Б1605, Б1611, Б3370; пушное
заводства арт. 590; ве-
теринарыя арт. 1861, 1863,
1893, 1900, 1906, 1908,
1911-12, 1922, 1939, 1941,
11518, Б144, Б475; рыбавод-
ства і рыбалоўства кн. 782,
2301, арт. 8249, 8267,
10404; транспарт кн. 785,
1857, 1861, 2090, арт. 3578,
3581, 4723а, 5799, 5803,
8305, 10406, 10422, 11521,
11526, Б149, Б754, Б757,
Б1878, Б1882-83, Б2150,
Б2842, Б2844, Б3157, Б3159,
Б3161, Б3407; сувязь кн.
374, арт. 1954, 4732, 10427,
11528, Б761, Б1043, Б2498,
Б2851; гандаль кн. 1489,
1675, 1865, 2312, 2377,
2380, арт. 1958, 7030,
11530, 11536, 13689, Б157,
Б483, Б1887-88, Б2856-58,
Б2861, Б2864-65, Б3423,
Б3429; нарыхтоўкі Б2502,
Б2860, Б3425, Б3427; гра-

мад. харчаванне Б1633, Б2506,
Б3416, Б3428; камун. гаспадар-
ка кн. 1676-77, 2096, 2098,
2302, 2319, Б1047, Б2154; бы-
тавое абслугоўванне кн. 1866-
67, арт. 9365, 9367; ахова зда-
роўя кн. 1682-84, 2100; арт.
625, 649, 656, 1147, 1975,
3599, 3610, 5813, 7033, 7037,
8354, 9403, 9406, 10475, 10477,
10503, 10516, 10519, 11565,
12620, 13692-93, 13696, 13708,
13715, Б503, Б779, Б1048, Б1058,
Б1065, Б2304, Б2512, Б3169-70,
Б3187, Б3192; медыцына кн. 1495;
арт. 7139, 13698, 13701, 13714;
спорт кн. 65, 209, 961, 967,
2112-13, 2345; арт. 659-61,
792, 2014, 3644, 4798, 5851-52,
5854, 8359, 9415, 9425, 9428,
11581, 12626, 13719-21,
Б174, Б176, Б178, Б505-06,
Б798, Б1909-12, Б1915-16, Б2181
-84, Б2188, Б2524, Б2533, Б2535-36,
Б2912-14, Б2916-17, Б2919,
Б2923-25; культура і асвета кн.
66, 617, 1001, 1007, 1010, 1156,
1706-08, 1872, 2114-18, 2147-
48, арт. 668-69, 690, 737, 754,
756, 761, 2015, 2046, 2068,
3646-49, 3688-92, 3714, 3716,
3719, 3726, 3728, 4810, 4817,
4828-29, 4858, 5895, 5897,
5906, 7245, 7270, 7282, 7284,
7293, 7304, 8376, 8405, 8411,
9430, 9439, 9452, 9473, 9485,
10536, 10538, 10557, 10580,
10583, 10585, 10591, 10598,

- II584, II588, II607, II626,
II640, I2629-30, I2638,
I2644, I2650, I2666, I2672,
I2676, I3722, I3724-25,
I3727, I3733, I3761, BI81,
BI89-90, B509, B798a-99,
BI085-86, BI379, BI675,
BI93I-33, B2189, B2191,
B2193, B2195-97, B2543-44,
B2546, B2549, B2552, B2933-34,
B3219-20, B3229, B3231, мо-
вазнауства кн: 230, I710;
арт. II645, B514, B557-58,
B561, B565, B568, B570, B801;
літаратура кн. 82, 235-36,
8II, II93-95, I890, 2168,
арт. 778, 783, 2089-89a,
3736, 3743-45, 4874, 4877-
78, 4881-83, 5917, 5922,
7322, 7330-32, 8444, 9502,
I0616, II858-59, I2688,
I2692, I2709-II, I3772-73,
I3776-78, I3780, I3783,
I3785-86, I3789; дзцячая
літаратура кн. 417, 419,
I374-75, I534, арт. I2918,
I2921, I4013, BI99-201,
B521, B803, B806, BI095-96,
BI098-99, BI387, BI403,
BI421, BI697, BI946, B2206,
B2946, B3297; мастацтва кн.
I00, 430, 828, I382, I384,
2186-87, арт. 783, II40,
II55-60, 2089, 2341, 2347,
2856, 2869, 2878, 2880-81,
2884, 2886, 4082, 4104,
4III, 5II5-16, 5I24, 5I26,
6I96-99, 7554, 7575, 8692,
8703-04, 8716, 8721, 8748,
8750, 9755, 9806, 9810, I0809,
I0872-75, I0894-95, I0910,
I0912, II95I, II953, I2945,
I2954, I2968, I2971, I4062,
I4064, I4078, I4084, I4096,
B283-84, B291-92, B299, B835,
BII40, BII44, BI447-48, BI455,
BI458, BI462-63, BI702-04,
BI718, BI961-63, BI966-68,
BI970, BI972, BI975-79, B2250,
B2253-54, B2257-59, B2261,
B2279, B2589, B2592, B2595,
B2597-98, B2605, B2614, B2976,
B2987, B3268, B3278, B3526-29,
B3531-35, B3537-40,
B3542; архітэкура арт. 5I05,
6I87, 9752; горадабудаўніцтва
кн. I383, I538, арт. 7560;
друк кн. 836, I390, I542,
I544-46, I745, 2291, арт.
2912, 4142, 5172-73, 5175,
5185-86, 6233, 6247, 7626,
8762, I0925, II972, I2996,
I4114, I4119, B310, B312, B314,
B838, B843, BI469, BI708-09,
B2270, B2618-20, B2696, B3289,
B3292, B3546; бібліятэч: спра-
ва кн: 652, 833, 838, 840,
I214, I220, I386-87, I392,
I395, I741, 2201, 2204, арт.
I227, I232, 8768, I3005, B317,
BII47, BI470, B3293; бібліят-
рафія кн: 258-59, 436, 666,
I031, I218, I744, 2287-88,
B839, B841, B844, BII48-49,
BII51, BI719, B2992, B2995;
энцыклапедыі кн: 437-50; 669-

- 75, 1548, 2209, арт. 5192,
7631, 14122; Аут. дис.: філа-
соф. науки 493, 1034, 1749;
гіст. науки кн. 678-82, 846-
47, 1035-36, 1398, 1550, 1923
-24, 2216-17; экан.
науки III, II7, 288, 297, 303,
478, 497, 508, 683, 686, 848-
51, 853-54, 1037, 1222, 1401-
02, 1405, 1750-56, 1925-28,
2218, 2221-23, 2396;
впрд. науки II9, 856, 1406,
1757; біял. науки 475,
2228, 2232, 2394; геогр. на-
уки 2398; с.-г.
науки II5, 291, 709, 866-67,
1042, 1044, 1230, 1558, 1560-
61, 1563, 1765, 1938-40,
2241; вет. науки 873,
1942; мед. науки 1944;
пед. науки 880; мастац-
казначыя науки 727,
1422; архітэкт. науки
2258
- Беластоцкае ваяводства арт.
6406, 9500, 12100, Б1508,
Б2011, Б3022
- Белгарадская вобл.
сел. гаспадарка арт. 1858
- Беравіно
камуніст. партыя арт.
8938
- Бераствіцкі раён
камуніст. партыя арт.
8799; буд. справа арт.
4451; сел. гаспадарка арт.
8176, 13580
- Бешанковіцкі раён
гісторыя арт. II035,
Б630; камуніст. будаўніц-
ва арт. 1386
- Бірма
медыцына арт. 7095
- Бліжні Усход
Аут. дис.: гіст. науки
677
- Брагінскі раён
праца арт. 3080
- Бранская вобл.
сел. гаспадарка арт. 4567
- Браслаўскі раён
гісторыя Б3323
- Брэст
камуніст. партыя арт. 1279,
4216, II999, 13060; камса-
мол арт. 8865, 9915; гісто-
рыя арт. 3033, 12066, Б637,
Б911, Б920-21, Б1164, Б1214,
Б1500, Б1736-37, Б1740,
Б1742, Б3337; міжнар. адно-
сіны Б1507, Б2327; камуніст.
будаўніцтва арт. 9995, Б39,
Б1221, Б2659; дзяржава і
права арт. 7850; ваен. спра-
ва кн. 326, арт. 6468, Б393,
Б664, Б1164, Б1526, Б2030,
Б2033-34, Б2357, Б2689,
Б3038-39, Б3041; прам.-сп^л
Б3339; сел. гаспадарка
Б2123; транспарт арт. 1942;
сувязь Б156, Б1886; гандаль
арт. 1960, Б481; культура
і асвета арт. 697, 7248,
Б2553, Б2929; літаратура
Б827; мастацтва Б1699,
Б3528; друк Б318
- Брэсцкае Палессе
Аут. дис.: геогр. науки I

- 697
Брэсцкая вобл:
камуніст. партыя арт. 30,
1277, 2947, 2966, 2973,
4259-60, 5252, 7686, 8791,
8811, 8821, 9863а, 9865,
9873, Б3310; камсамол арт.
1321, 6334, 9897, 12037; гіс-
торыя арт. 6356, 9952, 13116,
Б2314; міжнар. адносiны арт.
7796; камуніст. будаўніцтва
арт. 1388, 4364, 7834, 9994,
9996-98; дзяржава і права
арт. 172, 1404, 3096, 6435,
10013, 13206; ваен. справа
арт. 5383, 7871, Б1528;
прам-сць кн. 355, арт.
3304, 7968, П1277, 13454,
Б3096; буд. справа арт.
6693; сел. гаспадарка кн.
184, 186, арт. 1856, 3437,
3515, 8231, 9245, 10370,
П1488, Б126, Б1619; сувязь арт.
7027; гандаль арт. 8308,
Б1045; ахова здароўя арт.
7224; культура і асвета
арт. 3723, 13726; мастацтва
арт. 4102, 14055, Б3266,
Б3284; архітэктура арт.
П1892; атэізм арт. 1210;
друк арт. 7627
- Брэсцкая ўпадзiна арт. 1624,
12315, 13394
- Брэсцкі раён
камуніст. партыя арт. 6285,
7660; гісторыя арт. П10;
ваен. справа арт. П1137
- Буг, р: Б1214, Б2149, Б3261
- Буда-Кашалёўскі раён
камуніст. партыя арт. 2943,
12003; сел. гаспадарка арт.
1788; культура і асвета арт.
9441
- Будапешт арт. 9978
- Будэйовіцы (Чэхаславакія)
камуніст. партыя Б1492
- Быхаўскі раён
гісторыя арт. 1369, 12053;
сел. гаспадарка арт. 4629
- Бягомль
гісторыя Б2005
- Бягомльскі раён
лясная гаспадарка арт. 12556
- Бялыніцкі раён
камуніст. партыя арт. 6291,
Б1171; гісторыя арт. 9954;
сел. гаспадарка арт. 8189;
Аўт. дис.: с.-г. навукі
2242
- Бярова Картузская
камуніст. партыя Б1490; гіс-
торыя арт. 3021, Б1161
- Бярозаўскі раён
камуніст. партыя арт. 2949;
камуніст. будаўніцтва арт.
9991; дзяржава і права арт.
6437
- Бярэзінскі заказнік арт. 6959
- Бярэзінскі раён
камуніст. будаўніцтва арт.
12128
- Валгаскі раён (Эстон. ССР)
камуніст. партыя Б2636
- Валожнінскі раён
камсамол арт. П1001; каму-
ніст. будаўніцтва арт. 13160

- Баршава арт. 3060, 7804, 13140,
Б154
- Баршаўскае ваяводства
унутр. становішча арт. 1374,
12101
- Барэнскі раён (Літоўскія ССР)
культура і асвета Б3228
- Басілевіцкі раён
сел. гаспадарка Б3122
- Батыман
Аут. днс.: гіст. навукі
1398
- Баўкавыск
археалогія Б1184, Б2309;
ваен. справа Б394
- Баўкавыскі раён
камуніст. партыя арт.
6295, 7684; дзяржава і пра-
ва арт. 6432; культура і
асвета арт. 4860
- Венгрыя арт. 4346, П068;
міжнар. адносіны арт. 7787;
унутр. становішча арт. 133
- Верхнедзвінскі раён
камуніст. будаўніцтва арт.
8937, 8941; буд. справа
арт. 4469а; сел. гаспадарка
арт. 583
- Верхняе Падняпроў'е кн. 316,
Б2042
- Веткаўскі раён
камуніст. партыя арт.
13028; дзяржава і права
арт. 6427
- В'етнам кн. 1813;
ДРВ міжнар. адносіны кн.
1057, 2328; мастацтва арт.
8702, 8715-16, 8752, 9764;
друк арт. 8767;
- Паўднёвы В'етнам міжнар. ад-
носіны кн. 7792-803; ваен.
справа арт. 1421
- Вілейска-Мінская водная сістэма
Б699, Б2366-67, Б2748
- Вілейскі раён
гісторыя арт. П051; камуніст.
будаўніцтва арт. 6414; куль-
тура і асвета кн. П008; арт.
7303
- Вілія, р. арт. 3074а, 9125
- Вільнюс
гісторыя Б20, Б1506; камсамол
Б3315; дзяржава і права Б3375,
прам-сць Б2394, Б3430; транспарт
Б3155-56, Б3162; спорт Б1914,
Б2910; літаратура Б1100
- Віцебск
камуніст. партыя арт. 31, 1282,
1284, 1299, 4196, 5245, 6283,
7688, Б1995; камсамол арт.
3012, 6333, 8842, П020, П023;
гісторыя арт. 3019, 6366,
9934, П037; камуніст. будаў-
ніцтва арт. П092; праца кн.
1252, Б930-31, Б935, Б1237;
ваен. справа арт. 1428, 3117,
Б2356 прам-сць арт. 314, 318,
П0201, 6972, Б987, Б992, Б1302,
Б2058, Б2061, Б2393, Б2430,
Б3081; сел. гаспадарка Б1340;
транспарт арт. 7003, Б1624-25;
гандаль Б768; грамад. харчаван-
не арт. 9359; ахова здароўя
арт. 7066, Б1354; медыцына арт.
7140; спорт арт. 8358; культура
і асвета кн. 969, арт. 736,

4861, 8402, Б1926, Б2928;
літаратура Б2952; мастацтва
кн. 1540, арт. 4103, 6194;
друк Б311, Б3081
Віцебская вобл. арт. 7957, 10197;
камуніст. партыя арт. 1271,
1281, 2939-40, 2965, 4251,
5231, 5241, 6271, 6302,
9839, 9867, 11997, 13022-23,
13026, 13059, Б3308, Б3313;
камсамол арт. 1319, 4270,
8851; гісторыя кн. 318,
арт. 1352, 6374, 6381,
9951; міжнар. адносінны арт.
7792; камуніст. будаўніцтва
кн. 1976, арт. 138, 1383,
4357, 8939, 9999-10000,
11088-96, Б2657, Б3360;
фінансы Б1518; праца кн.
1253, арт. 7841, 11104,
Б657; дзяржава і права арт.
1410, 5358, 6428, 7849,
8968, 10016-17; ваен. спра-
ва арт. 4404, 6458; прыро-
дазн. навукі арт. 11259;
прам-сць арт. 3315, 5604,
12339; буд. справа арт.
3315; сел. гаспадарка арт.
518, 1775, 3463, 3531, 4577,
5715, 5739, 6863, 6940,
6950, 9230, 10369, 11432,
Б450, Б741, Б2097, Б2103,
Б2808, Б3113, Б3125; палю-
нічая гаспадарка арт. 591;
ветэрынарыя арт. 1894, 1930;
транспарт Б2847; бытавое ас-
слугоўванне арт. 1964; ахова
здараўя арт. 5848, 7035,
7037, 7066, 7099, 7136, 7213,

7228, 13691; медыцына кн.
953; спорт арт. 9414, 9420;
культура і асвета арт.
2026, 3686, 3710, 4865,
7258, 12652, Б1919; мастац-
тва арт. 1197, 5112, 7567,
Б3267; архітэктурна арт.
7561; горадабудаўніцтва
арт. 9751; атэізм арт. 5171;
друк арт. 4141, Б2268,
Б3543, Б3547; бібліятэч.
справа кн. 435, 2196, арт.
4146, Б3295; бібліяграфія
кн. 2200, 2208
Віцебская губ.
гісторыя арт. 9949, Б3332
Віцебскі раён
камуніст. партыя арт. 9845;
камуніст. будаўніцтва арт.
13188; дзяржава і права
Б2352; буд. справа арт.
10215; сел. гаспадарка арт.
4607, 9317, Б466, Б2461,
Б2836; ахова здараўя арт.
5822; мастацтва Б3281
Волгаград
гандаль Б765
Воранаўскі раён
праца Б1758
Вроцлаў
мастацтва Б835
Выганаўскае, воз. арт. 13442-43,
13664
"ялікабрытанія арт. 6409, 7814;
культура і асвета 5915,
11643, 12678-79, міжнар. ад-
носінны 7783; сел. гаспадарка
Б2275

камуніст. партыя арт. 4209,
13025; друк арт. 6239, Б2993

Гарадоцкі павет арт. 11977.

Гарадоцкі раён

камуніст. партыя кн. 10968;
бібліятэч. справа Б3294

Германія арт. 13139;

гісторыя кн. 1243, арт.
5326; - ГДР арт. 11071-72;
міжнар. адносіны арт. 8933;
унутр. становішча арт. 9975;
прам-сць Б1576, Б3091; - ФРГ
арт. 12106; міжнар. адносіны
арт. 8933; ваен. справа арт.
200

Глуск

камуніст. будаўніцтва арт.
13156

Глускі раён

камуніст. партыя арт. 7648;
дзяржава і права арт. 892;
сёл. гаспадарка арт. 585

Глыбоцкі раён

камуніст. партыя арт. 12002;
гісторыя Б1204; сёл. гаспа-
дарка арт. 3435, 8203, Б724,
Б2825

Гомель

камуніст. партыя кн. 2938;
арт. 1273, 5230, 5250, 8789,
9851; Б1492; камсамол арт.
70, 79, 11021; гісторыя кн.
1968; арт. 1370, 12087,
Б2319; камуніст. будаўніцтва
арт. 12130-33; праца Б932;
планаванне Б1517; ваен. спра-
ва арт. 4410, 12170, 13241;
прам-сць арт. 9207, 11266,
11282, Б717, Б2085-86, Б2774,

Б2778, Б2791; буд. справа
арт. 4475; сёл. гаспадарка
арт. 8156, Б712, Б1874, Б3111;
транспарт арт. 1943, Б2494
Б3160; сувязь Б1349, Б2850;
гандаль Б3419; спорт арт.
8356, Б797, Б2910, Б3528;
культура і асвета арт. 7235,
Б1088; мастацтва арт. 10871;
Б1973, Б3528; горадабудаў-
ніцтва арт. 11891; друк кн.
433

Гомельская вобл. кн. 1774, арт.

7957; камуніст. партыя арт.
27, 36, 1286, 1289, 4214,
5253, 5263, 6272, 6308,
7659, 7678, 7696, 8790, 8818,
9855, 9870, 10967, 12013,
13031, 13055; камсамол арт.
1316, 6327, 9901; гісторыя
арт. 5304, 5319, 7760, 7770,
11053, 12064, 13117, 13119,

камуніст. будаўніцтва кн.
1979, арт. 144, 4363, 5344,
7824, 11097-101, 13190; пра-
ца кн. 1067; дзяржава і пра-
ва арт. 171, 1396, 6431,
7845, 8961, 13197; ваен.
справа арт. 3103, 11131,
12161; прыродазн. навукі
Б2384; прам-сць арт. 4515,
5603, 9107, 10203, 11267,
11271, 11283; буд. справа
арт. 346, 1666; сёл. гаспа-
дарка кн. 185, 1121, 1134,
арт. 3486, 9248, 11444,
Б441, Б1602, Б1665, Б2435,
Б2797, Б3138; ветэрынарыя

Б471; транспорт Б706; сувязь
арт. 13687; гандаль Б2866;
бытавое абслугоўванне арт.
1963; ахова здароўя арт.
13700; культура і асвета
арт. 2025, 4813, 4857,
4859, 5881, 8364, 8374,
8412, 9479, 10537, 10586,
11639, Б1091, Б2927; мова-
знаўства Б1944, Б3237; лі-
таратура арт. 13798; мастац-
тва арт. 11907, 12982, 14058,
14098; Б2609; друк арт. 10926,
12998, бібліятэч. справа
Б2996; бібліяграфія кн. 103,
2198, 2205; Аук. дас.: экан.
навукі 852; с.-г. навукі кн.
1041, 2244

Гомельскі раён

камуніст. партыя арт. 8824;
гісторыя Б3327; дзяржава і
права арт. 5353; сел. гаспа-
дарка Б2826; гандаль арт.
11535; нарыхтоўкі Б482;
культура і асвета арт.
3682

Горацкі раён

камуніст. партыя арт. 5240;
камсамол арт. 9917; гісто-
рыя арт. 6388; ваен. справа
Б1241, Б2359, Б2362, Б3377;
сел. гаспадарка арт. 1792,
4584, 4602, 6857, 6903,
10372, Б123; культура і ас-
вета арт. 3728

Горацкі ўезд

гісторыя арт. 122

Горкі арт. 6650

Гродзэнская вобл. кн. 2260;

камуніст. партыя арт. 1278,
1295, 2930, 5227, 6294,
7667, 7692, 9852, 9857,
13049, Б5; камсамол арт.
1322, 7718, 9897, 9913,
9923, П1003, 13085; філасо-
фія кн. 1963; гісторыя арт.
6355, 7779; міжнар. адносіны
Б1508; камуніст. будаўніцтва
кн. 1977, 1983; арт. 1382,
1385, 4367, 6415, 7833,
9990, 12134-39; Б26, Б1224-
25, Б2021; фінансы Б2668;
праца кн. 1996, 2332, арт.
12151; дзяржава і права арт.
1406, 3089, 5357, 6426,
11114, 11121; ваен. справа
арт. 1443; прыродазн. наву-
кі арт. 5581; прам.-сьц арт.
3313, 11280; буд. справа арт.
3313, 4463, 4473, 6670; сел.
гаспадарка кн. 1326, арт.
2084, 2086, 3476, 3570, 3573,
4572, 4634, 4704, 6906, 6988,
6992, 9232, 11507, 12518,
12549, Б726, Б732, Б1003,
Б1009, Б1850, Б2469, Б2473,
Б3135; ветэрынарыя Б3148;
гандаль арт. 8309; бытавое
абслугоўванне арт. 607,
4738, 5810-11, Б2154, Б2867;
ахова здароўя кн. 1868, арт.
10430; спорт арт. 9416,
12628; культура і асвета арт.
2024, 2073, 3722, 3727, 5877,
8414, 12632-33, Б2937, Б3228;
літаратура арт. 10614; мас-
тацтва арт. 10908; горадабу-
даўніцтва арт. 4075; атэлізм

кн. 429, 1963; друк арт. 6237,
6245; Аґт. дис.: экан. наву-
кі 687

Гродзенскі раён

камуніст. партыя арт. 4254,
6281; ваен. справа арт. 5366;
сел. гаспадарка арт. 496,
12506

Гродна

камуніст. партыя арт. 2952,
8798; камсамол арт. 11025;
гісторыя арт. 1363, 3034,
3046, 12088, Б361, Б1210,
Б2011, Б2320; археалягія
арт. 99; камуніст. будаўніц-
тва Б39; дзяржава і права
арт. 1394а; ваен. навукі
Б946; прам-сць Б1844, Б2402,
Б2744; сел. гаспадарка Б1589;
транспарт Б2146, Б2485; ахо-
ва здароўя арт. 9411; меды-
цына Б504; культура і асве-
та Б182-83, Б191; літаратура
Б2561; мастацтва кн. 1913;
арт. 2342.

Гродна - Варэна Б2377

Грузінская ССР

сел. гаспадарка арт. 8139;
прам-сць Б703

Грэцыя

міжнар. адносіны Б1749

Давід-Гарадок

гісторыя арт. 8879; архі-
тэктурна арт. 9753

Даўгаўпілс (Латв. ССР)

дзіцяч. літаратура Б3264

Дзяржынскі раён

гісторыя арт. 7755; каму-

ніст. будаўніцтва арт.
12121, 12129; ваен. справа
арт. 6459; сел. гаспадар-
ка арт. 8166; гандаль арт.
9360, Б1351; культура і
асвета арт. 2072; біблія-
тэч. справа арт. 656

Дзятлаўскі раён

камуніст. партыя арт. 4247,
5244, 6304; сел. гаспадарка
арт. 12509; Б3103; культу-
ра і асвета арт. 8379; біб-
ліятэч. справа арт. 9831

Днепр, р. арт. 12171, Б747,

Б2149, бас. арт. 1900, 10486,
11248, пойма арт. 8188

Днепрапятроўск

прам-сць Б694

Дняпроўска-Данецкая упадаіна
Б1549

Добеле (Латв. ССР)

ваен. справа арт. 1444

Добрун

прам-сць Б2428

Добрушскі раён

камуніст. партыя арт. 8795;
прам-сць Б3433; сел. гаспа-
дарка арт. 4567

Докшыцкі раён

камуніст. партыя арт. 9882,
10955; камсамол арт. 9912;
камуніст. будаўніцтва арт.
13151; дзяржава і права арт.
3095, 13200; сел. гаспадар-
ка арт. 548, 558, 4570,
Б1588

Драгічынскі раён

камуніст. партыя арт. 6288;
сел. гаспадарка арт. 5712;

культура і асвета арт. 9444;
 атакізм арт. 2902
 Друскінінкай арт. 10525; ахова
 здароўя арт. 8324, 10463,
 11548, Б776
 Друя
 культура і асвета Б800
 Дривяты, воз. Б3050
 Дукура
 гісторыя арт. 13104
 Ельскі раён
 камуніст. партыя арт.
 13054
 Іабінаўскі раён
 гандаль арт. 5809
 Ілобін
 камуніст. будаўніцтва арт.
 5341
 Ілобінскі раён
 камуніст. партыя арт.
 4239, 7653; камсамол арт.
 7732; сел. гаспадарка арт.
 8154, 11413; гандаль Б3418;
 ахова здароўя арт. 1985,
 9376, 11554; культура і ас-
 вета арт. 3668
 Іодзіна
 транспарт Б2490
 Іыткавіцкі раён
 камуніст. партыя арт. 4211;
 грамад. харчаванне Б2500;
 друк Б1472
 Еўрапейская частка СССР Б2040
 Забайкалле
 сел. гаспадарка Б139
 Закаўказзе
 прам-сць арт. 5646
 Варасей (Літоўская ССР)
 камсамол Б2645; сел. гас-

падарка Б3113; культура і
 асвета Б2193
 Заслаўе
 камуніст. партыя Б888-89,
 Б898-99; гісторыя арт. 3018,
 4303, 4315, 9960; археалогія
 арт. 101; дзяржава і права
 арт. 4393, 11110; ваен. спра-
 ва арт. 5360, 5368, 7868,
 11136, Б1247
 Заслаўскае водасховішча арт.
 3290
 Заслаўскі раён
 сел. гаспадарка арт. 3477
 Заходняя Беларусь
 камуніст. партыя арт. 2977,
 4262, 6310, 9887-88, 10971,
 12026, 13063, 13067, Б890,
 Б2280, Б2283, Б2295; камсамол арт.
 8861, 11009, 12038; гісто-
 рыя кн. 737, арт. 6367,
 7753, 9935, 9961, 12074,
 Б1477, Б3553; сел. гаспадар-
 ка арт. 5757; літаратура
 арт. 10617, Б1105, Б2207;
 атакізм арт. 6230; рэлігія
 арт. 8759; друк арт. 9824;
 дз. дас.: гіст. навукі
 1922; мед. навукі 1946
 Заходняя Дзвіна, р. арт. 1890,
 - бас. арт. 11248, Б51
 Заходняя Еўропа арт. 7739
 Вельва
 гісторыя арт. 5295
 Вельвенскі раён
 камуніст. партыя арт. 13034;
 друк арт. 5177

ЭША арт. 8932;

міжнар. адносiны арт. 5332,
7783; унутр. становiшча кн.
1056, арт. 3063-64, 7810,
7813, 8931, 13141; ваен. справа
арт. 200, 1421, 1431, 8982-
83, 11144; ахова здароўя арт.
8353

Іванаўскі раён

камуніст. партыя арт. 4219,
8814, 9874; дзяржава і права
арт. 13205; сел. гаспадарка
арт. 1843, 11419

Івацэвіцкі раён

друк арт. 5176

Івянец

ахова здароўя Б2507; мас-
тацтва Б3275

Індыя

унутр. становiшча арт. 1378

Інчукаліс (Латв. ССР)

прам-сць Б2743

Іркуцкі амфітэатр

Б1546

Іспанія

гісторыя арт. 8878

Італія арт. 11074

Ісаваская ССР

праца Б656; прам-сць Б703

Калiнiнградская вобл.

культура і асвета Б3229,
Б3231

Калiнкавіцкі раён

камуніст. партыя арт.
4232; гісторыя арт. 12073;
друк Б2621

Калiнкавічы

гісторыя арт. 5309; тран-
спарт Б756

Камянецкі раён

камуніст. партыя арт. 6289,
7643; прам-сць арт. 11289;
сел. гаспадарка арт. 4595;
грамад. харчаванне арт. 5808

Капыльскі раён

камуніст. партыя арт. 4246;
гісторыя арт. 12058; сел.
гаспадарка арт. 9223, 12540

Кармянскі раён

камуніст. партыя арт. 10951;
сел. гаспадарка арт. 8235

Карэліцкі раён

камуніст. партыя кн. 1049;
сел. гаспадарка арт. 3429,
13588, 13615, Б2807; культу-
ра і асвета арт. 683, 10547

Карэлічы

— камуніст. партыя арт. 20,
1260

Карэлія

прыродазн.; навукі Б3063

Карэя

міжнар. адносiны арт. 13132-
33

Кастрычніцкі раён

гісторыя арт. 7756, 13109

Касцюковіцкі раён

гісторыя арт. 6389; дзяржава
і права арт. 6436, 8963; ган-
даль арт. 12578

Каунас

прам-сць Б2074; транспарт
Б3155, Б3162; культура і а-
света Б182-83; мастацтва Б1429

Кіеў

камуніст. будаўніцтва Б922-23;
прам-сць арт. 9101, 11294;
гандаль Б765

- Кіраўскі раён
камуніст. партыя арт. 9858,
сёл. гаспадарка арт. 585
- Кіргізская ССР
камуніст. будаўніцтва Б1750;
прам-сць Б703
- Кішэніў
мастацтва Б1970, Б3285
- Клецкі раён
камуніст. партыя арт. 2954;
праца арт. 12149; сёл. гаспадарка арт. 1850, 12540;
культура і асвета арт. 9445
- Клімавіцкі раён
культура і асвета арт. 12631;
сёл. гаспадарка Б2138; Аўт.
днс.: с.-г. навукі 869
- Клічаўскі раён
камуніст. партыя арт. 7679;
гісторыя арт. 4320, 5303,
6373
- Кобрын
гісторыя арт. 12063; міжнар.
адносіны Б639; ваен. справа
арт. 4405; сёл. гаспадарка
Б2803
- Кобрінскі раён
камуніст. партыя арт. 2969;
камсамол арт. 87; гісторыя
арт. 11044; дзяржава і права
Б1240; дзяржаўны гаспадарка арт.
6958
- Косава
камуніст. будаўніцтва арт.
1380
- Кохтла-Ярвскі раён (Эстон. ССР)
спорт Б3212
- Ковшы (Чэхаславакія)
прам-сць Б1563
- Краслоўскі раён (Латв. ССР)
сёл. гаспадарка Б3350
- Краснапольскі раён
камсамол арт. 9925; гісторыя
арт. 11054; сёл. гаспадарка
арт. 6868
- Краснаярскі край
дацяч. літаратура арт.
10810
- Кратынгскі раён (Літоўская ССР)
гісторыя Б3015
- Круглянскі раён
камуніст. партыя арт. 7644;
сёл. гаспадарка арт. 8189;
Аўт. днс.: с.-г. навукі
2242
- Крупскі раён
камуніст. партыя кв. 1957;
гісторыя арт. 5306
- Крычаў
камуніст. партыя арт. 25,
гісторыя арт. 8887; прам-сць
Б716; архітэктура арт. 10856
- Крычаўскі раён
камуніст. партыя арт. 53,
9880
- Курская вобл.
ваен. справа арт. 7881-83,
8987-89
- Кутная Гара (Чэхаславакія)
гісторыя Б635
- Лагойскі раён
камуніст. партыя арт. 4227;
камсамол арт. 13089; гісторыя
арт. 12071, 13124; праца
арт. 6419; сёл. гаспадарка
арт. 4568, 11429

Латвійская ССР

камуніст. будаўніцтва Б922-23; арганізацыя і кіраўніцтва вытворчасці кн. 743; прыродазн. навукі кн. 10, 144; прам-сць арт. 4529, Б703, Б2394; сел. гаспадарка арт. 5664, 10346; Б1590; ахова здароўя Б1061-62; медыцына кн. 1495; спорт арт. 12625, Б1915, Б2912, Б2917; мастацтва арт. 7575, Б2595, Б2598, Б2605

Лельчынскі раён

гандаль арт. 4734; праца арт. 3080; мастацтва арт. 2877

Ленінакан

прам-сць кн. 1311

Ленінград

камуніст. будаўніцтва Б922-23

Ленінградская вобл.

сел. гаспадарка Б450

Леніно (Горацкі раён)

гісторыя Б3024; ваен. справа кн. 1598, Б2989

Ленельскі раён

камсамол арт. 8866; гісторыя арт. 8902; камуніст. будаўніцтва арт. 9989; буд. справа арт. 6694; сел. гаспадарка арт. 5733; Б149; друк арт. 8764

Лёвненскі раён

камуніст. будаўніцтва арт. 11087; дзяржава і права Б666; сел. гаспадарка арт. 1785

Ліда

камуніст. партыя арт. 5261, 8803; дзяржава і права арт. 8960; ваен. справа Б3040; прам-сць арт. 4441, 12338

Лідскі раён

камуніст. партыя арт. 7652; гісторыя арт. 8889, 8898

Лічанская пушча Б1208

Літоўская ССР

камуніст. партыя Б328, Б2634, Б3309; камсамол Б329-30, Б2001; філасофія Б902; гісторыя Б8, Б12, Б13, Б17, Б342, Б349, Б352, Б638, Б910, Б1987, Б1992, Б2282, Б2649, Б3303, Б3553; камуніст. будаўніцтва арт. 12127, Б28, Б2658; арганізацыя і кіраўніцтва вытворчасці кн. 743; дзяржава і права Б1761; ваен. справа Б948; прыродазн. навукі кн. 10, 144, Б960, Б962, Б1788; прам-сць Б85, Б703, Б974, Б2417-18; буд. справа арт. 334; сел. гаспадарка арт. 3521, 11466; ахова здароўя Б496, Б500, Б502, Б1899; медыцына кн. 1495; спорт Б1915, Б2912, Б2917, Б2919; культура і асвета Б181, Б2191, Б3220; дацятч. літаратура Б1421; мастацтва Б298, Б1448, Б1970, Б1976, Б2595, Б2598, Б2605; Аўт. дмс. філа-соф. навукі 454; архітэк. навукі 494

Лунінец

камуніст. будаўніцтва арт.

9983

Лунінецькі раён

камуніст. партыя арт. 44;
дзяржава і права арт. 4385;
буд. справа арт. 4461; сел.
гаспадарка арт. 561, 13593;
друк арт. 6241

Луцк

гісторыя Б1500

Любанскі раён

камуніст. партыя кн. 1576,
арт. 9854; камсамол арт.
68; гісторыя арт. 7766,
12077, Б627, Б1498; сел.
гаспадарка кн. 1482, арт.
4605, Б1013, Б1317, Б2128

Льблін

міжнар. адносіны Б1507,
Б2327

Ляхавіцкі раён

камуніст. партыя арт.
6292-93, 8813, 12011,
13033, Б2287; праца Б1759;
сел. гаспадарка Б2818

Магілёў

камуніст. партыя арт.
1272, 1283, 7649, 9875;
камсамол арт. 89, 8859,
11016, 13090; гісторыя кн.
1784, арт. 7746, 12079,
Б340, Б628; дзяржава і пра-
ва арт. 1400, 4376, 8967;
ваен. справа кн. 1599,
Б1246, Б2031, Б2353;
прам-сць арт. 1648, Б711,
Б977, Б1300а, Б1582, Б3074;
буд. справа арт. 3312; ве-
тарнавычкі Б3149; ахова зда-
роўя Б769; культура і ас-

вета арт. 5910, 12634, 12642,
Б2192; горадабудаўніцтва арт.
5106

Магілёўская вобл. арт. 7735;

камуніст. партыя арт. 41,
1275-76, 1287, 1293, 2945,
2970, 7665, 7669, 7683, 8785,
9856, 12007, 13061; камсамол
арт. 1323, 7719, 9900, 10991,
11013, Б1173; гісторыя арт.
4329, 6353, 7778, 8923; каму-
ніст. будаўніцтва арт. 1389,
4359, 7828, 8036, 9985, 12140
-45; планаванне Б2345, Б2441,
Б2667; фінансы Б2671; дзяржава
і права арт. 165, 3088, 3098,
4383, 7858, 13204; прам-сць
арт. 3305, 3312, 7973, 9105,
11276, 11279, 12336, 12341,
Б3436; буд. справа арт. 1674;
сел. гаспадарка арт. 488, 504,
569, 3457, 3504, 3511, 5790,
6858, 6936, 6946, 8262, 9334,
11434, 13592, 13601, Б117,
Б3108, Б3125; рыбаводства і ры-
балоўства арт. 4717; лясная
гаспадарка арт. 12555; транспарт
арт. 1945; гандаль арт. 8307,
12577; ахова здароўя арт. 7056,
7229; спорт арт. 9421, 10532;
культура і асвета арт. 704,
763, 3672, 5907, 7250, 7280,
10552, 11582, 12639; настацтва
арт. 2338, 8749, 9804, 11944;
архітэктурна арт. 10857; друк
6242, Б1706; бібліяграфія кн.
2197; Аўт. дыз.: с.-г. навукі
1041, 1414

Магілёўскі раён

- 47 -

дзяржава і права арт. III29;
прам-сць арт. 10254; сел.
гаспадарка арт. 6852; Аўт.
дис.: геагр. навукі 2227

Мазыр

камуніст. партыя арт. 7695,
I202I; прам-сць Б3089; куль-
туры і асвета арт. 2059

Мазырскі раён

дзяржава і права арт. 8958;
сел. гаспадарка арт. 49I;
культура і асвета арт. 9484;
мастацтва арт. 98II, Б3536

Маладзечанскі раён

камуніст. партыя арт. 2933,
5232, Б6I5; дзяржава і права
арт. 4384, IIII9; сел. га-
спадарка арт. 3444, 4598,
9233, Б28I3; культура і
асвета кн. I008

Маладзечна

камуніст. партыя арт. I6,
2937, 4208, 5235; камуніст.
будаўніцтва кн. I429, арт.
II079; дзяржава і
права арт. 8966, III22;
ваен. справа арт. I463;
прам-сць арт. I646, Б997;
ахова здароўя арт. I37I3;
культура і асвета арт. 4856,
I0603; друк Б3290-9I

Маларыцкі раён

камуніст. партыя арт. 8827;
камуніст. будаўніцтва арт.
II086; дзяржава і права арт.
I403, 4394

Малдаўская ССР

камуніст. будаўніцтва Б3027;
прам-сць Б703; ахова здароўя
арт. I0433; культура і асве-

та БI8I; літаратура Б2946;
мастацтва БI447, БI449,
БI45I, БI458, БI702, БI960-
63, БI966-69, БI975-77,
БI979, Б2250, Б2257-58,
Б2595, Б2598, Б2605, Б26I4,
Б2987; бібліяграфія Б3282

Манголія

унутр. стаювішча арт.4347

Мар'іна Горка

камуніст.будаўніцтва арт.I43

Масква

міжнар. адносіны Б3026; ка-
муніст. будаўніцтва Б922-23;
ваен. справа Б203I; прам-сць
Б2394; ахова здароўя Б3I88,
Б3I95, Б3I99, Б3200; культу-
ра і асвета арт. I2662

Мастоўскі раён

камуніст. партыя арт. 4252,
6284, 88I9, 986I; дзяржава
і права арт. 438I, 5355; сел.
гаспадарка арт. 8205

Масты

камуніст. партыя арт. 58;
гісторыя БII79, Б2654; даі-
цяч. літаратура Б2246

Міёрскі раён

цюрт арт.4792

Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ Б2726

Мінск кн. I430-3I, арт. I3I76;
марксізм-ленінізм арт.5206;

камуніст.
партыя кн. 3II-I2, I574,
арт. I8, I264, I288, 2955,
?962, 2974, 4I98, 4203, 42I8,
5254, 7676, 768I, 7687, 7694,
7700, 8800, 8820, 9840, 9878,
I20I2, I3057; Б6I9, Б622, Б89I
Б895,

Б900, Б1484-85, Б1487, Б1489,
Б1727, Б1994, Б1996, Б2288,
Б2636, Б2288, Б3010; камсамол
кн. 729, 1780, 2346, арт. 76,
80, 91, 4283, 4293, 8843,
9909, 10992, 11018, 13086,
Б2297, Б3319; гісторыя кн.
1053, арт. 105, III, II9,
3026, 4311, 4332, 5311,
6382, 7755, 7767, 8884,
8909, 12086, 13103, 13113,
13115, Б21, Б343, Б348-49,
Б353, Б1745; міжнар. адносі-
ны Б3351 камуніст. будаўніц-
тва арт. 1387, 4360, 7829,
13144, 13148, 13155, Б29, Б366,
Б373, Б375, Б643, Б893,
Б922-27, Б2016, Б2019,
Б2333, Б2661, Б3354; плана-
ванне Б1755, Б2346, Б3371;
фінансы Б2669, Б3372; праца
Б930, Б1238, Б2672; дзяржа-
ва і права арт. 4375, 4395,
4398, III20, Б1239; ваен.
справа арт. 1432, 4402,
Б1251, Б2355, Б2685; пры-
родавн. навукі арт. 1625а,
прам-сць кн. 40, арт. 4437,
4541, II274-75, I2447,
Б694, Б701, Б709, Б82,
Б984-85, Б990, Б1296-97,
Б1305, Б1308, Б1576, Б1579,
Б2068, Б2074, Б2088, Б2394,
Б2397, Б2405, Б2420, Б2746,
Б2757, Б2784, Б2786, Б2794,
Б3076, Б3078, Б3102, Б3338,
Б3342-43, Б3430, Б3434;
сёл. гаспадарка Б467,
Б1590, Б1852, Б1877, Б2444,
Б2817, Б2829, Б3559; тран-

спарт Б1037-38, Б1040,
Б1884, Б2485, Б2488-89,
Б2491, Б2849; сувязь Б1348,
Б2497, Б2852-53; гандаль
арт. 10428, Б764-67, Б2499,
Б2854, Б3163; грамад. харча-
ванне Б3428; камун. гаспа-
дарка арт. 8312, Б2155,
Б3164; ахова здароўя арт.
7220, 9412, 10454, 11542,
Б1051, Б1069-70, Б1075,
Б1353, Б1361, Б2513-14,
Б2889, Б2893, Б3188, Б3195,
Б3199, Б3200; спорт Б792,
Б1079-80, Б1366, Б1913-14,
Б2180, Б2525, Б2529, Б2537-
38; культура і асвета кн.
394-95, арт. 683, 720, 752,
765, 4814-15, 4868, 5976,
9442, Б1087, Б1930, Б2548,
Б2938, Б3230, Б3493; літара-
тура арт. 10613, Б3263;
мастацтва кн. 431, 644, 647
-50, 829, 1382, 1539, 1911,
2185-86, арт. 5130, 6188,
6202, Б288, Б309, Б564,
Б1444, Б2975, Б3528; архі-
тэктўра арт. Б107, 8691а,
8700, 10854, 11888; герада-
будаўніцтва арт. 4076; друк
арт. 5174; сіблліятэч. справа
кн. 2289; арт. 4149, 10927-
28, Б845, Б1471, Б2267,
Б2269, Б3288; Аўт. дас.:
мэд. навукі кн. 877.

Мінск, навакелле кн. I271
Минская вобл.

Камуніст. партыя кн. 311-12, 1985,
арт. 1280, 1285, 2931, 2950, 2960,
4224, 5243, 5249, 6270, 8801, 8804,
8823, 9853, 9860, 10952, 12009,

I3045, I3058, B620, B897,
BII69-70, E229I; камсамол
кн. 2292-93, 2347, арт. I320,
I0992, I3087; гісторыя кн.
I052a, арт. 5297, 7742, 7759,
9947; камуніст. будаўніцтва
арт. I384, 4358, 782I, 783I,
II080, I3I54, I3I59, I3I62-
64, I3I75, E2660; планаванне
E2664; фінансы E2670; праца
кн. I257, I799, I803, I997,
2295-96, 2303, 2308, 23I0,
2353-55, 2368, арт. 6422,
B653, B655, B936; дзяржава
і права кн. 2000, 2002,
арт. I74, I399, 4382,
IIII, I2I55; прам-оцъ арт.
797I, II278, II399, I2363,
I3458; буд. справа арт.
33I0, 6699, 9I25, 9I28,
I02I3; сел. гаспадарка кн.
I96, 362, арт. 586, 344I,
5705, 6853, 8264, II422,
BI37, B734, BI028, BI3I9,
BI590, BI854, E2I07, E2443,
E2463; лясная гаспадарка
арт. I0386; ветэрынарыя
арт. I868; транспарт арт.
8277; сувязь кн. 23I3,
E2I5I; гандаль арт. 4736,
8306; E2862; нарыхтоўкі
E2505, ахова здароўя арт.
7230, B489, BI054; куль-
тура і асвета арт. 37I3,
4864, 84I0, 9429, II637;
мастацтва арт. II96,
I0907, I4054, I4097,
I4I03; архітэктурна арт.
8687; друк арт. 9826;

бібліяграфія кн. 654-56,
657, 834, 84I; Аўт. дмс.:
звядз. навукі I404; геагр. навукі

¹⁷⁵⁹
Мінскі раён

камуніст. партыя арт. 5264,
6279, 9849, I200I; гісторыя
арт. 5308, 7755, I3II2; дзяр-
жава і права арт. 4378,
I00I4; прыродазн. навукі арт.
443I; сел. гаспадарка арт.
346I, 57I9, 8I83, I0338,
I2525, E2442, E2466; гандаль
E2866; культура і асвета кн.
I702, арт. 720, 3730; архі-
тэктурна арт. I0858

Меціслаў

камуніст. будаўніцтва арт.
7822; гандаль BI59

Меціслаўскі раён

камуніст. партыя арт. 5259;
сел. гаспадарка арт. 9325,
BI320; культура і асвета арт.
7254, I0544; друк арт. I300I

Мухавец, р. арт. 296

Мнхен арт. 78II

Мядзельскі раён

камуніст. будаўніцтва арт.
7830, 9987; сел. гаспадарка
E2443; культура і асвета
I008, арт. I3723

Мястро, воз

Аўт. дмс.: біял. навукі
I553

- Навагрудак
камсамол Б2017, Б2816, Б3315;
археологія Б1181; камуніст;
будаўніцтва Б2017
- Навагрудскі раён
камуніст. партыя арт. 7663,
7672; камсамол арт. 13083;
гісторыя арт. 1359, 12078;
дзяржава і права арт. 4388;
сел. гаспадарка Б2816; ляс-
ная гаспадарка арт. 12556
- Наваполацк
камуніст. партыя арт. 4255,
5233, 10953; камуніст. бу-
даўніцтва арт. 8943-48;
Б1486, Б1751, Б3355;
прам-сць Б429; Б3432
- Налібоцкая пушча арт. 7957
- Нараўлянскі раён
камуніст. партыя арт.
7674, 8806; сел. гас-
падарка арт. 10344; Б1866
- Нарач, воз. арт. 13663;
Лут. дмс.: біял. навукі
1553
- Нарачанскія азёры Б1811
- Нарва
гісторыя Б1736; ваен.
справа арт. 1452
- Нарвегія
гісторыя арт. 102
- Нароўля
архітэктура арт. 8690
- Негарэдае Б77
- Нешан, р. Б51, Б2149, бас.
арт. 11248, Б51, пойма
арт. 9099
- Нідэрланды арт. 7028
- Нясвіж кн. 331, арт. 11890;
камуніст. партыя арт.
4218; камуніст. будаўніц-
тва арт. 5340; прам-сць
Б995, Б3435; архітэктура
арт. 14047-48
- Нясвіжскі раён
камуніст. партыя арт.
2972, 5229, Б1483, Б3006;
камсамол арт. 7715, 8849,
10999, 11001, 13084, Б3011;
дзяржава і права арт.
12154; буд. справа арт.
4460, 6701; сел. гаспадар-
ка арт. 3458, 4688, 6849,
6856, 13589; культура і
асвета арт. 3706; друк арт.
13000а; бібліятэч. справа
Б1464
- Обаль арт. 7957;
камсамол Б1728, Б1997;
гісторыя Б2010, Б3344-45;
бібліяграфія кн. 1393
- Овручскі раён (Лытомірская губл.)
камуніст. будаўніцтва Б1511
- Орша
камуніст. партыя арт. 46,
1262; камсамол Б1174; гіс-
торыя Б3016; камуніст. бу-
даўніцтва кн. 322; плана-
ванне Б1516; ваен. справа
Б3039; прам-сць Б991, Б2432,
Б3093; сел. гаспадарка
Б1018; транспарт Б1344;
гандаль Б1350; нарыхтоўкі
Б3426; культура і асвета
Б2547; друк арт. 4143

Паволжя

камсамол Б2300

Палессе

гісторыя арт. 7763, 9962; археалогія Б1190; камуніст. будаўніцтва арт. 11084, 12120, 12122, Б2341; прыродазн. навукі Б2040; прам-сць Б2414; буд. справа арт. 344; сел. гаспадарка арт. 3447, 5742, 8196, 9256, 9270, 10355, 12544; сел. гаспадарка Б130, Б731, Б1328, Б1332, Б2101, Б2451, Б2468; ахова здароўя арт. 10491; медицина арт. 4746; дзіцяч. літаратура кн. 1723; мовызнаўства Б2939, Б3225; мастацтва арт. 7571, 14092

Палессе УССР

Аўт. дмс.: с.-г. навукі кн. 1413

Панявешыё (Літоўская ССР)

транспарт Б2146; Б2482

Парыж Б2312;

гісторыя арт. 9935

Парычч

камуніст. будаўніцтва арт. 12117

Пастаўскі раён

камуніст. партыя арт. 6286, 7662, 7682, 8796; камсамол арт. 12042; дзяржава і права арт. 170, 3091, 13196

Паўднёвая Радэзія

унутр. становішча арт. 4350

Паўднёвы бераг Крыма

ахова здароўя арт. 644
Паўднёвы Урал арт. 6611

Паўночны захад СССР Б963

Петраград

ваен. справа арт. 1428

Пінск арт. 9809;

камсамол Б623; гісторыя арт. 11038; археалогія арт. 97, Б2311, Б2313; камуніст. будаўніцтва арт. 9993; дзяржава і права арт. 1401, 6429; ваен. справа Б1253; прыродазн. навукі арт. 12312; сувязь Б3007; культура і асвета арт. 1185, 4866, Б1091, Б3481; ахова здароўя Б1893,

Пінскі раён

камуніст. партыя арт. 60; праца Б42; сел. гаспадарка Б2098, Б2449, Б2823; мастацтва арт. 2877

Полацк

камуніст. партыя арт. 47, 2944, 6309, Б616; гісторыя Б3300; археалогія арт. 100; Б1187-88; камуніст. будаўніцтва арт. 13157; дзяржава і права Б2680; прам-сць Б715, Б1573, Б2776; бытавое абслугоўванне арт. 1962; архітэктура арт. 8691; друк Б2991

Полацкі раён

гісторыя арт. 8902; камуніст. будаўніцтва арт. 12124; буд. справа арт. 7983; сел. гаспадарка арт. 3451; культура і асвета арт. 7247; друк арт. 12999

Польшча арт. 6610, 7805, 8928, 9976, 11070; гісторыя кн. 1243, Б13, Б19, Б352, Б631,

- Б903, Б1215, Б1744, Б2012-13; міжнар. односінн арт. 4343, 6401, І313І, Ь23, Б1216-17, Б2332, Б3353; унутр. становішча арт. І34, І373, 6405, 6407, І2099, І2102-05; камуніст. будаўніцтва Б28; ваен. справа арт. 8974, І0025, ІІІ46-50; прам-сьц Б3407; сел. гаспадарка Б1006; сувязь арт. 782; гандаль Б3420; культу-ра і асвета арт. І0599; лі-таратура арт. 782, Б2208; мастацтва арт. 782, 8722; Аўт. дыс.: геагр. навукі І408; гіст. навукі 1922
- Пружанскі раён
камуніст. партыя арт. 7666, 9866, І2023; камсамол арт. 9920, І1006; ваен. справа арт. І2165; сел. гаспадарка арт. 3460, 9319; грамад. харчаванне арт. 311
- Прыбалтыйскія Рэспублікі СССР
камсамол Б2643; гісто-рыя Б910; іаца Б934; пры-родазн. навукі кн. І076, Б2363, Б3056-57, Б3060-63, Б3065; прам-сьц Б2079, Б2090, Б3411; сел. гаспа-дарка кн. І78, Б448, Б2124-27, Б2129, Б2134-37, Б3347, Б3394-98; камун. гаспадарка Б1047; ахова здароўя
- Б1899-900, Б3231; спорт Б506, Б1911, Б1915-16, Б2914-16, Б2923-24; куль-тура і асвета Б189, Б2193, Б3229; мовазнаўства Б3237;
- літаратура Б2946; дзіцяч. літаратура Б1697; мастацтва Б561, Б1447, Б1449, Б1458, Б1702, Б1961-63, Б1966-68, Б1975, Б1977-79, Б2250, Б2253, Б2257, Б2597, Б2614, Б2976, Б2987, Б3527, Б3529, Б3531-35, Б3538-39, Б3542; бібліятэч. справа І147
- Прыпяцкае Палессе
мовазнаўства арт. 8419
Прыпяцкая упадаўна арт. 7952, І3401, Б1544, Б1546, Б1803, Б2076, Б3053
- Прыпяцкі нафтагазаносны басейн
Б1548
- Прыпяцкі прагіб кн. 2013;
Аўт. дыс.: геал.-мінер. наву-кі 698
- Прыпяць, р. Б688, Б2065, Б3396
- бас. арт. І900, 5580
- Пскоў
ваен. справа арт. І452
Пскоўская вобл.
Аўт. дыс.: с.-г. навукі І229
- Пухавіцкі раён
гісторыя арт. 6380; камуніст. будаўніцтва арт. І3161; пла-наванне Б2666; ахова здароўя арт. 7200
- Пціч, р. пойма арт. І3439
Пярну (Эстон. ССР)
культура і асвета Б181
- Рагачоў
камуніст. партыя арт. 8792;
фінансы Б1231; прам-сьц Б2795
- Рагачоўскі раён
камуніст. партыя арт. 4243;

- гісторыя Б3329; культура і асвета арт. 4824, 7301
- Расія
гісторыя Б16, Б362, Б904; археалогія арт. 98; ветэрынарыя арт. 1918
- Расонскі раён
камуніст. партыя арт. 29, 33, 10962
- Расоны
камуніст. партыя арт. 1270
- РСФСР
камуніст. будаўніцтва Б3365; дзяржава і права арт. 7854; прам-сць Б2764; ахова здароўя Б2156, Б2172; культура і асвета Б1918, Б1926, Б1935-36, Б1940-41
- Румынія
ваен. справа арт. 11130
- Руская платформа
Б1257-59
- Руская раўніна арт. 1801
- Рыга
камуніст. партыя Б618; гандаль Б765; спорт Б1914, Б1954, Б2907, Б2909; мастацтва Б1425, Б1443
- Рым арт. 5333
- Рэчыца
гісторыя арт. 12065; ваен. справа арт. 12172
- Рэчыцкае месцанараджэнне нафты
Б431, Б2075
- Рэчыцкі раён
камуніст. партыя арт. 5246-47, 8787; прыродазн. навукі арт. 5577; прам-сць арт. 11353; сел. гаспадарка арт. 9225, Б2801; Аўт. дыо.: біял. навукі 861
- Салават (ьшт; АССР)
спорт арт. 9419
- Салігорск
камсамол Б1172; камуніст. будаўніцтва арт. 8949-51, Б2660; прам-сць арт. 8108, 13524, Б1568, Б2415, Б3427; культура і асвета Б194; даі-цяч. літаратура Б2971
- Салігорскі раён
камуніст. партыя арт. 7680; гісторыя арт. 3032; камуніст. будаўніцтва кн. 890; прам-сць арт. 5661; сел. гаспадарка арт. 4579, 12540; культура і асвета арт. 11641
- Салігорскія руднікі
Б90, Б658, Б1300, Б2296
- Саратаў
прам-сць арт. 316
- Сафія
мастацтва Б2615
- Светлагорск
друк арт. 9825; прам-сць Б3090
- Светлагорскі раён
камуніст. партыя арт. 4228, 4231, 12024, 13020; камуніст. будаўніцтва арт. 4366; сел. гаспадарка арт. 8153; Аўт. дыо.: біял. навукі 861
- Свіслацкі раён
гісторыя арт. 7765; бытавое абслугоўванне кн. 1491; сел. гаспадарка арт. 6990, 8150, 8176, 12565; друк арт. 13000

камуніст. партія арт. I255;
гісторыя арт. I36I
Свіслач, р. арт. 3074а, 9I25,
B2892
Свярдлоўск
прам-сць арт. 9I06
Сенненскі раён
гісторыя арт. 890I

Сібір арт. 4356

Скідэль

гісторыя B907

Славакія арт. 4346

Слаўгарадскі раён

камуніст. партія арт.

9846; праца арт. 7840,

Слоніі

ваен. справа арт. 7876

Словінскі раён

камуніст. партія арт.

I3029; сел. гаспадарка

арт. 4560, 922I, I0352,

B465; культура і асвета

арт. 2056; архітэктура

арт. II893

Слуцк

гандаль B3423; бытавое абслугоў-

ванне B3I65; культура і асвета B3488

Слуцкі раён

прам-сць арт. I2364;

сел. гаспадарка арт.

4566, 4576, 9237, B2436;

медыцына арт. I3705; Аўт.

дас.: экан. навукі 22I9

Смаленск

гісторыя B2654

Смаленская вобл.

транспорт B2847

Смалявіцкі раён

камуніст. партія арт. I0957;

камсамол арт. 5284; прам-сць

B24I3; сел. гаспадарка арт.

I779, 4624, 8I37, 8I83;

BI030

Смалявічы

камуніст. партія арт. I256

Смаргонскі раён

гісторыя B339; камуніст. бу-

даўніцтва B928, B2020; дзяр-

жава і права арт. I76; куль-

тура і асвета арт. 7302

Смаргонь

гісторыя арт. 53I2; камуніст.

будаўніцтва арт. 9986, BI223

Сож, р. B203I

Сонат (Польшча)

B26I7

СССР кн. 685, арт. I37, I958

2926, 3058, 4343, 4373-74,

4397, 5224, 6263, 6400, 645I-

56, 722I, 7709, 7783-84а,

7786-87, 7789-90, 78I9, 785I,

8387-89, 8774-75, 9837,

I094I-44, I0948-49, I0995-97,

II062, II064, II983-85,

II988, I30I4, I3079-82,

I3226-35, B77, B37I, B373-74,

B376, B408, B52I, B62I, B64I,

B722, B735, B797, B799, B879,

B9I7, B998, BI006, BI030,

BI167, BI228, BI254, BI509,

BI5I3-15, BI544, BI573,

BI709, BI760, B2048, BI190,

BI2I98, BI303-05, BI425-27,

BI25I8, BI2527, BI2552, BI2603,

BI2606 BI2662, BI2904, BI2940,

BI2975, BI2992, BI3I86-88,

BI3I90-9I, BI320-2I, BI3464

Сталінград

ваен. справа арт. 1464-70,
4399

Старадарожскі раён

камуніст. партыя арт. 6274;
камуніст. будаўніцтва арт.
4362; ваен. справа арт.
6461; сел. гаспадарка арт.
4583, Б3124; культура і ас-
вета арт. 2074

Старажытна Русь Б2318

Староінская меснарадажанне калій-
ных солей арт. 3273, 5578, Б426, Б1545

Стаўцоўскі раён

камуніст. будаўніцтва
арт. 5342; ахова здароўя
Б1074; мовазнаўства арт.
11646; літаратура арт.
9503

Столін

камуніст. партыя арт.
9848

Столінскі раён

камуніст. партыя арт. 56;
гісторыя Б1497; дзяржава
і права арт. 7855; прам-
сць Б1559; сел. гаспадарка
Б439

Стоўбцы

ваен. справа арт. 1437;
прыродазн. навукі Б77

Студзёнец /стаянка /

археалогія Б1178

Сумская вобл.

бібліятэч. справа арт.
14121

Супрасль

гісторыя Б19, Б360; мас-
тацтва Б287

Сураж

гісторыя арт. 4325; ваен.
справа арт. 7862

Сыктывкар

мастацтва Б3272

Сянно

камуніст. будаўніцтва арт. 9982

Таджыцкая ССР

камуніст. будаўніцтва Б3037;
прам-сць Б703

Тадачынскі раён

камуніст. партыя арт. 59, 4229,
9876; гісторыя арт. 4308; сел.
гаспадарка Б2458, Б3123, Б3128;
культура і асвета арт. 7278

Талін

камсамол Б2643; гісторыя
Б1737, Б1740, Б1742; прам-
сць Б3412; спорт Б2183,
Б2186

Тарту

мастацтва Б299

Ташкент

прам-сць Б703; мастацтва
Б2983; спорт Б2180

Тракай (Літоўская ССР) Б385;

гісторыя арт. 12054

Тула

мастацтва Б2983

Туркменская ССР

прам-сць Б703

Турцыя

унутр. становішча арт. 3066

Узбекская ССР

культура і асвета Б181; лі-
таратура Б204-24; мастацтва
Б204-24, Б301-08

Уздаенскі раён

камуніст. партыя арт. 8805;

дзяржава і права арт. 162,
Б936

Украінская ССР

камуніст. партыя арт. 6266,
7701, Б2636; камсамол Б2001,
Б2300; гісторыя Б354, Б903;
камуніст. будаўніцтва Б367-
68, Б372, Б3027; праца Б656;
ваен. справа арт. 5380; пры-
родазн. навукі Б2731-32;
прам-сьц Б703, Б2398, Б2764;
буд. справа арт. 13474; ах-
ва здароўя арт. 3610, Б165;
культура і асвета Б181; лі-
таратура Б201, Б806, Б2945-
46, Б2995, Б3289; Аўт. дзс.:
с.-г. навукі 1228

Улан-Удэ

сел. гаспадарка Б139

Усходняя Беларусь

гісторыя Б1744, Б3023;
прыродазн. навукі Б674

Усходняя Еўропа арт. 135

Ушацкі раён

камуніст. партыя арт. 7664;
гісторыя арт. 11050

Францыя арт. 2297, 4353, 5334,
Б363; гісторыя Б3017; між-

нар. адносіны арт. 5332;
унутр. становішча арт.

1379, 3065, 4351; Аўт. дзс.:
гіст. навукі 677

Халопеніцкі раён

камсамол арт. 8854

Харкаўскі раён

спорт Б1914

Хасан, воз. арт. 7761

Хатынь (Лагойскі раён)
гісторыя арт. 3029

Хойніцкі раён

камуніст. партыя арт. 12004

гісторыя арт. 4327, Б1496;

дзяржава і права Б382; куль-
тура і асвета арт. 735

Хоцімскі раён

камуніст. партыя арт. 12019

Цэнтральная зона БССР

сел. гаспадарка Б1025

Дзюмень

гісторыя Б908

Чарнаморска-Балтыйскае водна-
транспартнае злучэнне Б2149

Чарнігаўская вобл.

камуніст. будаўніцтва Б3365;

сел. гаспадарка арт. 4567

Чачэрскі раён

камуніст. партыя арт. 5237,
6278, 12005; камсамол арт.

12041

Чашніцкі раён

дзяржава і права арт. 5356

Чувашская АССР

мастацтва Б1432, Б1438, Б1440,
Б3271

Чэрвень

камуніст. будаўніцтва арт.
9984; культура і асвета Б1927

Чэрвеньскі раён

гісторыя арт. 4314, 12059;

сел. гаспадарка Б2141а

Чэркаўскі раён

гісторыя арт. 123; культура і
асвета арт. 11642

Чэхаславакія арт. 6408, 7807,
9974; гісторыя арт. 20, 9956;

міжнар. адносіны арт. 7790-91,

- 8925, П1064, Б2330-31; унутр.
становішча арт. 1375-76
- Літоўская ССР (Літоўская ССР)
сел. гаспадарка Б2444
- Латвія
мастацтва Б2604
- Швейцарыя арт. 1076
- Швейцыя арт. 4349;
сел. гаспадарка Б1016
- Літоўская ССР (Літоўская ССР)
камуніст. партыя Б2634;
гісторыя Б3323; дзяржава і
права Б1522
- Літоўская ССР
сел. гаспадарка арт. 12519,
Б2810
- Літоўская ССР
камуніст. партыя арт. 2953;
гісторыя арт. 6384; сел.
гаспадарка арт. 12492
- Эстонская ССР
арганізацыя і кіраўніцтва
вытворчасцю кн. 743; прыро-
дазн. навукі кн. 10, 144;
прам-сць Б85, Б703, Б2764;
сел. гаспадарка Б1590; ме-
дыцына кн. 1495; спорт Б1912,
Б1915, Б2912, Б2917, Б2919;
мастацтва Б1970, Б1976,
Б2595, Б2598, Б2605; Аўт;
дас. с.-г. навукі 712
- Югаславія арт. 4348
- Якуцкая АССР
прыродазн. навукі арт. 11255
- Японія
унутр. становішча арт.
1377

ПАКАЗАЛЬНІК СЕРЫЙ ДА "КНІЖНАГА ЛЕТАПІСУ"

Аб табе 1 для цябе, агітатар. "Беларусь"

Бяржынскі: А. М. Слова - справе памочнік. ЗІО

На рус. мове

Борушко В. Ф. Поиски и находки. 1957

Белорусский роман. "Беларусь".

Карпов В. Б. За годом год. 84

Ткачев М. Сплоченность. 413

Хадкевич Т. Даль полевая. 638

Чернышев А. Рассвет. 1532

Чорны К. Третье поколение.- Поиски будущего. 829

Библиотека алгоритмов и программ для ЭВМ. Минск, Ин-т техн. кибернетики.

Блох А. Ш., Горелик А. Г. и Орлов В. А. Синтез граф-схем алгоритмов элементарных тактических задач. 19

Дятлова С. Б., Ламбин Д. Н. и Родцевич Л. Б. Определение режимов резания и технических норм времени при обработке деталей на продольно-фрезерных станках в условиях массового производства. 1091

Библиотека алгоритмов и программ для ЭЦВМ. Минск, Ин-т техн. кибернетики

Горанский Г. К. и Поварич М. П. Синтез минимизированных граф-схем алгоритмов выбора решений из множества возможных вариантов. 755

Гулук В. А. и Ламбин Д. Н. Алгоритмизация технического нормирования при обработке деталей на сверлильных станках в условиях тяжелого машиностроения. 1089

Добролюбов А. И. Автоматизация анализа сложных релейных схем и построения функциональных циклограмм. 757

Передкова Г. И., Кузнецов В. В. и Шумпянская Л. М. Определение режимов резания и технических норм времени при обработке деталей на продольно-строгальных станках. 1103

Синицын Б. И. Программы проектирования металло-
режущего инструмента и решения задач инструменталь-
ного производства. 767

Библиотека программ для ЭВМ типа "Минск". Минск, Ин-т математи-
тики АН БССР

Математическое обеспечение ЭВМ "Минск 2".
I457, I623

Библиотека белорусской драматургии. "Беларусь"

Галубок У. П'есы. 24I

Дунін-Марцінкевіч В. І. Пінская шляхта. 410

Макаенка А. Выбачайце, калі ласка. 4I2

Библиотека белорусской поэзии. "Беларусь"

Астапенка З. /Вершы і паэмы/. I358

Вітка В. /Вершы/. 8I4

Гартны Ц. /Вершы/. 242

Крывею сэрца. 85

Макаль П. /Вершы/. I203

Пушча Я. /Вершы і паэма "Лядвіся"/. 820

Таудай В. П. Выбраныя вершы і паэмы. 90

Трус П. /Вершы і паэмы/. 9I

Чарот М. /Выбраныя вершы і паэма "Босня на вогні-
чы"/. 248

Библиотека белорусской прозы. "Беларусь"

Грамовіч І. Выбранае. 8I5

Дупсякоў М. Выбраныя творы. 8I7

Библиотека вошкы. "Звезда"

№ I(67). Кулакоўскі А. Чыстая мурэўка. 4II

№ 2(68). Як ону створаны кенгуру.
639

№ 3(69). Бірака В. У пажарным парадку. I02I

№ 4(70). Пянькрат М. Аутарытэт на колах. I369

№ 5(7I). Раманаў С. Р. Каму смешна, каму не...
I735

№ 6(72). Беларускі букет. 2I7I

Библиотэчка атаміста. "Беларусь"

Бяржніскі А. М., Кірэйчык І. А. і Мі-
лешка А. А. Вернуце шчаце. 254

Гусеў Ю. А. і Рабкоў І. А. Розум супраць
рэлігіі. 830

На рус. мове

Докторов В. Г. Пути к сердцу и разуму. 831

Мерзлова Г. К. Религия и быт. 101

Слуцкий Н. А. Лицом к лицу. 429

Бібліятэчка газеты "Голас Радзімы". Мінск

Савіцкі А. Нікто не хацеў ад'язджаць назаўсёды.
1056

Сяменав А. Ішлі ў походы партызаны... 1581

Тоусцік А. А. Пяцьдзесят векапомных год. 1432

Байцы праядзяга краі. "Беларусь"

Марушкевіч М. Ц. Праэ гады. 1315

Правасуд У. Р. Ветэран. 1588

На рус. мове

Устинов Б. В. Подвиг строителя. 1642

В помощь лектору и докладчику. О-во "Знание". Гомел. обл. органи-
зация

Брит Б. Е. Гомельщина за 50 лет Советской власти.
1979

В помощь сельскому физкультурнику

Бобровиц Э. И. и Кудряшов В. А. Руч-
ной мяч 7х7. 962

Ворона Г. К. Тяжелая атлетика. 596

Гаусман К. И. Легкая атлетика. 963

Ивановский В. В. Велосипедный спорт. 965

Каленик А. Д. Лыжный спорт. 591

Колосов Г. А. Волейбол. 1155

Комоцкий С. С. Спортивные сооружения. 1336

Куликович К. А. и Филанчук П. А.

Организация спортивной работы на селе. 966

Шунтов Е. Ф. Футбол. 599

Щукин М. Г. Городки. 600

Ведай свой роды краі. Мінская абл. б-ка імя А. С. Пушкіна

Героі Сацыялістычнай Працы Міншчыны ў галіне жывё-
лагадоўлі. 654

Вып.5. /Герои Социалистичной Рацы Мінскай вобласці ў галіне раслінаводства/. 834

Виставка достижений народного хозяйства СССР. "Полымя"

Гомельский техникум железнодорожного транспорта. 225

Каждый пятый ковер - белорусский. 1618

Природа Белоруссии и ее охрана. 1266

Эти ткани вам понравятся. 176

Да 50-годдзя БССР. Мінск, Респ.Дом нар.творчасці

Мастацкай самадзейнасці. 661

Да 50-годдзя БССР і Кампарты Беларусі. Мінск. Респ.метад.кабінет культасветработы

Беларусь, мая старонка... 1886

50-летие БССР и КП Белоруссии. Гомел.обл.б-ка им.В.И.Ленина

Гомельщина вчера, сегодня и завтра. Вып.7. 2198

50-летие Советской власти. Гомел.обл.б-ка им.В.И.Ленина

Гомельщина вчера, сегодня и завтра. Вып.3. 103

100-летие со дня рождения В.И.Ленина. Дом политпросвещения

Гомел.обкома КП Белоруссии

Адресовано Ильичу. 1774

Мастакі Беларусі - 50-годдзю Кастрычніка. "Полымя"

"Мастакі Беларусі - 50-годдзю Кастрычніка", респ. выстаўка. Мінск. 1967. Каталог. 2186

Материал в помощь лекторам и пропагандистам. Минск, Правл.об-ва "Знание" БССР

Шкляр М. Е. Образование Компартии Белоруссии. 885

Материал в помощь лекторам, комсомольским активистам, докладчикам ЛКСМ Белоруссии

Сущевич Д. С. О некоторых вопросах международного молодежного движения. 1585

Материал в помощь лекторам, преподавателям нар.университетов

с.-х.знаний. Минск, Правл.об-ва "Знание" БССР

Дмитриева З. А. Новое в возделывании картофеля. 191

Задлевский Л. Д. и Макеев Г. А. Научная организация труда в сельском хозяйстве. 179

Никитенко П. П. План организационно-хозяйственного устройства - каждому колхозу и совхозу. 181

Материал в помощь лектору. О-во "Знание". Гомел. обл. организация.

З е д е н к о в М. И. 25 лет со дня освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 1968

Материал в помощь лектору. О-во "Знание". Гродн. обл. организация

Б а р а н е н к о в М. А. Бесплодие животных в Гродненской области и меры борьбы с ним. 2084

М и р о в о й Б. Г. Гродненщина за годы Советской власти. 1983

Материал в помощь лектору. О-во "Знание" БССР. Минская гор. организация

М у р а в к о П. Е. и Ш е и н А. Ф. г. Минск к 50-летию БССР и Коммунистической партии Белоруссии. 1431

Материал в помощь лектору. О-во "Знание". Минская обл. организация

А н т о н о в и ч И. И. В.И. Ленин о социалистическом гуманизме. 1423

Б л я н к м а н Я. М. Пути повышения эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство. 776

В а л е в и ч А. А. Всегда с партией. 1778

З а в а л е е в Н. Е. Участие рабочих в государственном строительстве и в управлении производством. 918

К у п ч и н а С. Н. Лучшие перспективные и районированные сорта картофеля в Белоруссии. 1483

Д у г о в ц о в И. А. Полный хозяйственный расчет в совхозах. 1314

М е л ь н и ч у к С. М. Города Минской области. Молодечно. 1429

М е ц е р я к о в В. П. Ленинская теория отражения и критика современных буржуазных "теорий" воспитания и обучения. 1238

М у х и н а В. А. Формы и методы стимулирования эффективности использования производственных фондов в промышленности. 1459

П а в л ь ч е н к о А. М. Торжество великих идей. 513

Р о з е н б е р г Р. Е. и К о в а л е н к о Н. А. Питательный режим торфяно-болотных почв и применение удобрений. 1855

Ш у м я к о А. И. Ответственность за хулиганство. 325

Материал в помощь лектору. Минск, ЦК ЛКСМ Белоруссии.

Г о л е н ч е н к о Г. Я. Семья и общество. 781

Д в о р н и ч е н к о В. В. Октябрь и юность моей Бело-
руссии. 886

Ч и г р и н о в П. Г. В труде - как в бою. 2

Материал в помощь лектору, пропагандисту. О-во "Знание". Гродн.
обл. организация

М а р а ш Я. Н. Традиции свободомыслия и атеизма на
Гродненщине. 1968

Материал для докладчиков. Белорус. респ. совет о-ва "Спартак"

Д С О "Спартак" к 50-летию БССР и Компартии Белоруссии.
2113

Материал у данамогу лектару. Минск, Праул. т-ва "Веды" БССР

Г н і л а м ё д а у У. В. Ленін у сэрцы. 625

З а з е к а І. В. Вялікі і вечна жыў. 626

На рус. мове

А л е к с а н д р о в Н. Н. и Ш у с т е р Л. А. Современ-
ные достижения онкологической науки. 1145

А н т о н о в и ч И. И. Реакционная сущность доктрины
"массовой культуры". 730

Б е й д и н И. А. и Ц и г а н о в А. И. Вооруженные
силы социалистических государств - Залог безопасности
народов. 1597

В а н и ц к и й А. Н. Партии помощник боевой. 1240

В о л к о в и ч П. А. Часовые советского неба. 138

Г а е в с к и й А. А. Рост производительности труда в
народном хозяйстве Белоруссии. 1995

Г о р а н с к и й М. Н. и С и с о в А. Н. Освобо-
ждение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
1966

Г о р я ч к о Н. и П о т а н о в и ч З. Ценообразова-
ние на сельскохозяйственную продукцию. 1850

Г у р и н о в и ч А. Е. Деятельность Белорусской ССР на
международной арене в интересах всеобщего мира и безо-
пасности, дружбы и сотрудничества между народами. 1785

Д о р о г и н В. А. Развитие белорусской государственности
и права за годы Советской власти. 1259

- Д р о н ь П. П. В.И. Ленин о творчестве масс в хозяйственном строительстве. 1956
- К у р о в А. Е. Культурная революция и комсомол. 124
- З а б е л л о Д. А. Создание и использование долготлетних культурных пастбищ. 1321
- З д а н о в и ч А. А. и Х в о с т о в А. М. Убеждение и принуждение в борьбе с нарушениями общественного порядка. 137
- К а м е н с к а я Н. В. Образование Белорусской Советской социалистической республики. 315
- К и ш к и н С. М. Достижение промышленности БССР за годы Советской власти. 556
- К о л б е н к о в Н. Ф. Ленинизм - вечно живой источник революционной мысли революционного действия. 512
- К о л о с М. М. Белорусское искусство за годы Советской власти. 1384
- К р а в ч е н к о И. С. Белоруссия в годы Великой Отечественной войны. 1244
- К у л а к о в с к а я Т. Н. Рациональное использование органических и минеральных удобрений в севообороте. 1123
- К у л е ш о в Ф. И. Буревестник революции. 399
- Л а н д и н Е. И. Рост материального благосостояния трудящихся Советской Белоруссии. 741
- Л о б а т е н к о Н. Г. Пролетарский интернационализм и современность. 133
- М а к с и м о в И. Н. Планомерное ведение хозяйства - важнейшее преимущество социализма. 1055
- М а х и ш в А. Я. и Т р у х а н И. И. Развитие легкой промышленности Белорусской ССР за годы Советской власти. 1831
- М а л ы ш е в А. Я. и Т р у х а н И. И. Развитие пищевой промышленности Белорусской ССР за годы Советской власти. 1832
- М а р т ь я н о в К. П. 50 лет на страже великих завоеваний Октября. 140
- М е л ь ц е р Д. Б. Пролетарская солидарность белорусского народа с трудящимися зарубежных стран. 1975

- Михневич А. Е. О культуре речи лектора. 1352
- Мбхнач Т. С. Земельные ресурсы БССР, их использование и охрана. 180
- Никитенко П. П. и Ясинский В. Н. Автоматизированные системы управления в сельскохозяйственном производстве. 1316
- Новицкий В. А. Белорусский народ в борьбе за выполнение пятилетнего плана. 135
- Окунь М. В. Закономерности распределения материальных благ при социализме. 1971
- Поветьев Г. А. Новое законодательство о материальном благосостоянии трудящихся. 1261
- Розенблум Б. М. Резервы увеличения и удешевления производства зерна в БССР. 2071
- Романов В. С. и Трибушевский Ф. Б. Лесные богатства БССР и их использование. 194
- Рубанов Л. А. Совершенствование товарно-денежных отношений и экономика колхозов. 889
- Сикорский В. М. Карл Маркс - великий учитель и вождь пролетариата. 514
- Скоропанов С. Г. Сельское хозяйство Белоруссии за годы Советской власти. 566
- Хвостов А. М. Семья и закон. 2003
- Ходос С. А. Что такое экономические законы и как они действуют при социализме. 739
- Чигринов П. Г. Молодежь Белоруссии на ударных комсомольских стройках. 1579
- Шевлак В. А. Борющийся Вьетнам. 1057

Методические материалы. Минск. Респ.метод.кабинет культпросвет-работы

Сермячко Н. Любя детей в Кайшовке. 1354

Навстречу 50-летию БССР и Компартии Белоруссии. Минск, Дом худож.самодельности Минского облсовпрофа

Рекомендательные списки произведений для коллективов художественной самодельности. 839

Навстречу 50-летию БССР и Компартии Белоруссии. 0-во "Знание". Гродн. обл. организация

Мировой Б. Г. Гродненщина за годы Советской власти. 1983

Навстречу 50-летию БССР и Компартии Белоруссии. О-во "Знание".
Минская гор. организация

Мельничук С. М. Города Минской области. Молодеч-
но. 1429

Мурашко П. Е. и Шейн А. Ф. г. Минск к 50-ле-
тию БССР и Коммунистической партии Белоруссии. 1431

Навстречу 50-летию БССР и Компартии Белоруссии. О-во "Знание".
Минская обл. организация.

Завалеев Н. Е. участие рабочих в государственном
строительстве и в управлении производством. 918

Навстречу 50-летию БССР и Компартии Белоруссии. Минск, Правл.
о-ва "Знание" БССР

Горанский М. Н. и Сысоев А. Н. Освобожде-
ние Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 1966

Гуринович А. Е. Деятельность Белорусской ССР на
международной арене в интересах всеобщего мира и безо-
пасности, дружбы и сотрудничества между народами. 1785

Каменская Н. В. Образование Белорусской Советской
социалистической республики. 315

Кашкин С. М. Достижение промышленности БССР за годы
Советской власти. 556

Колоос М. М. Белорусское искусство за годы Советской
власти. 1384

Кравченко И. С. Белоруссия в годы Великой Отечест-
венной войны. 1244

Ландин Е. И. Рост материального благосостояния тру-
дящихся Советской Белоруссии. 741

Махмеев А. Я. и Трухан И. И. Развитие легкой
промышленности Белорусской ССР за годы Советской власти.
1831

Махмеев А. Я. и Трухан И. И. Развитие пище-
вой промышленности Белорусской ССР за годы советской
власти. 1832

Мельцер Д. Б. Пролетарская солидарность белорусского
народа с трудящимися зарубежных стран. 1975

Скорянов С. Г. Сельское хозяйство Белоруссии
за годы Советской власти. 566

Шкляр М. Е. Образование Компартии Белоруссии. 885

Навстречу 50-летию ВЛКСМ. О-во "Знание" БССР. Минская обл. организация

В а л е в и ч А. А. Всегда с партией. 1778

Навстречу 50-летию ВЛКСМ. Минск. Правл. о-ва "Знание" БССР

В а н и ц к и й А. Н. Партия помощник боевой. 1240

К у р о в А. В. Культурная революция и комсомол. 1241

Ч и г р и н о в П. Г. Молодежь Белоруссии на ударных комсомольских стройках. 1579

Навстречу 50-летию Советской власти. Минская обл. б-ка им. А. С. Пушкина.

В с т р а н и ц а х книжных- жизни нашей отраницы. 658

Навстречу 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Витеб. горком КП Белоруссии. Гор. отдел нар. образования

Л е н и н с к и е чтения в школах Витебска. 969

Навстречу 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. О-во "Знание". Минская обл. организация

А н т о н о в и ч И. И. В. И. Ленин о социалистическом гуманизме. 1428

М е ц е р я к о в В. П. Ленинская теория отречения и критика современных буржуазных "теорий" воспитания и обучения. 1238

Научно-популярная литература. "Беларусь"

И с о в и к Н. С. Неврозы человека. 206

Т р о н ц к а я К. М. Влияние ротовой инфекции на общее состояние организма человека. 378

Ш а н ь к о Г. Г. Предупреждение неврозов у детей. 960

Навстречу 50-летию БССР. Минск, Респ. метад. кабинет культасвет-работы

С а к о л ь с к і І. Чим ты была, Беларусь мая родная...

Новые методы госпадерания і парт. організації. "Беларусь"

К д а в о в і ч В. С. На быстрині. 1049

на рус. мове

Б р о н ц и в е с к и й А. В. Земля сильна хозяином. 516

НОТ-на рабочем месте. Минск, Лаборатория экономики и организации производства ин-та "Белгипроторфа" БССР

К а р т а организации труда машиниста пневмокомбайна БПФ. 159

Орденосные хозяйства. "Урожай"

- В о р о н е ц к и й А. М. Высокая награда обязывает. 1643
- З о л о т а р е в Д. А. хозяйева артели. 2063
- И о ф ф е Б. Ш. Все отрасли хозяйства рентабельные. 2064
- Б а ц М. И. трудом всего достигнешь. 1645
- К о в а л е в с к и й Н. В. Старанием и умением. III6
- К у з у б о в Ф. Д. Трудовая победа колхоза имени Ленина 2067
- М а ц к о в с к и й А. А. Кузнецы своего счастья. 2068
- Т и т о в и ч И. И. Полнится чаша изобилия. III8
- Ш и м а н с к и й В. П. По пути специализации и интенсификации. 1650
- Я к и р е в и ч А. О. Богатство артели приумножается. 1651

Первая книга поэта. "Беларусь"

- Б л а т у н С. Раўнавага. 632
- В е р а б е й Я. Свemasць. 1362
- Р а к а ў В. Вернасць. 1370
- С е м а ш к е в і ч Р. Леснічоўка. 1371
- Ф е д з в і к о в і ч М. Зямля - магніт. 822

Передовой опыт - достояние народа. "Беларусь"

- Б о б р я к о в Г. И. и К л е б а н о в Н. С. Новый способ изготовления литейных стержней. 913
- Г а в р и л о в И. Ф. Год работы по-новому. 23
- Г е н к и н Я. С. Прогрессивные технологические процессы сварки и резки металлов. 2053
- П е р е д о в а я технология на лесозаготовках Белоруссии. 923
- Т а м а р к и н А. Г., Г а м е р А. Я. и В и н о г р а д о в Л. И. Электронно-вычислительная техника служит производству. 1992

на рус. мове

А л е х н о в и ч В. Море мечты. 404

К о п а н е в Н. Свет звезды. 1018

Г а ш к о в с к и й Л. Пускай не умирают звезды.
406

Я ц у к М. Поющий камень. 1199

По законам совести и чести. "Беларусь"

Л у к а н с к а я Э. П. Гордое слово - товарищ.
1981

М и р о н о в А. Е. Пути, которые мы выбираем.
1051

50 год БССР. Минская обл. б-ка імя А.С. Пушкіна

Даведачна - бібліяграфічны матэрыял да знамянальных
і памятных дат Мінскай вобласці на 1968 год. 655

50 лет БССР. Минск, Респ. метод. совет Белсовпрофа по
культ.-массовой работе

Ш е й х о т о в и ч С. Слушай, Родина, рапорт моей
республики. 1455

50 лет БССР и КПБ. Борисов, Р К КП Белоруссии

Б о р и с о в с к и й район за 50 лет. 1978

50 лет БССР, КПБ. Минск, Респ. метод. совет Белсовпрофа
по культ.-массовой работе

В б р а т с к о й семье единой. 1214

50 лет Октябрю. М-во высш. и сред. спец. образования
Белорус. ССР

М о л о д ы е - Октябрю. 1580

50 летия БССР и Компартии Белоруссии посвящается. Белорус.
гос. ордена Трудового Красного Знамени филармония.

Ф е с т и в а л ь камерной музыки "Лауреаты меж-
дународных и всесоюзных конкурсов". 1736

50-летия ВЛКСМ посвящается. "Беларусь".

С к в о з ь в и х р и г р о з о в ы е. 1779

Пяцігодка - у дзеянні. "Ураджай"

Дознеу В. А., гарачка М. І. і Хмлін-
скі М. А. Нашы гарызонты. 1646

Макееу Г. А., Рынкіо В. А. і Фядот-
кіна А. І. Работа малочных ферм у дзве змены.
2085

на рус. мове

Міроновіч К. Ф., Осіні А. Е. і Осіні
В. Ф. Рациональнае існаванне зямлі. 1647

Святогор А. П., Карловская А. С. і
Юхновец С. М. План арганізацыйна-
гаспадарчага ўстройства. 1649

Слобода А. І. на галоўным напраўленні. 1576

Санітарныя знанні - в массе. "Беларусь"

Аніценко К. Н. і Токарёў М. Г. прафілак-
тычныя медыцынскія агляды. 950

Бірыч Т. В. і Кантор Д. В. Асабнасці зр-
ення чалавечага галава і ачы. 1146

Доросінскі А. Л. і Шышко Е. І. Здо-
рав'е - народнае багацтва. 1682

Вахарав Г. Г. Прафесійнальныя захворванні.
2110

Дазебніков С. С. Чым не захворыць. 1334

Рыжыков М. І. Будь асцярожны - інфекцыйныя бо-
лезні ! 1496

Сурыкова В. В. Чалавек можа жыць доўга. 1447

Художественная асамадзейнасці. "Беларусь"

Кагадеев А. П. В помощь дирижеру хора. 645

Степанцевич К. И. Белорусский концерт. 253

Сценічныя беларускія танцы. 100

Школьная бібліятэка. "Нар. асвета"

Вітка В. Казкі. 2179

Грахоўскі С. Вершы. 1903

- Дубоўка У. Казкі. 1379
Колас Я. Сымон-Музыка. 1725
Маур Н. Палесякія раёінзоны. 641
Мелех І. Людзі на оамоце. 1726
Навуменка І. Вераніка. 1028
Панчанка П. Размова з наследнікамі. 251
Чорны К. Апаবাদанні. 827
Шамякін І. П. Глыбокая пльнь. 99
- Сьвятца ў вялікім паходзе. "Беларусь"
Карчагіны шасцідзсятых гадоў. 1050
Радкевіч Я. Р. Камсамольская дынастыя. 313

ПАКАВАЛЬНІК ЗАГАЛОЎКАЎ ЗБОРНІКАЎ
НОТНЫХ ВYДАННЯЎ

Ванальныя ансамблі 113Н	На рускай мове
В репертуару Дзяржаўнай акадэ- мічнай харавой капэлы БССР 107 Н	Дозорныя страны Советов 43Н
Лірычныя песні 116Н	Песні Миншчыны 28Н
Песні аб Леніне і партыі 118Н	
Хоры а капэла 91Н	
Вострадыныя песні 124Н	

НАЗВЫ ВАКАЛЬНЫХ ТВОРАЎ х)

А мне ў шчасце верыцца 5Н-
- на беларус. і рус. мовах
II6Н

Аб сонечнай долі 59Н

Арлянятам 88Н

Ах, мая ты рыжая 24Н

Ах, ты мая рыжая 19Н

Беларусь 62Н

Беларусь мая 63Н

Беларусь - радзімая старонка
- на беларус. і рус. мовах
II3Н

Бранявік 58Н

Бярозкі ў Разліве 29Н - на
беларус. і рус. мовах II8Н

Вабяць далі 23Н

Вечар - на беларус. і рус. мо-
вах II6Н

Вітанька 47Н

Восем сыноў-арлянят 40Н

Вочы Беларусі 64Н

Вячэрні Мінск I22Н

Вячэрняя лірычная 6Н

Грай гармонік I20Н

Грай жа, музыка - на беларус.
і рус. мовах 91Н

Дарогі рысн - на беларус. і
рус. мовах II6Н

Дарогі перамог - на беларус.
і рус. мовах I24Н

Дачка Беларусі 4Н

Дзень добры, Масква 28Н

Дзецям шчасце сваё аддалі
45Н

Дзявочая лірычная - на бе-
ларус. і рус. мовах II3Н

дзявочая песня 83Н

Добрай раніцы 86Н

дооры дзень 28Н

Дываночак 26Н

Жураўлі на палесе ляціць...⁴⁸
- на беларус. і рус. мо-
вах I24Н

За вучобу 67Н

заслонау 28Н

застольная 28Н

Зацвіліся пралескі 28Н

Зорачка 97Н

Зямля мая 28Н

Ішлі маладыя салдаты 56Н

Камсамольская дарожная 70Н

Камсамольская пуцёўка IO3Н

Камсамольскія кастры IIIН

Капыльскія дудары - на бе-
ларус. і рус. мове 91Н

х) Песні, якія не маюць назвы, або назвы якіх супадаюць з першым радком тэксту, глядзіце на паказальніку "Першыя словы тэкстаў вакальных твораў."

- Квітней Беларусь - на беларус.
і рус. мовах 118Н
- Кола 108Н
- Колас 100Н
- Край мой родны 2Н
- Край навагрудскі - на беларус.
і рус. мовах 113Н
- Крэпасць над Бугам-ракой 66Н
- Купалінна- на беларус. і рус.
мовах 91Н
- Купальная 106Н
- Лаотаўна 103Н
- Ленін жыве заўжды 35Н
- Лічунная песня 98Н
- Лыжнікі 117Н
- Ля гэтых сосен - на беларус.
і рус. мовах 91Н
- Мама 26Н
- Мая настаўніца 28Н
- Мінская дзявочая 49Н - на бе-
ларус. і рус. мовах 116Н
- Мой Німан 28Н
- На Волзе рос Валодзя 37Н
- На пачатку лета 54Н
- На шляху шырокім 28Н
- Не оячы сасны 28Н
- Новы год 114Н
- Ой, загуду, загуду на беларус.
і рус. мовах 107Н
- Ой ты, вецер ... 41Н
- Пад дажджом 38Н
- Партизанскі трыпціх 91Н
- Першамайская песня 31Н
- Песня аб Міншчыне 28Н
- Песня пагранічнікаў 9Н
- Песня пра Гомель 90Н
- Песня пра Любань 28Н
- Помніш, мой дружа ? 93Н
- Прывітальная Мінску 101Н
- Расія 28Н
- Расцвітай, Беларусь! - на бела-
рус. і рус. мовах 116Н
- Родны край 28Н
- Ручнікі 99Н
- Рэвалюцыйны патруль 110Н
- Свіцязянка 57Н
- Свята 104Н
- Свята жыцця 109Н
- Святочны Мінск - на беларус. і
рус. мовах 116Н
- Слаўлю Беларусь - на беларус. і
рус. мовах 107Н
- Слаўся, партыя 28Н
- Сонейка - наш Ленін - на бела-
рус. і рус. мовах 118Н
- Старонка мая 102Н
- Суседка - на беларус. і рус. мо-
вах 113Н
- Табе, Беларусь 28Н, 121Н
Толькі ўперад, сябры ! 68Н
- Усё навокал расцвіло 42Н
- Ушаччына мая ! 13Н, 60Н
- вахдёрка 32Н

На русской мове

Белый снег 116Н
Березонька 116Н
Бессмертный часовой 113Н
Боевая граница 43Н

В комсомольском полку 69Н
В космос 28Н
В школу нам пора 80Н
Враги сожгли родную хату 7Н
Всегда на страже 30Н
Всё равно мы встретимся 50Н

Гордимся тобой, наш округ род-
ной 112Н

Гродненский вальс 81Н
Двое шагают рядом 82Н
Девичья грусть 3Н
Девичья лирическая 28Н
Дозорные страны Советов 43Н
Дом 124Н

Если знаю ... 116Н
За белом вежей 43Н
Застава морская 43Н
Зовёт в поход дорога 36Н

Ива-ивушка 107Н
Имя Ленина 28Н

Комсомольская песня 118Н
Коричневый орех 16Н
Костер 55Н

Ленин обнял тебя 33Н
Ленинское слово 39Н
Люди-человеки 85Н

Мальчики 89Н
Марш Паликовцев 28Н
Махорка 43Н

Милая Родина 95Н
Минск - мой любимый город
43Н
Минокская весна 27Н
Минская песенка 124Н
Мне дарила Россия 22Н
Мы едем в лагерь 51Н
На Карпатах мы служим 43Н
На лодке 124Н
Над Бугом 43Н
Нет! Не простит Земля
родная 11Н
Ничего в волнах не видно
65Н
О чем поет солдат 43Н
Обелиски 43Н
Огонь - 124Н

Огоньки окраины 46Н
Отсюда начинается Россия
43Н

Память сердца 43Н
Партии посвящается 28Н
Первоклашка 124Н
Первый шаг 34Н
Песня Галины и девушек из
оперетты "Рябиновое же-
релье" 113Н

Песня гвардейцев ВДВ 25Н
Песня краеведов 17Н
Песня наших отцов 118Н
Песня о лавском бое 28Н
Песня о Ленине 28Н, 43Н,
118Н

Песня о Марате Казее 20Н
Песня о счастье 96Н

- Песня об Иване Сивко 43Н
Пионерский дворец 18Н
Пионерское лето 61Н
Пограничная 43Н
Пограничная песня 45Н
Пограничник Лагода 43Н
Поет солдат о Родине 15Н
Помяу 124Н
Походная песня 43Н
Пряма меня, мой край 28Н
Проуждение весны - 113Н
- Разберусь на месте 43Н
Родные просторы 87М
Свидание 124Н
Серьезный разговор 21Н
- Слава тебе, пионерия ! 44Н
Слово о неизвестном солдате
43Н
Случай у колодца 43Н
Слушайте Ленина 118Н
Снова в поход 84Н
Солдатская песня 43Н
Считайте меня коммунистом 43Н
Три березы 14Н
Труби, трубач 10Н
У солдатской могилы 43Н
Часовые 52Н
Шагали солдаты 43Н
Юным пограничникам 43Н
Я весне служу 43Н

ПЕРШЫЯ СЛОВЫ ТЭКСТАЎ ВАКАЛЬНЫХ ТВОРАЎ

- Агнём кумачовым світанак га-
рыць 109Н
- Ад ўзгорка да ўзгорка 117Н
- Адшля, адгрукала навала 58Н
- Беларусь мая - край урадлівы
- на беларус. і рус. мовах
118Н
- Беларусь мая - маці родная
63Н
- Вецер вее, вецер павявае 41Н
- Вецер шастае наукола 67Н
- Вось ужо сцягнула ў полі, па-
цішэла 6Н
- Вуліцы горада, плошчы - на
беларус. і рус. мовах 116Н
- Выйду ў лес птушны 26Н
- Выйду я ў шырокае поле 102Н
- Вясёлкі і ліўні касця 28Н
- Гавораць, што ў цёмным бары
28Н
- Грымелі на золку гарматы 56Н
- Гэй, узвейце сваім крыллем
88Н
- Дай жыту, светлы май, дождж
і пагоду 91Н
- Дарогі, дарогі, дарогі - на
беларус. і рус. мовах 124Н
- Дзень добры, Масква, як вяс-
на, маладая 28Н
- дзямі і справамі сваімі -
на беларус. і рус. мовах
118Н
- Добры дзень, беларусь і 125Н
- добры дзень усім вам 28Н
- Есць у нее многа зорак - на
беларус. і рус. мовах 118Н
- З сонейкам мы устаем 68Н
- З смяюняй любоўю да роднай
краіны 90Н
- Засяло ў прыволле вийду рані-
цоў 100Н
- Заіскрыла зіма срэбнымі снегам
23Н
- Зацвілі пралескі пры дарозе ў
полі 28Н
- Звіняць навокал радасныя пес-
ні 28Н
- Зямля мая была зямлёю слёв
28Н
- І вецер, і сокал, і я 28Н
- Ідзе - і знікае нянасце і
змрок 110Н
- Ішла над ціхімі лесам поўня
98Н, 113Н
- К Першамаю дожджык мае 31Н
- Каб любіць Беларусь нашу мі-
лую - на беларус. і рус.
мовах 124Н
- Квітнеюць нашай Міншчыны аб-
шары 28Н
- Край мой беларускі 119Н
- Край мой родны 2Н, 53Н
- Кружыцца мяцеліца 19Н, 24Н
- Купалінка, купалінка цёмная
ночка 91Н
- Ліўні жорстка сцяблі твары нам
103Н
- Люблю цябе, мой Нёман родны
28Н

- Любі сэрцу наш край 121Н
Ля гэтых сосен нельга не спа-
ваць - на беларус. і рус.
мовах 91Н
Ляцяць над нашай вуліцай
104Н
Малады блакітны ранак 42Н
Мая Радзіма дарагая 62Н
Мужнелі равам з песнямі 111Н
Мы дарогай агнявоў 28Н
Мы з камсамола родам 94Н -
— на беларус. і рус. мо-
вах 118Н
Мы з табов ідзем пад дажджом
38Н
На нашым полі - на беларус.
і рус. мовах 91Н
На небе месяц устаў зялёны -
на беларус. і рус. мовах
116Н
На маці - Волзе рос, мужнеу
Валодзя 37Н
На праспекце вечарамі 49Н -
на беларус. і рус. мовах
116Н
На шляху шыркім вецер пыліць
28Н
Над роснай оцешкай палявой
5Н - на беларус. і рус. мо-
вах 116Н
Над рэчкай, што Котраі завес-
ца 40Н
Надвячорак зноў развесіў
122Н
Нам доў - баявая застава 9Н
Нам родны Мінск - рэспублікі
сталіца 101Н
Не за вочы чорныя - на бела-
рус. і рус. мовах 116Н
Не забудзе Беларусь 28Н
Не пытайся, маці 28Н
Не сячы сасны, бо паваліцца
28Н
Нідзе няма крыніц званчэй
64Н
Нямала знакамітых і сёл, і
гарадоў 28Н
Ой, заграі жа, наш гармонік
120Н
Ой, загуду, загуду, ой, загу-
ду, загуду - на беларус. і
рус. мовах 107Н
Ой, каліначка, ой, маліначка
- на беларус. і рус. мовах
116Н
Ох, суседка ж у мяне - на бе-
ларус. і рус. мовах 113Н
Павей, ветрык, павей - на бе-
ларус. і рус. мовах 91Н
Пасінеў на рэках лёд 114Н
Плача хмара без жалю - на
беларус. і рус. мовах 91Н
Праймоў агнявыя дарогі 28Н
Расцілі дзяўчаты ляночак 28Н
Салаўінай парой 106Н
Салаўіным майскім ранкам
57Н
Скрыпяць мае боты - на бе-
ларус. і рус. мовах 91Н
Слаўная пяцёрка - акцябра-
таў зорачка 97Н

Слаўся, партыя наша любімая
28Н

Сонейка ласкавае 86Н

Сонцам азораны далі 35Н

Сосны на уздеску туманам
стрыножаны 70Н

Стройныя зялёныя бярозкі
29Н - на беларус. і рус.
мовах 118Н

Сурова ў лясной заварусе жа-
лодная пушка гудзе 4Н

Сцены, як сведкі жывыя 66Н

Сягоння ў народа прыгожыя
мары 93Н

Такая шыр, такі прастор - на
беларус. і рус. мовах 107Н

Там ручалачка оядала - на
беларус. і рус. мовах 91Н

То чуваць спеў звонкі кава-
ронка - на беларус. і рус.
мовах 113Н

Тонкая вішанька, май сустра-
кай 47Н

У Капылі на гары 91Н

У мяне любоў не растрочана
13Н, 60Н

У небе многа зорак 1Н

У суботу Янка ехаў ля ракі
99Н

Хаваецца сонца за гаем 59Н
Хмары неба сіняе ўкрылі 105Н

Ціха плешчацца Свіцязь бліс-
кучая - на беларус. і рус.
мовах 113Н

Ціха шэпчаць, гамоняць та-
полі 45Н

Я не забуду ніколі 28Н

Я не знаю месяца 54Н

Я работу ў шахце канчаю 32Н

Я схадзіла твае дарагія
прасторы - на беларус. і
рус. мовах 116Н

Я хацеў бы, каб песню маю -
- на беларус. і рус. мовах
91Н

Яркі месяц залаціцца 83Н

Н а р у с к а я й м о в е

Агрессоры новай праступной
войны 43Н

Березонька, березонька, зе-
леная коса 116Н

Будзь это гром, будзь это ти-
хий танец 118Н

Бываю, ленивые серые тучи
116Н

В вечерний час перед отбоем
43Н

В октябре звал отцов наших
Ленин 43Н

Веками без солища Отчизна
стонала 118Н

Весны промчатся 96Н

Ветер белов поземкой путь -
дорогу заметал 43Н

Война отменила свиданье с
тобой 124Н

Враг отходил на Запад с боем
11Н

Враги сожгли родную хату,
стубили всю его семью 7Н

Вьётся к солнцу дым 113Н

Где восходит над Родиной соли-
ще 43Н

- Где моя Россия начиналась ?
28Н
- Говорят, что если поспешишь,
поспешишь 21Н
- Двое идут по улице 82Н
- Если песня проста 124Н
- За белую вежей, за белую ве-
жей 43Н
- За подводной лодкой море бьет-
ся пенистой волной 65Н
- За школьным за порогом 17Н,
36Н
- Запевайте песни боевые 28Н
- Заря вошла над пашней хмурой
28Н
- Зачем баян солдату 48Н
- Имя Ленина снова и снова 28Н
- Как яблочко в мишени 25Н
- Каникулы кончатся 80Н
- Когда ночь город обнимает
43Н
- Костер пионерский 55Н
- Который день идет над Бугом
43Н
- Красными флагами праздник ук-
рашен 44Н
- Ленина на разных наречьях с на-
ми сейчас говорит 118Н
- Ленин с нами 12Н
- Людью бродить в дальними тро-
пинками 113Н
- Милая Родина ! Зори закаты
95Н
- Мне дарила Россия просторы
полей 22Н
- Мой знакомый из слободки
124Н
- Мы видим его ощутимо и зримо
28Н
- Мы дали сердцами священную
клятву 28Н
- На Карпаты ночь темная пала
43Н
- Над джонами крепчает ветер све-
жий 43Н
- Над зеленом кручей 43Н
- Над нами небо голубое 43Н
- Нам короче кажутся разлуки
85Н
- Нас будят горнисты с восходом
61Н
- Не каждому случается 43Н
- Ночь новогодней 115Н
- О том, кто нам солнцем немер-
кнущим светит 43Н
- Озябшая полночь гулка и густа
52Н
- Отчизна милая 15Н
- Отчизна нам ясные дали откры-
ла 18Н
- Партизанские тропки 8Н
- Перед боем в степи 69Н
- По границе ходит тишина 43Н
- Погибли и мать, и отец у Ма-
рата 20Н
- Под липами зелеными 51Н
- Под сосен снежным серебром
39Н
- Помню, как неласковой весной
124Н
- Помрачнел солдат лицом 43Н

Пришли мы в армию из всех
концов 43Н

Провожала мищанка 43Н

Прозвучат партизанские песни
28Н

Путь широкий и прекрасный
28Н

Распростерлось Отечество на-
ше 43Н

Расцвела сирень весной 28Н

Родные просторы, родная зем-
ля 87М

Рожденный в боях за Отчизну
Советов 112Н

С чего начинается Година ...
92Н

Самолет качнул крылом 50Н

Серые камни, свинцовотяжелые
камни 43Н

Слышу голос баяна певучий
81Н

Снег пушистый 116Н

Снегом земля аккуратно зас-
телена 55Н

Снова вечер невеселым опу-
тился над рекой 3Н

Снова вышли мы в поход 84Н

Солнце над землей ярко све-
тит 27Н

Спит мой любимый город 43Н

Стал тяжелей на подъемах рюк-
зак 34Н

Старый блиндаж мохом зарос
43Н

Стоят на рейде наши бригад-
тинны 116Н

Так горда дочка -малышка
124Н

Там, где гнутся над Бугом ра-
киты 113Н

Три березки, три подружки 14Н
Труби, трубач! Играй подъем
10Н

Тускло светит луна 43Н

Ты по зову Ленина поднялась
30Н

У Западной Лицы есть сопка
крутая 43Н

Убили бойца у ночной перепра-
вы 43Н

Уходили мальчики 89Н

Хотел его ясный приветливый
взор 118Н

Шагали солдаты весь день нап-
ролет 43Н

Шумит под небесами 124Н

Шумят ли станки, колосится ли
поле 28Н

Юный друг пограничников бра-
вых 43Н

Я знаю ночи в Тихом океане
43Н

Я люблю окранны 46Н

Я, ребята, загорел 16Н

ЧАСОПІСЫ, БЮЛЕТЭНІ, ЗБОРНІКІ

Автоматика и вычислительная техника. - См. 37

Г. Агрометеорологический бюллетень. Ежедневно. Минск. (Упр. гидромет. службы Белорус. ССР). 320 экз. Беспл.

2-16. Аннотированный перечень... (Белорус. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований Госплана БССР). Минск.

На отд. № надзагол.: Ин-т науч.-техн. информации и пропаганды при Госплане БССР.

... информационных материалов, поступивших в БелНИИТИ ... (Кожовенно-обувная промышленность).

... в I квартале 1967 г. 200 экз. Б.д.; ... в I квартале 1968 г. 170 экз. 3 к.; ... во 2 квартале 1968 г. 185 экз. 3 к.; ... в 3 квартале 1968 г. 175 экз. 2 к.

... информационных материалов, поступивших в справочно-информационный фонд ИИТИП в ... (Лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность).

... I квартале 1968 г. 200 экз. Б.д.

... информационных материалов, поступивших в справочно-информационный и патентный фонды БелНИИТИ ... (Лесное хозяйство).

... в I полугодии 1968 г. 900 экз. 3 к.

... информационных материалов, поступивших в ИИТИП в ... (Местная промышленность);

... I полугодии 1968 года. 250 экз. Б.д.

... информационных материалов, поступивших в справочно-информационный фонд БелНИИТИ ... (Научно-техническая информация). 300 экз.

... в 4 квартале 1967 г. Беспл.; ... в I квартале 1968 г. Б.д.; ... во 2 квартале 1968 г. 3 к.; ... 3 квартале 1968 года. 3 к.; ... в 4 квартале 1968 года. 2 к.

... информационных материалов, поступивших в справочно-информационный фонд БелНИИТИ во ... (Применение полимерных материалов в промышленности);

... 2 и 3 кварталах 1968 г. 170 экз. 2 к.

... информационных материалов, поступивших в СИФ БелНИИТИ ... (Применение средств автоматизации и измерительной техники в

промышленности).

... за I квартал 1968 года. 140 экз.; ... во 2 и 3 кварталах 1968 г. 160 экз. - 2 к.

... информационных материалов, поступивших в справочно-информационный фонд института в ... (Прогрессивные конструкции режущих инструментов и приспособлений).

... I-3 кварталах 1968 г. 200 экз. 2 к.

... информационных материалов по промышленной энергетике, поступивших в справочно-информационный фонд института в ...

... I полугодии 1968 года. Б.ц.; ... 3 квартале 1968 г. 4к.-750 экз.

... информационных материалов, поступивших в справочно-информационный отдел БелНИИТИ за ... (Ремонт и модернизация оборудования).

... I полугодии 1968 г. 260 экз. 3 к.

... информационных материалов, поступивших в СИО ... (Стекло и отройматериалы).

... ИИТИП в 1967 г. 100 экз. Б.ц.; ... в I полугодии 1968 г. 130 экз. 3 к.

... информационных материалов, поступивших в ИИТИП в ... (Текстильно-трикотажная промышленность).

... 4 квартале 1968 г. 250 экз. Б.ц.

... информационных материалов, поступивших в ИИТИП в ... (Трикотажная промышленность).

... I полугодии 1968 г. 170 экз. Б.ц.

... информационных карт, поступивших в СИФ в ... (Швейная промышленность).

... I полугодии 1968 г. 195 экз. Б.ц.

... информационных материалов, поступивших в справочно-информационный фонд БелНИИТИ ... (энергетика).

... в I полугодии 1968 г. 360 экз. 4 к.; ... во 2 полугодии 1968 г. 380 экз. 2 к.

17. Аннотированный перечень информационных карт, информационно-технических листов, плакатов и других информационных материалов, поступивших в дорожный справочно-информационный фонд ДУТИ, Минск. (Дом науч.-техн. информации и пропаганды Белорус. з.д.) Б.ц. Вып. I0. 300 экз.; вып. II. 300 экз.; вып. I2. 500 экз.

18. Аннотированный перечень технической литературы, поступившей в отдел информации Белорусской республиканской лаборатории гос.

надзора за стандартами и измерительной техникой в ... (Отд. информации Белорус. респ. лаборатории госнадзора за стандартами и измерит. техникой). Минск, 1968.

... 4 квартале 1967 года. 250 экз.; ... 4 квартале 1968 года. 65 экз.; - Б.ц.

19. Беларусь. Штомес. літ.-маст. і грамад.-паліт. часопіс. Орган Саюза пісьменнікаў БССР. Выд. з 1944. Мінск, "Полымя". 14700 экз. 30 к.

20. Беловежская пуца. Исследования. Минск, "Урожай". (Гос. заповедно-охотничье хоз-во "Беловежская пуца").

Вып. 2. 1950 экз. 89 к.

Вып. 1 - 1958 под назв.: Труды заповедно-охотничьего хозяйства Беловежская пуца.

21. Блокнот агитатора. (Отд. пропаганды и агитации ЦК КПБ). Изд. с 1932. 2 раза в месяц. Минск, "Звязда". 68000 экз. 6 к.

Богданов Г. Г. Гидравлический расчет беспороговых водосливов в укрепляемых руслах. - См. II7

22. Ботаника. (Исследования). Минск, "Наука и техника". (Белорус. отд-ние Всесоюз. ботан. о-ва).

Вып. 10. 1000 экз. 1 р. 26 к.

Вып. 1 - 1959 под назв.: Сборник научных работ; вып. 9 - 1967.

23. Бярозка. Штомес. дзіцяч. часоп. ЦК ЛКСМБ і Респ. Савета піянерскай арганізацыі імя У.І.Леніна. Выд. з 1924. Мінск, "Звязда". 30400 экз. 15 к.

Вагоны и вагонное хозяйство. - См. 38

Вариационные методы гидравлического расчета трубопроводов. - См. II8

24. Весті Акадэміі навук БССР. Выд. з 1940. Мінск, "Навука і тэхніка". 60 к.

Серія біялагічных навук. 600 экз.

Серія грамадскіх навук. 500 экз.

Серія сельскагаспадарчых навук. 700 экз.

Серія фізіка-матэматычных навук. 500 экз.

Серія фізіка-тэхнічных навук. 500 экз.

Серія фізіка-энергетычных навук. 600 экз.

Серія хімічных навук. 400 экз.

25. Вошнік. Часоп. сатыры і гумару/. Выд. з 1941. Двухтыдн. Мінск, "Звязда". 120400 экз. 10 к.

Вопросы эксплуатации железных дорог. - См. 123

26. Вычислительная техника в машиностроении. Науч.-техн. сборник. Минск. (АН БССР. Ин-т техн. кибернетики). 1500 экз. Окт. 1967. 1 р. 13 к.; февр. 1968. 1 р. 97 к.; июль 1968. 1 р. 63 к.

Вып. I - 1965.

27. Вясёлка. Штомес. дзіцяч. часоп. ЦК ЛКСМБ і Беларус. піянерскай арганізацыі імя У.І.Леніна. Выд. з 1924. Минск, "Звязда". 91400 экз. 10 к.

Гидротехника и мелиорация. - См. 99.

Грузовая и коммерческая работа. - См. 39.

28. Дифференциальные уравнения. Всесоюз. ежемес. журн. Изд. с 1965. Минск, "Наука и техника". 1300 экз. 1 р. 20 к.

29. Доклады Академии наук БССР. Ежемес. Изд. с 1957. Минск, "Наука и техника". 1000 экз. 40 к.

30. Журнал прикладной спектроскопии. Всесоюз. журн. Ежемес. Изд. с 1964. Минск, "Наука и техника". 20400 экз. 1 р. 20 к.

31. Збор законаў, указаў Прэзідэнта Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, пастановаў і распараджэнняў Савета Міністраў Беларускай ССР. Выд. з 1922. Минск, Юрид. каміт. пры Савета Міністраў БССР. - Текст парал. на беларус. і рус. мовах.

№ 1-36. 5400 экз. /9 к./

32. Зборнік загадаў і інструкцый Міністэрства асветы БССР. Выд. з 1960. Штомес. Минск, "Нар. асвета". 12400 экз. 6 к.

33. Здравоохранение Белоруссии. Орган М-ва здравоохранения БССР. Ежемес. Изд. с 1955. Минск, "Польмя". 15400 экз. 30 к.

Земледелие и растениеводство в БССР. - См. 106.

Землеустройство, планировка сельских населенных пунктов и одежда. - См. 100, 103.

Зооветеринарная наука - производству. - См. 131

34. Известия высших учебных заведений. Энергетика. Ежемес. науч.-техн. журн. Изд. с 1958. Минск. (М-во высш. и сред. спец. образования СССР). 2300 экз. 70 к.

Иммунологические исследования в диагностике и профилактике инфекционных заболеваний. - См. 86.

35. Инженерно-физический журнал. Всесоюз. ежемес. инж.-физ. журн. Изд. с 1958. Минск, "Наука и техника". 2500 экз. 70 к.

36. Иностранная литература, поступившая в фундаментальную библиотеку Академии наук БССР. Минск. Б.ц.

Окт.-дек. 1967. 165 экз.; янв.-март 1968. 195 экз.; апрель-июнь 1968. 200 экз.; июль-сент. 1968. 200 экз.

37-45. Информационно-технический листок. Минск. (Дом науч.-техн. информации и пропаганды и ДорНТО Белорус. ж.д.) Б.ц.

Автоматика и вычислительная техника. № 25(42). 1967. 300 экз.; № I(43) - 2(44). 1968. 400 экз.; № 3(45) - I3(55), I8(60), I9(61), 24(66). 500 экз.

Вагоны и вагонное хозяйство. № I(28) - 8(35), II(38). 400 экз.; № IO(37) 300 экз.; № 9(36), I2(39) - I3(40), I5(42) - 23(50). 500 экз.

Пулуэван и коммерческая работа. № I. 450 экз.; № 2. 400 экз.; № 3-8, II. 500 экз.

Локомотивы и локомотивное хозяйство. № 7(I4). 1967. 400 экз.; № I(29), 5(33), 7(35) - 9(37) 1968. 400 экз.; № 6(34). 1968. 300 экз.; № II(39). 1968. 500 экз.

Организации движения. № 5. 1967. 400 экз.; № 3, 5. 1968. 500 экз.

Пассажирские перевозки. № I(2). 400 экз.

Путь и путевое хозяйство. № I(20). 400 экз.; № 2(2I) - 4(23). 500 экз.

Строительство на железных дорогах. № I(10). 300 экз.; № 2(II). 500 экз.

Электрификация и энергетическое хозяйство. № I(20) - 4(23), IO(I9). 300 экз. № 9(28). 500 экз.

Информационное сообщение. - См. 94.

Информационное сообщение о материалах, поступивших в СНВ ПКБ. - См. 94.

Информационное сообщение по нормативно-инструктивным материалам и справочно-информационному фонду ПКБ. - См. 94.

Исследование строительных конструкций. - См. I22.

46. Информационное письмо. Минск. (Упр. гидромет. службы Белорус. ССР).

№ I(18). 1966. 300 экз. Б.ц.; № 2(2I). 1966. 250 экз. Б.ц.; № 3(22). 250 экз. 1966. Б.ц.; № 4(23). 1966. 250 экз. Б.ц.; № I(24) 1967. 250 экз. Б.ц.; № 2(25). 1967. 250 экз. Б.ц.; № 3(26). 1967. 250 экз. Б.ц.; № I(27). 1968. 250 экз. Беспл.; № 2(28). 1968. Беспл.; № 3(29). 1968. Беспл.; № 4(30). 1968. Б.ц.

Исследования в области строительных материалов и конструкций зданий. - См. I20

Койда, Н.У. и Ребеко, В.Я. Вариационные методы расчета ферм при помощи вычислительных машин. - См. I2I

47. Коммунист Белоруссии. Теорет. и полит. журн. ЦК КПБ. Изд. с 1927. Ежемес. Минск. "Звезда". 2I 400 экз. 20 к.

48. Детапіс друку БССР. Орган дзяржаўнай бібліяграфіі БССР. Выд.з 1924. Штомес. Мінск. (Дзярж.б-ка БССР. Кніжная палата БССР). 420 экз. 24 к. - На беларус. і рус. мовах.

Дадатак: Дапаможныя паказальнікі. Ч. I, 2.

Лечение и профилактика болезней сельскохозяйственных животных. - См. II5

49. Листок НОТ. Минск. (Белорус. правл. НТО стройиндустрии. Трест Оргтехстрой). 2000 экз. Беспл.

№ I-9

50-74. Листок технической информации. (Белорус. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований Госплана БССР). Изд. с 1960. Минск. Б.ц.

Надзагол.: Автомобильные дороги № I-II, Автомобильный транспорт № I-19, 2I, Бытовое обслуживание № I-2I, Геология и геофизика № I-7, IO, Деревообработка, лесная и бумажная промышленность № I-3, 6-13, 15-18, Защитные покрытия № I-6, Коммунальное хозяйство № I-2, 5-6, Легкая промышленность № I-27, 29-40, 42-47, 49-5I, Местная промышленность № I-26, Механизация и автоматизация № I-17, 19-20, Металлообработка № I-33, 36,

Новые материалы № I-10, Организация производства № I-5, 8, Пищевая промышленность № I-40, 43, 45, 47, 55, Практика и методика техинформации № I-6, 8-10, Пристендовая литература для ВДНХ № 6-13, Пристендовая литература кмотру "Пятилетке - мастерство и поиск молодых" № I-5, Речной транспорт № I-10, Связь № I-5, IO, Стекло и стройматериалы № I-7, Топливо № I-9, II-14, 17, Химическая промышленность № I-5, Электроника и электротехника № I-6, Энергетика № I-24 Ин-т науч.-техн. информации и пропаганды при Госплане БССР.

Автомобильные дороги (Глав. упр. шоссеиных дорог при СМ БССР Беларус. дор. науч.-исслед. ин-т. Беларус. респ. дор. секция НТО ГХ и АТ). № I-12. 300-560 экз.

Серия: № I-4, 7-10 Автодороги.

Автомобильный транспорт (М-во автомоб. транспорта Беларус. ССР. Беларус. респ. автотранспортная секция НТО ГХ и АТ). № I-27. 400-900 экз.

Серия: № 2-4, 6, 7, 9, II-15, 17, 19, 21 Автотранспорт.

Бытовое обслуживание (Проектно-технол. ин-т М-ва бытового обслуживания населения БССР), № I-27. 150-800 экз.

Серия: на № I, 2, 5, 10, 13-27 не указана.

Геология и геофизика (Удр. геологии при СМ БССР). № I-10. 200-300 экз.

Деревообработка, лесная и бумажная промышленность (Респ. правл. НТО бумдревпрома). № I-35. 150-1000 экз.

Надзагол.: на № I-6, 8, 10-30 не указан; № 9 М-во лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности БССР.

Защитные покрытия. № I-10. 200-600 экз.

Коммунальное хозяйство (М-во коммунального хоз-ва БССР. Нормативно-исслед. станция М-ва коммунального хоз-ва БССР. Респ. НТО гор. хоз-ва и автомоб. транспорта). № I-10. 190-500 экз.

Надзагол.: № I, 3-4, 7-9 Глав. упр. коммунального хоз-ва БССР. Нормативно-исслед. станция Главкоммухоза при СМ БССР. Респ. НТО гор. хоз-ва и автомоб. транспорта.

Легкая промышленность. № I-67. 140-730 экз.

Надзагол.: № 2, 7-10, 12-13, 15-16, 18, 22, 24-25, 54 Респ. правл. НТО легкой пром-сти.

Местная промышленность (Проектно-технол. ин-т М-ва местной пром-сти БССР). № I-30. 100-565 экз.

Механизация и автоматизация. № I-28. 160-700 экз.

Металлообработка. № I-53. 120-550 экз.

Новые материалы в промышленности. № I-12. 140-1500 экз.

Серия: № I, 2 Новые материалы.

Организация производства. № I-12. 200-1700 экз. Цена: № 9-8 к.; № I2-I к.

Охрана природы. № I-6. 380-400 экз.

Надзагол.: № I, 3-5 Гос. ком. СМ БССР по охране природы.

Пищевая промышленность (Респ. правл. НТО пром-сти БССР). № I-55. 130-1000 экз.

Надзагол.: № 2, 6, 20-22, 34-50, 52-54 не указан; № 4, 5 Белорус. гос. ин-т нар. хоз-ва им. В. В. Куйбышева; № 51 Науч.-техн. о-во пищевой пром-сти БССР.

Практика и методика техниформации. № I-II. 150-2000 экз.

Пристендовая литература для ВДНХ. № I-13. 500-1000 экз.

Пристендовая литература к смотру "Пятилетке - мастерство и поиск молодых" (ЦК ЛКСМБ. БРС ВОИР. БРС НТО. БелНИИП Госплана БССР). № I-5, 14-36. 200-600 экз.

Речной транспорт (Глав.упр.речного флота при СМ БССР).

II. 250-500 экз.

Надзагол.: № I-3, 6-10 не указан.

Связь (М-во связи БССР). № I-II. 540-690 экз.

Стекло и стройматериалы. № I-8. 150-240 экз.

Надзагол.: № 3 Респ.правл.ВХО им.Менделеева; № 4-6

Респ. правл. ВХО им. Д.И.Менделеева. и-во пром-сти стройма-
териалов БССР .

Топливо. № I-25. 177-432 экз.

Химическая промышленность (Белорус. респ. правл. Всесоюз. хим.
на им. Д.И. Менделеева). № I-7. 170-260 экз.

Надзагол.: № I, 2, 6 Упр. нефтеперерабатывающей и нефтехим. пром-
при СМ БССР; № 3-5 Упр. хим. пром-сти при СМ БССР.

Электроника и электротехника № I-17. 200-600 экз.

Энергетика (Глав.упр.энергетики и электрификации при СМ
БССР). № I-31. 240-880 экз.

Надзагол.: № 2, 3, I2, 22-24 не указан.

75. Листок технической информации. Минск. (Глав.упр. строи-
тельства в колхозах М-ва сел. строительства БССР). 1000 экз.
опл. № I5-29.

76. Листок технической информации. (Трест "Оргтехстрой".
Белорус. респ. Совет. ВОИР Белорус. правл. НТО строй индустрии).
опл.

№ I-7. - 1500 экз.; № I-12, I4, I6 - 1000 экз.

77. Листок экономической информации. Минск, "Польмя". (М-во
ом. строительства. Трест "Оргтехстрой"). 2 000 экз. Беспл.

№ I-3

78. Литература по вопросам советского строительства. Изд.
1949. Ежемес. Минск, (Правительственная б-ка им. А.М. Горького.
ГД. советского строительства). 900 экз. Б.ц.

79. Литература по вопросам экономики и организации промыш-
ленности. Изд. с 1948. Ежемес. Минск. (Белорус. науч.-исслед. ин-т
науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований Госплана БССР.
Правительственная б-ка им. Горького). 800 экз. 3 к.

Подзагол.: янв.-авг. (включит.) Ин-т науч.-техн. информации
пропаганды при Госплане БССР. Ком. по экономике и организации
производства Белорус. респ. совета науч.-техн. о-в. Правительст-
венная б-ка им. Горького; цена: янв.-авг. (включит.) не указана.

Локомотивы и локомотивное хозяйство. - См. 40

80. Малодосць. Штомес.літ.-наст.і грамад.-паліт.ілюстр. часопіс. Орган ЦК ЛКСМБ і саюза пісьменнікаў БССР. Выд.з 1958. Мінск, "Звязда". 10900 экз. 40 к.

Машиностроение и металлообработка. См.- 107.

81. Механизация и автоматизация производства. Библиогр. список книг и журн.статей, поступивших... в гос.б-ку. Изд.с 1963. Ежемес. Минск. (Гос.б-ка БССР им.В.И.Ленина. Сектор техники). 300 экз. Беспл.

Изд.орг.: июнь Гос. б-ка БССР им. В. И. Ленина. Кабинет техники; август Гос. б-ка БССР им. В.И.Ленина. Секторы техники и патентной литературы; декабрь Гос. б-ка БССР им. В.И.Ленина.

Муравьев, М.Д. Вывод дифференциальных уравнений термодинамики методом физико-математической дедукции.- См.126.

82. На экранах Беларуси. Штомес.інфарм.кінабюлетень Дзярж.кам.Савета Міністраў БССР па кінематаграфіі. Выд.з 1957. Мінск. 300 экз. 10 к.

83. Народная асвета. Орган М-ва асветы БССР. Выд.з 1960. Штомес.Мінск. "Полымя", 18900 экз. 30 к.

84. Научная организация труда. Информ.-библиогр.список литературы, поступившей в ... 1968 г. в Гос. б-ку Изд.с 1968. Ежеквартально. Минск. (Гос.б-ка БССР им.В.И.Ленина). Минск. Беспл.

... I квартале ... 100 экз.; ... 2 квартале... 100 экз.; ... 3 квартале... 110 экз.; ... 4 квартале ... 200 экз.

Подзагол.: I,2 квартал информ.-библиогр.описок литературы за ... 1968 г.

85. Научно-техническая информация. по сельскому хозяйству. (Ежемес.бюллетень). Изд.с мая 1967. Минск. (М-во сел.хоз-ва БССР). 15400 экз. 5 к.

86. Научные труды / Белорус.науч.-исслед.ин-т эпидемиологии и микробиологии М-ва здравоохранения БССР). Минск, "Беларусь".

T.6. Иммунологические исследования в диагностике и профилактике инфекционных заболеваний. 800 экз. I р.85 к.

T.I - 1965-под назв.: Сборник научных трудов; т.5 - 1965 под назв.: Клецевой энцефалит.

87. Неман. Лит.-худож. и обществ.-полит. журн. Орган Союза писателей БССР. Изд. с 1952. Ежемес. Минск, "Польмя", 14400 экз. 50 к.

88. Новости строительства. Изд. с ноября 1967. Ежемес. Минск. (Трест "Оргтехстрой"). 300 экз. Цена: вып. I(3), 4 - 37 к.; вып. 2,3 - 45 к.; вып. 5,8 - 36 к.; вып. 6 - 31 к.; вып. 7 - 35 к.; вып. 9 - 33 к.; вып. 10-12 (14) - 32 к.

89. Новые журнальные статьи. Краткий библиогр. указатель. Минск. (Ин-т науч.-техн. информации и координации исслед. работ). Минск. Б.ц.

Янв., февр., март. 170 экз.; апр.-май, июнь, июль. 280 экз.; август. 190 экз.; сент.- окт., ноябрь- дек. 290 экз.

90. Новые книги. Информ. список (Респ. науч.-пед. б-ка). Изд. с 1967. Минск. Беспл.

... январе-марте 1967 года. 400 экз.; ... апреле-июне 1967 года. 400 экз.; ... июле-сентябре 1967 года. 300 экз.; № 4. 1967 200 экз.; № 1-4. 1968. 200 экз.

Назв.: 1967 (№ I-3) Новые книги по педагогическим наукам и народному образованию, поступившие в библиотеку в ...

91. Новия кнігі БССР. Штомес. бібліогр. бюлетень. Выд. з 1958. Минск. (Дзярж. б-ка БССР імя У.І.Леніна. Кніжная палата БССР). 3900 экз. 4 к.

Дадатак: Рэкамендацыйныя спісы.

92. Новые книги по технике. Бюллетень поступлений в Правительственную библиотеку им. А.М. Горького. Минск. (Правительственная б-ка им. А.М. Горького). 800 экз. Б.ц.

№ I/, 3-4.

Назв.: № I/ Новые книги по технике, поступившие в Правительственную библиотеку им. А.М. Горького в январе 1968 г.

На № 3-4 издания прекратилось.

№ 2 не издавался.

Новые книги по технике, поступившие в Правительственную библиотеку им. А.М. Горького в январе 1968 г. - См. 92

Организация движения. - См. 41.

Организация и планирование производства в колхозах и совхозах. - См. 101.

Пассажирские перевозки. - См.42.

93. Перечень информационных материалов, поступивших в НИЛАТ за ... 1968 года. (Автомобильный транспорт). Минск. Выд. ... январь-март...350 экз.; ... апрель-июнь...358 экз.; ... 3 квартал...370 экз.; ... 4 квартал...400 экз.

94. Перечень материалов, поступивших в справочно-информационный фонд (М-во сел.строительства БССР. ПКБ). Минск. 100 экз. Беспл.

Назв.: вып.1. Информационное сообщение по нормативно-инструктивным материалам и справочно-информационному фонду ПКБ; вып.2 /кн.1-3/ Информационное сообщение о материалах, поступивших в СИФ ПКБ; вып.3,4. Информационное сообщение.

Вып.1-5. - Вып.2 имеет 3 кн./кн.1, кн.2, кн.3/.

95. Польмя. Лит.-маст.1 громад.-політ.часопіс. Орган Саюза письменнікаў БССР. Выд.з 1922. 3400 экз. 50 к.

Повышение эффективности использования техники в сельскохозяйственном производстве. - См.102.

Почва, удобрения, урожай. - См.98.

Почвенные условия и применение удобрений. - См.128.

Правдин, Н.В. Применение ЭЦМ и математических методов при проектировании и реконструкции пассажирских станций. - См.124.

Применение электронных вычислительных машин для геодезических вычислений. - См.119.

96. Промышленность Белоруссии. Ежемес.науч.-производственный журн. Орган гос.план. ком.Совета Министров БССР. Изд.с 1958. Минск, "Польмя", 11600 экз.

Подзагол.: №1-4 Ежемес.буллетень техн.-экон. информации гос.план. ком.Совета Министров БССР и белорус.респ.совета НТО; №5-9 - Орган гос.планового ком.Совета Министров БССР и Белорус.респ. Совета НТО; Цена: 1-9 - 20 к.; №10-12 - 30 к.

Пути повышения продуктивности животноводства. - См.104.

Путь и путевое хозяйство. - См.43.

97. Работница і сялянка. Штомес.грамад.-політ.і літ.-маст. часопіс. Выданне ЦК КПБ. Выд.з 1924. Мінск, "Звязда". 267900 экз. 15 к.

Разведение, кормление и содержание сельскохозяйственных животных. - См.113.

- 98-105. Сборник научных трудов (Белорус.с.-х.акад.) Горки.
Т.42. Почва, удобрение, урожай. 1968. 2600 экз. I р. II к.;
I-Т.50. Гидротехника и мелиорация. 1967. 1500 экз. 68 к.;
I. Землеустройство, планировка сельских населенных пунктов и
геодезия. 1967. 500 экз. 43 к.; т.52. Организация и планирование
производства в колхозах и совхозах. 1968. 5400 экз. 86 к.;
I, вып. I. Повышение эффективности использования техники в
сельскохозяйственном производстве. 1968. 1500 экз. I р. I9 к.;
Б. Землеустройство, планировка сельских населенных пунктов
геодезия. 1968. 1000 экз. 76 к.; т.56. Пути повышения продук-
тивности животноводства. 1968. 1000 экз. 74 к.
Назв.: т.52 Сборник научных работ; место изд.: т.42, 52
экз.; изд-во : т.42, 52 "урожай".
Т. I - 1985 под назв. Труды Белорусского сельскохозяйственно-
института ; т.49 - 1967.
I06. Сборник научных трудов (Белорус. науч.-исслед. ин-т земле-
устройства). Минск, "Урожай".
Т. I2. Земледелие и растениеводство в БССР. 1500 экз. I р. 07 к.
Вып. I - 1951; т. II - 1967.
I07. Сборник научных трудов (Белорус. политехн. ин-т). Минск.
№ 2. Машиностроение и металлообработка. 1000 экз. 60 к.
№ I - 1967 под назв. Строительство.
I08. Сборник научных трудов витебского государственного меди-
цинского института. Минск, "Беларусь".
Вып. I2. 1000 экз. 2 р. 05 к.
Вып. I - 1938; вып. II - 1964.
I09. Сборник обмена опытом и технической информации. Изд.
Инта Оргтехстрой М-ва пром. строительства БССР. Изд. с 1957. Еже-
годный. Минск, "Поляна". (Белорус. правл. НТО стройиндустрии).
100 экз. 20 к.
I10. Сборник статей. (Белорус. политехн. ин-т. Минск.)
№ 4. Энергетика. 1000 экз. 20 к.
I10 а Сельское строительство Белоруссии. Попул.-производ.
журнал Орган М-ва сел. строительства БССР. Изд. с 1958. I
в 2 м-ца. /Минск/. 19800 экз. 15 к.
I11. Сельское хозяйство Белоруссии. ежемес. массовый производ.
журнал М-ва мелиорации и водного хоз-ва БССР, Респ. объединения
сельскохозяйственной техники. Изд. с 1953. Минск. "Поляна". 25900 экз. 30 к.
Строительство на железных дорогах. - См. 44.
Теория и практика программированного опроса. - См. I16.
Тепловозы и тепловозное хозяйство. - См. I25.

II2. Техническая информация Ежеквартальный бюллетень. Минск. (Респ.объединение "Белсельхозтехника" Совета Министров БССР). 10 к.

№ 1. 1275 экз. ; № 2. 6800 экз. ; № 3. 6650 экз.

II3. Труды (Белорус. науч.-исслед. ин-т животноводства). Минск, "Урожай".

Т.6. Разведение, кормление и содержание сельскохозяйственных животных. 4000 экз. I р.25 к.

Т.1 - 1958 под назв.: Научные труды Белорусского института животноводства; т.5 - 1966.

II4. Труды (Спец.конструкторское бюро № 3). Минск, ОНТЭИ СКБ-3.

Вып.1. 1967. 500 экз. 58 к.

II5. Труды БелНИВИ (Науч.-исслед. вет. ин-т). Минск, "Урожай".

Т.6. Лечение и профилактика болезней сельскохозяйственных животных. 1967. 4000 экз. I р.02 к.

Т.1. - 1960; Т.5 - 1966.

II6-II6. Труды Белорусского института инженеров железно-дорожного транспорта. Гомель, Ред.-изд. отд. БелНИИТА.

Вып.47. Теория и практика программированного опроса. 1967. 600 экз. 26 к.; вып.50. Богданов Г.Г. Гидравлический расчет беспороговых водосливов в укрепляемых руслах. 1968. 600 экз. 44 к.; вып.53. Вариационные методы гидравлического расчета трубопроводов. 1968. 600 экз. 12 к.; вып.55. Применение электронных вычислительных машин для геодезических вычислений. 1968. 500 экз. 66 к.; вып.63. Исследования в области строительных материалов и конструкций зданий. 1968. 500 экз. 19 к.; вып.64. Койда Н.У., Ребеко В.Я. Вариационные методы расчета ферм при помощи вычислительных машин. 1968. 600 экз. 22 к.; вып.67. Исследование строительных конструкций. 1968. 600 экз. 14 к.; вып.68. Вопросы эксплуатации железных дорог. 1968. 600 экз. 98 к.; вып.69. Правдин Н.В. Применение ЭЦВМ и математических методов при проектировании и реконструкции пассажирских станций. 1968. 500 экз. 25 к.; вып.73. Тепловозы и тепловозное хозяйство. 1968. 500 экз. 62 к.; вып.76. Муравьев М.Д. Вывод дифференциальных уравнений термодинамики методом физико-математической дедукции. 1968. 500 экз. 34 к.

Назв.: вып.47, 53, 63, 67 Сборник трудов, вып.50 общего назв. "Труды" не имеет. - Место изд.: вып.47,50,53,63,67; Минск. Изд-во

вып. 47, 50, 53, 63, 67 "Высшейш. школа".

/Вып. I/ - 1957 под назв.: Ученые записки кафедры общественных наук.

127. Труды Ганусовской опытно-селекционной станции по сахарной свекле (Белорус. науч.-исслед. ин-т земледелия). Минск, "Урожай".

Вып. 2. 1000 экз. 86 к.

Вып. I - 1959 под назв.: Труды Ганусовской опытно-селекционной станции.

128. Труды Института почвоведения (Белорус. науч.-исслед. ин-т почвоведения). Минск, "Урожай".

Вып. 5. Почвенные условия и применение удобрений. 1000 экз.

I р. 10 к.

Вып. I. - 1961 под назв.: Труды института почвоведения; вып. 4 - 1967 назв.: Сборник научных трудов.

129. Театральны Мінск. Бюлетэнь і праграмы мінскіх тэатраў. Выд. з 1961. Двухмес. Мінск. (Беларус. тэатр. об'яднанне). 5000 экз. 20 к.

130. Указатель описаний отечественных и зарубежных изобретений, поступивших в патентный отдел БелНИИТИ в ... Минск. (Белорус. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн. экон. исследований Госплана БССР).

... четвертом квартале 1967 г. 700 экз. Б.ц.; ... первом квартале 1968 г. 700 экз. Б.ц.; ... втором квартале 1968 г. 700 экз. Б.ц.; третьем квартале 1968 г. (Пищевая, легкая и хим. пром-сть). 300 экз. 16 к.; ... в третьем квартале 1968 г. (Радиоэлектроника, машиностроение и строительство). 350 экз. 13 к.; ... в 4 квартале. 1968 г. 600 экз. 15 к.

Назв.: 4 квартал 1967 - 2 квартал 1968 Указатель описаний отечественных и зарубежных изобретений, поступивших в патентный отдел ИНТИП в ...; надзагол.: 4-й квартал 1967 - 2 квартал 1968 ин-т науч.-техн. информации и пропаганды при Госплане БССР.

131. Ученые записки (Витеб. вет. ин-т им. Октябрьской революции). Минск, "Урожай".

Т. 20. Зооветеринарная наука - производству. 2200 экз. I р.

13 к.;

Т. I - 1935; т. I9 - 1966.

Электрификация и энергетическое хозяйство. - См. 45

Энергетика. - См. 110

Г А З Е Т Ы
а. Р а с п у б л и к а н с к і я

1. Во славу Родины. Ежеднев. газета Краснознаменного Белорус. воен. округа. Изд. с 1920. Минск. 60 см. 4 п. Б.т. Б.ц. Подзагол.: До № 44 /включ./ Ежеднев. газета Белорусского военного округа.
2. Голас Радзімы. Вид. Беларус. т-ва па культурных сувязях з суайчыннікамі за рубяжом. Вид. з 1954. Минск. 1 раз у тыдз. 42 см. 8 п. 5750 экз. 2 к. - На рус. і беларус. мовах.
3. Звязда. Орган ЦК КПБ, Вярхоўнага Савета і Савета Міністраў БССР. Вид. з 1917. Минск. Штодзённа. 60 см. 4 п. 84000 экз. 2 к.
4. Знамя юности. Орган ЦК ЛКСМБ. Изд. с 1938. Минск. 5 раз в нед. 60 см. 4 п. 296150 экз. 2 к.
5. Зорька. Орган ЦК ЛКСМБ и Респ. Совета пионерской организации им. В.И. Ленина. Изд. с 1945. Минск. 1 раз в нед. 42 см. 4 п. 929750 экз.
6. Літаратура і мастацтва. Орган М-ва культуры і праўл. Саюза пісьменнікаў БССР. Вид. з 1932. Минск. 2 раз у тыдз. 60 см. 4 п. 11600 экз. 4 к.
7. Настаўніцкая газета. Орган М-ва асветы БССР і Респ. кам. прафсаюза работнікаў асветы вышэйш. школы і навук. устаноў. Вид. з 1945. Минск. 2 раз у тыдз. 60 см. 4 п. 64000 экз. 3 к.
8. Піянер Беларусі. Орган ЦК ЛКСМБ і Респ. Савета піянерскай арганізацыі імя У.І.Леніна. Вид. з 1929. Минск. 1 раз у тыдз. 42 см. 4 п. 389175 экз. 1 к.
9. Сельская газета. Орган ЦК КПБ, Верховного Совета и Совета Министров БССР. Изд. с 1927. Минск. Ежеднев. 60 см. 4 п. 126700 экз. 2 к.
10. Советская Белоруссия. Орган ЦК КПБ, Верховного Совета и Совета Министров БССР. Изд. с 1927. Минск. Ежеднев. 60 см. 4 п. 288850 экз. 2 к.
11. Физкультурник Белоруссии. Орган ком. по физ. культуре спорту при Совете Министров БССР и Белорус. Совете профсоюзов. с 1952. Минск. 5 раз в нед. 42 см. 4 п. 86700 экз. 2 к.
12. Чырвоная змена. Орган ЦК ЛКСМБ. Вид. з 1921. Минск. 5 у тыдз. 60 см. 4 п. 53400 экз. 2 к.

б. Абласныя, гарадскія
і раённыя газеты

Брэсцкая вобласць

Абласныя газеты

13. Заря. Орган Брэстскага обкома и горкома КПБ, обл. и гор. Советов деп. трудящихся. Изд. с 1939. Брест. 5 раз в нед. 60 см. 4 п. 71250 экз. 2 к.

Баранавічы

Знамя коммунизма. - См. 14.

Брест

Заря. - См. 18.

Пінск

Подесская правда. - См. 27.

Раённыя газеты

Баранавіцкі раён

14. Знамя коммунизма. Орган Баранович. райкома и горкома КПБ, район. и гор. Советов деп. трудящихся. Изд. с 1939. Барановичи. 4 раза в нед. 42 см. 4 п. 18664 экз. 2 к.

Брэсцкі раён

15. Заря над Бугом. Изд. с 1954. Брест. 8 раз в нед. 42 см. 4 п. 4880 экз. 2 к.

Бярозаўскі раён

16. Маяк коммунизма. Изд. с 1945. Береза. 8 раз в нед. 42 см. 4 п. 7759 экз. 2 к.

Ганцавіцкі раён

17. Савецкае Палессе. Выд. з 1946. г.п. Ганцавічы. 42 см. 4 п. 4796 экз. 2 к.

Драгічынскі раён

18. Запавяты Леніна. Выд. з 1963. г.п. Драгічын. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5688 экз. 2 к.

Кабінкаўскі раён

19. Сельская праўда. Выд. з 1963. г.п. Кабінка. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 2870 экз. 2 к.

Іванаўскі раён

20. Чырвоная звязда. Выд. з 1943. г.п. Іванова. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5868 экз. 2 к.

Івацэвіцкі раён

21. Кастрычнік. Выд. з 1939. г.п. Івацэвіч. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5575 экз. 2 к.

Камянецкі раён

22. Ленінец. Выд. з 1946. г.п.Камянец. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5795 экз. 2 к.

Кобрынскі раён

23. Камуністычная праца. Выд. з 1939. Кобрын. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 6298 экз. 2 к.

Дуніноцкі раён

24. Ленінскі шлях. Выд. з 1939. Дуніноц. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5698 экз. 2 к.

Ляхавіцкі раён

25. Будаўнік камунізма. Выд. з 1943. Ляхавіч. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4528 экз. 2 к.

Маларыцкі раён

26. Сельскае жыццё. Выд. з 1946. г.п. Маларыта. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 2785 экз. 2 к.

Пінскі раён

27. Полесская правда. Орган Пінскага райкома і горкома КПБ, район. і гор. Советов деп. трудящихся. Изд. с 1939. Минск. 4 раза нед. 4 п. 21762 экз. 2 к.

Пружанскі раён

28. Зара камунізма. Вид. з 1939. Пружаны. 3 разы ў тыдз. 42 м. 4 п. 8200 экз. 2 к.

Столінскі раён

29. Навіны Палесся. Вид. з 1944. Столін. 3 разы ў тыдз. 42 м. 4 п. 11878 экз. 2 к.

Віцебская вобласць

Абласныя газеты

30. Віцебскі рабочы. Орган Віцеб. абкома і гаркома КПБ, абл. гар. Советаў деп. працоўных. Вид. з 1917. Віцебск. 5 разоў у тыдз. 60 см. 4 п. 60600 экз. 2 к.

Гарадскія газеты

Віцебск

Віцебскі рабочы. - Гл. 80.

Орша

Ленінскі прывіў. - Гл. 32.

Полацк

Сцяг камунізма. - Гл. 45.

Новопалацк

31. Хімік. Орган Новопалацкага горкома КПБ і гор. Совета деп. трудящихся. Изд. с 1967. Новопалацк. 3 раза в нед. 42 см. 4 п. 6682 экз. 2 к.

Районныя газеты

Аршанскі раён

32. Ленінські призви. Орган Аршан. райкома і гаркома КПБ, раён. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1931. Орша. 4 разы ў тыдз. 42 см. 15000 экз. 2 к.

Бешанковіцкі раён

33. Вара. Выд. з 1932. г.п. Бешанковічы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 3800 экз. 2 к.

Браслаўскі раён

34. Браслаўская звязда. Выд. з 1939. Браслаў. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 6430 экз. 2 к.

Верхнедзвінскі раён

35. Дзвінская праўда. Выд. з 1931. Верхнедзвінск. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4167 экз. 2 к.

Віцебскі раён

36. Ленінская праўда. Выд. з 1938. Віцебск. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5621 экз. 2 к.

Гарадоцкі раён

37. Прамень камунізма. Выд. з 1931. Гарадок. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4310 экз. 2 к.

Глыбоцкі раён

38. Шлях перамогі. Выд. з 1939. Глыбокае. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5500 экз. 2 к.

Докшыцкі раён

39. Ленінская трыбуна. Выд. з 1945. Докшыцы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4261 экз. 2 к.

Дубровенскі раён

40. Дняпроўская праўда. Выд. з 1929. Дуброўна. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4000 экз. 2 к.

Лепельскі раён

41. Ленінскі сцяг. Выд. з 1931. Лепель. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4000 экз. 2 к.

Лёзненскі раён

42. Сцяг перамогі. Выд. з 1931. Лёзна. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 8161 экз. 2 к.

Міёрскі раён.

43. Сцяг працы. Выд. з 1944. г.п. Міёры. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5800 экз. 2 к.

Пастаўскі раён

44. Звязда. Выд. з 1939. Паставы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 6818 экз. 2 к.

Полацкі раён

45. Сцяг камунізма. Орган Полацкага райкома і гаркома КПБ, раён. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1918. Полацк. 4 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 12700 экз. 2 к.

Расонскі раён

46. Камуністычны шлях. Выд. з 1932. г.п. Расоны. 3 разы ў тыдз. 2500 экз. 2 к.

Сенненскі раён

47. Ленінская іскра. Выд. з 1930. Сянно. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4500 экз. 2 к.

Талачынскі раён

48. Сцяг Ільіча. Выд. з 1931. Талачын. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5121 экз. 2 к.

Ушацкі раён

49. Патрыёт. Выд. з 1930. г.п. Ушачы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 2924 экз. 2 к.

Чашніцкі раён

50. Чырвоны прамень. Выд. з 1932. г.п. Чашнікі. 3 разы ў тыдз. 4078 экз. 2 к.

Шаркаўшчынскі раён

51. Кліч Радзімы. Выд. з 1945. г.п. Шаркаўшчына. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 2707 экз. 2 к.

Шумілінскі раён

52. Герой працы. Выд. з 1982. г.п. Шуміліна. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 8332 экз. 2 к.

Гомельская вобласць

Абласныя газеты

53. Гомельская праўда. Орган Гомел. обл. і гар. кам. КПБ, обл. і гар. працоўных. Выд. з 1920. 5 разоў у тыдз. 60 см. 4 п. 57 870 экз. 2 к.

Гарадскія газеты

Гомель

Гомельская праўда. - Гл. 58.

Мазыр

Камуніст Палесся. - Гл. 67.

Рэчыца

Дняпровец. - Гл. 71.

Раённыя газеты

Акцябрскі раён

54. Чырвоны Кастрычнік. Выд. з 1939. г.п. Акцябрскі. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 3094 экз. 2 к.

Брагінскі раён

55. Мая Палесся. Выд. з 1982. г.п. Брагін. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5580 экз. 2 к.

Буда-Кашалёўскі раён

56. Авангард. Выд. з 1981. г.п. Буда-Кашалёва. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5844 экз. 2 к.

Веткаўскі раён

57. Перамога Кастрычніка. Выд. з 1931. Ветка. 3 разы у тыдз. 42 см. 4 п. 5000 экз. 2 к.

Гомельскі раён

58. Маяк. Выд. з 1939. Гомель. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5554 экз. 2 к.

Добрушскі раён

59. Ленінец. Выд. з 1935. Добруш. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 6443 экз. 2 к.

Ельскі раён

60. Ленінская праўда. Выд. з 1931. г.п. Ельск. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 3400 экз. 2 к.

Жлобінскі раён

61. Камуніст. Выд. з 1931. Жлобін. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 8950 экз. 2 к.

Хыткавіцкі раён

62. Новае Палессе. Выд. з 1931. г.п. Хыткавічы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5923 экз. 2 к.

Калінкавіцкі раён

63. За камунізм. Выд. з 1941. Калінкавічы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 7550 экз. 2 к.

Кармянскі раён

64. Зара над Сожам. Выд. з 1932. г.п. Карма. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 3600 экз. 2 к.

Лельчыцкі раён

65. Светлае жыццё. Выд. з 1931. г.п. Лельчыцы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4797 экз. 2 к.

Лоеўскі раён

66. Сери і молат. Выд. з 1932. г.п. Лоеў. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 2500 экз. 2 к.

Мазырскі раён

67. Камуніст Палесся. Орган Мазырскага райкома і гаркома
КПБ, раён. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1962. Мазыр. 4
разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 11244 экз. 2 к.

Нараўлянскі раён

68. Прыпяцкая праўда. Выд. з 1932. г.п. Нароўля. 3 разы ў
тыдз. 42 см. 4 п. 3787 экз. 2 к.

Петрыкаўскі раён

69. За новыя рублёжы. Выд. з 1931. Петрыкаў. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 5541 экз. 2 к.

Рагачоўскі раён

70. Камунар. Выд. з 1930. Рагачоў. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4
п. 8112 экз. 2 к.

Рэчыцкі раён

71. Дняпровец. Орган Рэчыц. райкома і гаркома КПБ, раён. і
гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1931. Рэчыца. 4 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 12045 экз. 2 к.

Светлагорскі раён

72. Агні камунізма. Выд. з 1931. Светлагорск. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 6145 экз. 2 к.

Хойніцкі раён

73. Ленінскі сцяг. Выд. з 1932. г.п. Хойнікі. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 5187 экз. 2 к.

Чачэрскі раён

74. Трыбуна камунізма. Выд. з 1930. г.п. Чачэрск. 3 разы ў
тыдз. 42 см. 4 п. 3737 экз. 2 к.

Гродзенская вобласць

Абласныя газеты

75. Гродзенская правда. Орган Гродн. обкома и горкома КПБ, обл. и гор. Советов деп. трудящихся. Изд. с 1939. Гродно. 5 раз в нед. 60 см. 4 п. 78871 экз. 2 к.

Гарадскія газеты

Ваўкавыск

Знамя Октября. - См. 79.

Гродна

Гродзенская правда. - См. 75.

Ліда

Уперад. - Гл. 86.

Навагрудак

Новае жыццё. - Гл. 88.

Слонім

За перамогу камунізма. - Гл. 90.

Разныя газеты

Астравецкі раён

76. Астравецкая правда. Выд. з 1944. г.п. Астравец. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4485 экз. 2 к.

Ашмянскі раён

77. Красное знамя. Изд. с 1939. Ошмяны. 3 раза в нед. 42 см. 4 п. 6325 экз. 2 к.

Берастовіцкі раён

78. За камунізм. Выд. з 1944. г.п. Берастовіца. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 2530 экз. 2 к.

Ваўкавыскі раён

79. Знамя Окцябры. Орган Волковыскага райкома КПБ, район. і гор. Советов деп. трудящихся. Изд. с 1940. Волковыск. 3 раза в нед. 42 см. 4 п.

Воранаўскі раён

80. Ленинское знамя. Изд. с 1963. г.п. Вороново. 3 раза в нед. 42 см. 4 п. 5932 экз. 2 к.

Гродзенскі раён

81. Сельская новь. Изд. с 1944. Гродно. 3 раза в нед. 42 см. 4 п. 6749 экз. 2 к.

Дзятлаўскі раён

82. Перамога. Вид. з 1944. г.п. Дзятлава. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5858 экз. 2 к.

Зельвенскі раён

88. Праца. Вид. з 1945. г.п. Зельва. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4165 экз. 2 к.

Іўеўскі раён

84. Путь Ильича. Изд. с 1944. г.п. Изье. 3 раза в нед. 42 см. 4 п. 7100 экз. 2 к.

Карэліцкі раён

85. Полымя. Вид. з 1944. г.п. Карэлічы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5265 экз. 2 к.

Лідскі раён

86. Уперад. Орган Лідскага раён. і гар. кам. КПБ, раён. і гар. Саветаў деп. працоўных. Вид. з 1939. Ліда. 4 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 12332 экз. 2 к.

Мастоўскі раён

87. Зара над Нёманам. Вид. з 1945. Масты. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4738 экз. 2 к.

Навагрудскі раён

88. Новае жыццё. Орган Навагруд. райкома КПБ, раён. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1939. Навагрудак. 3 разы ў тыдз. 42 см. 8980 экз. 2 к.

Свіслацкі раён

89. Заветы Ильича. Изд. с 1944. г.п. Свислочь. 3 раза в нед. 42 см. 4 п. 3527 экз. 2 к.

Слоні́мскі раён

90. За перамогу камунізма. Орган Слонімскага райкома КПБ, раён. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1939. Слонім. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 7273 экз. 2 к.

Смаргонскі раён

91. Светлы шлях. Выд. з 1944. Сморгонь. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 6712 экз. 2 к.

Шчучынскі раён

92. Савецкая вёска. Выд. з 1939. Шчучын. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 8600 экз. 2 к.

Магілёўская вобласць

Абласныя газеты

93. Магілёўская праўда. Орган Магілёўскага абкома і гаркома КПБ, абл. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1918. Магілёў. 5 разоў ў тыдз. 60 см. 4 п. 46291 экз. 2 к.

Гарадскія газеты

Бабруйск

Камуніст. - Гл. 95.

Магілёў

Магілёўская праўда. - Гл. 93.

Р а ё н н я г а з е т ы

Асіповіцкі раён

94. Заветы Леніна. Выд. з 1931. Асіповічы. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 4596 экз. 2 к.

Бабруйскі раён

95. Камуніст. Орган Бабруйскага райкома і гаркома КПБ, раён.
і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1919. Бабруйск. 4 разы ў
тыдз. 42 см. 19721 экз. 2 к.

Быхаўскі раён

96. Маяк Прыдняпроўя. Выд. з 1930. Быхаў. 3 разы ў тыдз. 42
см. 4 п. 7069 экз. 2 к.

Бялыніцкі раён

97. Зара камунізма. Выд. з 1932. Бялынічы. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 8850 экз. 2 к.

Глуцкі раён

98. Свят Радзімы. Выд. з 1930. г.п. Глуцк. 3 разы ў тыдз. 42
см. 4 п. 8697 экз. 2 к.

Горацкі раён

99. Ленінскі шлях. Выд. з 1930. Горкі. 3 разы ў тыдз. 42 см.
4 п. 5810 экз. 2 к.

Касцюковіцкі раён

100. Свят камунізма. Выд. з 1931. Касцюковічы. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 5672 экз. 2 к.

Кіраўскі раён

101. Зара. Выд. з 1935. г.п. Кіраўск. 3 разы ў тыдз. 42 см.
4 п. 3988 экз. 2 к.

Клімавіцкі раён

102. Новае жыццё. Выд. з 1930. Клімавічы. 3 разы ў тыдз. 42 см.
4 п. 4655 экз. 2 к.

Клічаўскі раён

103. Свят Саветаў. Выд. з 1931. г.п. Клічаў. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 3589 экз. 2 к.

Краснапольскі раён

104. Чырвоны свят. Выд. з 1932. г.п. Краснаполле. 3 разы ў
тыдз. 42 см. 4 п. 3753 экз. 2 к.

Круглянскі раён

105. Сельскае жыццё. Выд. з 1935. Круглае. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 8190 экз. 2 к.

Крычаўскі раён

106. Ленінскі кліч. Выд. з 1931. Крычаў. 3 разы ў тыдз. 42
см. 4285 экз. 2 к.

Магілёўскі раён

107. За камуністычную працу. Выд. з 1938. Магілёў. 3 разы ў
тыдз. 42 см. 4 п. 6715 экз. 2 к.

Моціслаўскі раён

108. Святло Кастрычніка. Выд. з 1931. Моціслаў. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 4996 экз. 2 к.

Слаўгародскі раён

109. Ленінскае слова. Выд. з 1938. Слаўгарад. 3 разы ў тыдз.
42 см. 4 п. 4520 экз. 2 к.

Хоцімскі раён

110. Шлях Кастрычніка. Выд. з 1935. г.п. Хоцімск. 3 разы ў
тыдз. 42 см. 4 п. 2807 экз. 2 к.

Чавускі раён

111. Юкра. Выд. з 1931. Чавусы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п.
4485 экз. 2 к.

Чэрныкаўскі раён

112. Заклік Ільіча. Выд. з 1932. Чэрныкаў. 3 разы ў тыдз. 42
см. 4 п. 2822 экз. 2 к.

Шклоўскі раён

II8: Ударны фронт. Выд. з 1930. Шклоў. 8 раз у тыдз. 42 см.
4 п. 6270 экз. 2 к.

Мінская вобласць

Абласныя газеты

II4: Мінская праўда. Орган Мінскага абкома і гаркома КПБ,
абл. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1950. Мінск. 5 разоў
у тыдз. 60 см. 4 п. 29000 экз. 2 к.

Гарадскія газеты

Барысаў

Камуністычная праца. - Гл. II7.

Вілейна

Шлях перамогі. - Гл. I20.

Маладзечна

Святло камунізма. - Гл. I27.

Мінск

II5: Вечерний Минск. Газета Мінскага гаркома КПБ і Мінскага
гор. Савета дэп. тудыжыхся. Изд. 1967. Ежоднев.
69665 экз. 2 к.

II6: Вячерні Мінск. Газета Мінскага гаркома КПБ і Мінскага
гар. Савета дэп. працоўных. Выд. 1967. Штодзённа.
2986 экз. 2 к.

Мінская праўда. - Гл. II4.

Салігорск

Шахцёр. - Гл. I32.

Слуцк

Шлях Ільіча. - Гл. I33.

Раённые газеты

Барысаўскі раён

117. Камуністычная праца. Орган Барысаўскага райкома і гаркома КПБ, раён. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1930. Барысаў. 4 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 17405 экз. 2 к.

Бярэзінскі раён

118. Сняг Леніна. Выд. з 1932. г.п. Беразіно. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4759 экз. 2 к.

Валожынскі раён

119. Працоўная слава. Выд. з 1939. Валожын. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 8347 экз. 2 к.

Вілейскі раён

120. Шлях перамогі. Орган Вілейскага райкома КПБ, раён. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1945. Вілейка. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 9056 экз. 2 к.

Дзяржынскі раён

121. Сняг Кастрычніка. Выд. з 1930. Дзяржынск. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5618 экз. 2 к.

Капыльскі раён

122. Слава працы. Выд. з 1930. г.п. Капыль. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 8093 экз. 2 к.

Клецкі раён

123. Да новых перамог. Выд. з 1940. Клецк. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5665 экз. 2 к.

Крупскі раён

124. Ленінскім курсам. Выд. з 1981. г.п. Крупкі. 8 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4973 экз. 2 к.

Лагойскі раён

125. Ленінскі сцяг. Выд. з 1981. г.п. Лагойск. 8 разы ў тыдз. 42 см. 6257 экз. 2 к.

Любанскі раён

126. Будаўнік камунізма. Выд. з 1932. г.п. Любань. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5219 экз. 2 к.

Маладзечанскі раён

127. Святло камунізма. Орган Маладзечан. райкома і гаркома КПБ, раён. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1939. Маладзечна. 4 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 10395 экз. 2 к.

Мінскі раён

128. Шлях камунізма. Выд. з 1935. Мінск. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4832 экз. 2 к.

Мядзельскі раён

129. Нарачанская зара. Выд. з 1945. Мінск. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5875 экз. 2 к.

Нясвіжскі раён

130. Чырвоны сцяг. Выд. з 1939. Нясвіж. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5996 экз. 2 к.

Пукавіцкі раён

131. Сцяг працы. Выд. з 1931. Мар'іна Горка. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 6107 экз. 2 к.

Салігорскі раён

132. Шахцёр. Орган Салігор. райкома КПБ, раён. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1965. Салігорск. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 8770 экз. 2 к.

Слуцкі раён

133. Шлях Ільіча. Орган Слуц. РК КПБ, раён. і гар. Саветаў дэп. працоўных. Выд. з 1930. Слуцк. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 10850 экз. 2 к.

Смалявіцкі раён

134. Ленінскі заклік. Выд. з 1931. г.п. Смалявічы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4610 экз. 2 к.

Старадарожскі раён

135. Поступ Кастрычніка. Выд. з 1931. Старыя Дарогі. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 4250 экз. 2 к.

Стаўбцоўскі раён

136. Прамень. Выд. з 1939. Стаўбцы. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5542 экз. 2 к.

Уздзенскі раён

137. Чырвоная зорка. Выд. з 1932. г.п. Узда. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 3498 экз. 2 к.

Чэрвеньскі раён

138. Уперад. Выд. з 1930. Чэрвень. 3 разы ў тыдз. 42 см. 4 п. 5153 экз. 2 к.

в. Газеты заводаў, прадпрыемстваў і навучальных устаноў

139. Автозаводец. Орган парткома, дирекции, завкома профсоюзам і ком. комсомола Минского ордена Ленина автомобил. завода. Изд. с 1947. Минск. 2 раза в нед. 42 см. 4 п. 10000 экз. 1 к.

140. Автотранспорт Белоруссии. Орган М-ва автотранспорта БССР, Белорус. респ. ком. профсоюза работников связи, рабочих автомобил. транспорта и шоссейных дорог. Минск. Изд. с 1966. 2 раза в нед. 42 см. 4 п. 33192 экз. 2 к.

141. Беларускі ўніверсітэт. Орган парткома, ректарата, кам. камсомола, прафкома і мясцома Беларус. ордена Працоўнага Чырвонага Сцяга дзярж. ун-та імя У.І.Леніна. Выд. з 1947. Минск. 42 см. 4 п. 2000 экз. 2 к.

142. Белорусский автозаводец. Орган парткома, дирекции, завкома і ком. комсомола Белорус. ордена Трудового Красного Знамени автомобил. завода. Изд. с 1959. Ходино. 1 раз в нед. 42 см. 2500 экз. 1 к.

143. Бумажник. Орган парткома, дирекции, фабкома и ком. комсомола Добрушского целлюлозно-бумажного комбината "Герой труда". Изд. с 1930. Добруш. 1 раз в нед. 42 см. 2 п. 1000 экз. Б.ц.

144. Железнодорожник Белоруссии. Орган Упр. и дорпрофсажа Белорус. жел. дороги. Изд. с 1936. 3 раза в нед. Минск. 42 см. 4 п. 19650 экз. 2 к.

145. Журналіст. Вучэб. газ. фак. журналістыкі Беларус. Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцягу, дзярж. ун-та імя У.І.Леніна. Выд. з 1959. Мінск. 42 см. 4 п. 500 экз. Б.ц.

146. За камуністический труд. Орган паркома, фабкома, ком. комсомола и дирекции Минского комвольного комбината. Изд. с 1959. Минск. 1 раз в нед. 42 см. 2 п. 2500 экз. 1 к.

147. За коммунистический труд. Орган партийных, профсоюзных комитетов и администрации Солигорских калийных комбинатов и стройтреста № 3. Изд. с 1959. Солигорск. 2 раза в нед. 42 см. 2 п. 2500 экз. 1 к.

148. За технический прогресс. Орган парткома, завкома профсоюза, ком. комсомола и дирекции Минского подшипникового завода. Изд. с 1957. Минск. 1 раз в нед. 42 см. 2 п. 2500 экз. 1 к.

149. Западная трасса. Орган политотдела Белорус. упр. гражданской авиации и респ. ком. профсоюза авиаработников. Изд. с 1954. Минск. 1 раз в нед. 42 см. 4 п. 4 000 экз. Б.ц.

150. Заря коммунизма. Орган парткома, фабкома, ком. комсомола и администрации Витеб. коврового комбината, предприятия коммунистич. труда. Изд. с 1959. Витебск. 1 раз в нед. 42 см. 2 п. 1000 экз. 1 к.

151. Знамя новостройки. Орган паркома, постройкома и упр. треста № 16 "Нефтьстрой". Изд. с 1958. Новополоцк. 1 раз в нед. 42 см. 2 п. 2000 экз. 1 к.

152. Знамя труда. Орган парт. , проф. и комсомольской организаций и упр. треста № 17 "Лавсанстрой". Изд. с 1967. Могилев. 1 раз в нед. 42 см. 2 п. 2000 экз. 1 к.

153. Мелиоратор Полесья. Орган Главполесьюведстрой. при М-ве мелиорации и водного хоз-ва СССР. Изд. с 1 янв. 1968. Минск. 3 раза в нед. 42 см. 4 п. 5 875 экз. 2 к.

154. Мотовелозаводец. Орган паркома, завкома и дирекции Минского мотовелозавода. Изд. с 1956. Минск. 2 раза в нед. 42 см. 2 п. 2400 экз. 1 к.

155. На страже Октября. Орган МВД БССР. Изд. с 1931. Минск. 2 раза в нед. 42 см. 4 п. 2 100 экз. 2 к.

Подзагл.: До № 96 (включ.) Орган М-ва охраны обществ. порядка.

156. Новатор. Орган парткома, завкома и дирекции Гомел. ордена Ленина стекольного завода им. М.В. Ломоносова. Изд. с 1934. Гомель. 1 раз в нед. 42 см. 2 п. 600 экз. 1 к.

157. Рабочее кино. Орган парткома, заўкома прафсаюза і дырэкцыі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга Гомел. дрэваапрацоўчага камбіната. Выд. з 1959. Гомель. I раз ў тыдз. 42 см. 2 п. 1600 экз. I к.
158. Рабочее кино. Орган кам. па праф.-тэхн. адукацыі пры Рэспубліканскім Міністраў БССР. Выд. з 1958. Мінск. I раз ў мес. 42 см. 4 п. 2000 экз. Б.ц.
159. Рабочий. Орган парткома, заўкома і дырэкцыі Бабруйскага машынабудаўнічага камбіната. Выд. з 1930. Бабруйск. I раз ў тыдз. 42 см. 2 п. 2425 экз. I к.
160. Связист Белоруссии. Орган М-ва связі БССР і Беларусі. Рэсп. ком. профсаюза работнікаў связі, рабочых автомоб. транспарта і шасейных дарог. Изд. с 1967. Мінск. 2 раз в нед. 42 см. 4 п. 21856 экз. 2 к.
161. Сельмашевец. Орган парткома, завкома профсаюза і дырэкцыі завода "Гомсельмаш". Изд. с 1930. Гомель. 2 раз в нед. 42 см. 2 п. 2000 экз. I к.
162. Сигнал. Орган парткома, ректората, ком. ЛКСМБ, профкома і мессткама Беларусі. ін-та інженеров ж.д. транспорта. Изд. с 1956. Гомель. I раз в нед. 42 см. 2 п. 1000 экз. I к.
163. Советский инженер. Орган парткома, ректората, ком. ЛКСМБ, профкома і мессткама Беларусі. ордэна Трудового Красного Знамени политехн. ін-та. Изд. с 1939. Мінск. I раз в нед. 42 см. 4 п. 4600 экз. 2 к.
164. Советский медик. Орган парткома, ректората, ком. комсомола, профкома і мессткама Мінскаго гос. мед. ін-та. Изд. с 1955. Мінск. I раз в нед. 42 см. 2 п. 2450 экз. I к.
165. Советский студент. Орган парткома, ректората, ком. ЛКСМБ, профкома і мессткама Беларусі. ордэна Трудового Красного Знамени с.-х. акад. Изд. с 1954. Горки. I раз в нед. 42 см. 2 п. 3200 экз. I к.
166. Сцяг індустрыялізацыі. Орган парт. кам., фабкома, ком. камсамола, дырэкцыі Віцеб. швейнай фабрыкі "Сцяг індустрыялізацыі". Выд. з 1930. Віцебск. I раз ў тыдз. 42 см. 2 п. 1000 экз. Б.ц.
167. Сцяг камунізма. Орган парткома, фабкома, кам. камсамола і дырэкцыі Гомел. панчошна-трыкатажнай фабрыкі імя "8 сакавіка". Выд. з 1959. Гомель. I раз ў тыдз. 42 см. 2 п. 1600 экз. I к.
168. Сцяг працы. Орган парткома, фабкома, кам. камсамола і дырэкцыі Віцеб. панчошна-трыкатажнай фабрыкі "КІМ". Выд. з 1958.

Віцебск. 1 раз у тыдз. 42 см. 2 п. 1000 экз. 1 к.

169. Сцяг працы. Орган парткома, заўкома, кам. камсамола і дырэкцыі Магілёўскага завода штучнага валакна імя Куйбышава. Выд. з 1957. Магілёў. 1 раз у тыдз. 42 см. 2 п. 2500 экз. 1 к.

170. Текстильщик. Орган парткома, фабкома, ком. комсамола і дырэкцыі Барановіч. хлопчатобумажнага комбіната. Изд. с 1965. Барановічы. 2 раза в нед. 42 см. 2 п. 4250 экз. 1 к.

171. Трактор. Орган парткома, дырэкцыі і завкома профсаюза Мінскага ордэна Леніна тракт. завода. Изд. с 1947. Мінск. 3 раза в нед. 42 см. 4 п. 16500 экз. 1 к.

172. Трыбуна наватара. Орган парткома, фабкома, кам. камсамола і дырэкцыі Аршан. ордэна Леніна ільнокамбіната. Выд. з 1933. Орша. 2 разы ў тыдз. 42 см. 2 п. 2000 экз. 1 к.

173. Хімік. Орган парткома, дырэкцыі, завкома і ком. комсамола Светлогор. завода искусств. волокна. Изд. с 1965. Светлогорск. 2 раза в нед. 42 см. 2 п. 1924 экз. 1 к.

174. Швейник. Орган парткома, фабкома, ком. комсамола і дырэкцыі Бабруйскай швейной ф-ки ім. Дзержынскаго. Изд. с 1930. /Бабруйск/. 1 раз в нед. 42 см. 2 п. 1680 экз. 1 к.

г. Газеты калгасныя і
саўгасныя

175. Голас калгасніка. Орган парткома і праўл. калгаса імя Калініна Хойніц. раёна. Выд. з 1957. Хойнікі. 30 см. 2 п. 500 экз. Б.ц.

176. Голас рабочага. Орган парткома, рабочаго і дырэкцыі саўгаса "Добрушскі". Выд. з 1958. Добруш. 30 см. 2 п. 500 экз. Б.ц.

177. Ленінскі шлях. Орган парт. арганізацыі і праўл. калгаса імя ХХП з'езда КПСС Бабруйскага раёна. Выд. з 1957. Бабруйск. 30 см. 2 п. 1000 экз. Б.ц.

178. Маяк. Орган парт. і рабочага камітэтаў, адміністрацый эксперы. базы "Уваравічы". Буда-Кашалёўскага раёна. Выд. з 1958. /г.п.: Буда-Кашалёва/. 30 см. 2 п. 500 экз. Б.ц.

179. Наша хляцё. Орган парткома і праўл. калгаса "Абарона" Добрушкага раёна. Выд. з 1958. в.Карма Добрушкага раёна. 30 см. 2 п. 800 экз. Б.ц.

180. Рабочы саўгаса. Орган парт. і рабочага камітэтаў, адміністрацый саўгаса "Рагінь" Буда-Кашалёўскага раёна. Выд. з 1958. /г.п.: Буда-Кашалёва/. 30 см. 2 п. 500 экз. Б.ц.

АЛФАВІТНЫ ПАКАЗАЛЬНІК ГАЗЕТ

- Авангард. Буда-Кашалёва 56
 Автозаводец. Минск 139
 Автотранспорт Белоруссии. Минск 140
 Агні камунізма. Светлагорск 72
 Астравецкая праўда. Астравец 76
 Беларускі ўніверсітэт. Минск 141
 Белорусский автозаводец. Ходино 142
 Браслаўская звязда. Браслаў 34
 Будаўнік камунізма. Лябавіч 126, Ляхавічы 25
 Бумажнік. Добруш 143
 Вечерний Минск. Минск 115
 Віцебскі рабочы. Віцебск 30
 Во славу Родины. Минск 1
 Вячэрні Мінск. Мінск 116
 Герой працы. Шуміліна 52
 Голас калгасніка. Хойнікі 175
 Голас рабочага. Добруш 176
 Голас Радзімы. Мінск 2
 Гомельская праўда. Гомель 53
 Гродненская правда. Гродно 75
 Да новых перамог. Клецк 123
 Дэвінская праўда. Верхнедзвінск 35
 Дняпровец. Рэчыца 71
 Дняпроўская праўда. Дуброўна 40
 Железнодорожник Белоруссии. Минск 144
 Журналіст. Мінск 145
 За камунізм. Берастовіца 78, Калінкавічы 63
 За коммунистический труд. Солигорск 147, Мінск 146
 За камуністычную працу. Магілёў 107
 За новыя рубяжы. Петрыкаў 69
 За перамогу камунізма. Слонім 90
 За тэхніцкі прогрэс. Минск 148
 Заветы Ильича. Свислочь 89
 Заклік Ильича. Чэрыкаў 112
 Запаветы Леніна. Асіповічы 94, Драгічын 18
 Западная трасса. Минск 149
 Зара. Бешанковічы 38, Кіраўск 101
 Зара камунізма. Бялынічы 97, Пружаны 28
 Зара над Нёманам. Масты 87
 Зара над Сожам. Карма 64
 Заря. Брест 18
 Заря коммунизма. Витебск 150
 Заря над Бугом. Брест 15
 Звязда. Мінск 3, Паставы 44
 Знамя коммунизма. Барановичи 14
 Знамя новостройки. Новополоцк 151
 Знамя Октября. Волковыск 79
 Знамя труда. Могилев 152
 Знамя юности. Минск 4
 Зорька. Минск 5
 Искра. Чавусы 111
 Камунар. Рагачоў 70
 Камуніст. Бабруйск 95, Лобін 61

- Камуніст Палесся. Мазыр 67
 Камуністичная прада. Барысаў
 117, Кобрин 28
 Камуністычны шлях. Расоны 46
 Кастрычнік. Івацэвічы 21
 Кліч Радзімы. Шаркаўшчына 51
 Красное знамя. Опшяны 77
 Ленінец. Добруш 59, Камянец
 22
 Ленінскае слова. Слаўгарад 109
 Ленінская іскра. Сянно 47
 Ленінская праўда. Віцебск 86,
 Ельск 60
 Ленінская трыбуна. Докшыцы
 89
 Ленінскі заклік. Смалявічы
 184
 Ленінскі кліч. Крычаў 106
 Ленінскі прызвў. Орша 82
 Ленінскі сцяг. Логойск 125,
 Лепель 41, Хойнікі 78
 Ленинокі шлях. Бабруйск 177,
 Горкі 99, Дунінец 24
 Ленінскім курсам. Крупкі 124
 Ленинское знамя. Вороново 80
 Літаратура і мастацтва. Мінск
 6
 Магілёўская праўда. Магілёў
 98
 Маяк. Буда-Кашалёва 178, Го-
 мель 58
 Маяк камунізма. Береза 16
 Маяк Палесся. Брагін 55
 Маяк Прыдняпроўя. Быхаў 96
 Мелиоратор Полесся. Пінск 158
 Мінская праўда. Мінск 114
 Мотовелозаводец. Мінск 152
 На страже Октября. Мінск 155
 Навіны Палесся. Столін 29
 Нарачанская зара. Мядзел 129
 Настаўніцкая газета. Мінск 7
 Наша жыццё. в.Карма Добрушка-
 га раёна 179
 Новае жыццё. Клімавічы 102,
 Навагрудак 88
 Новае Палессе. Жыткавічы 62
 Новатор. /Гомель/ 156
 Патрыёт. Ушачы 49
 Перамога. Дзятлава 82
 Перамога Кастрычніка. Ветка 57
 Піянер Беларусі. Мінск 8
 Полесская правда. Пінск 27
 Подымя. Карэлічы 85
 Поступ Кастрычніка. Старыя Да-
 рогі 135
 Прамень. Стоўбцы 136
 Прамень камунізма. Гарадок 37
 Праца. Зельва 88
 Працоўная слава. Валожын 119
 Прыпяцкая праўда. Нароўля 68
 Путь Ильича. Івье 84
 Рабочае жыццё. Гомель 157
 Рабочае княдтва. Мінск 158
 Рабочы. Бабруйск 159
 Рабочы саўгаса. Буда-Кашалёва
 180
 Савецкае Палессе. Ганцавічы 17
 Савецкая вёска. Шчучын 92
 Светлае жыццё. Дзельцыцы 65
 Светлы шлях. Смаргонь 91
 Связіст Беларусі. Мінск 160
 Свято камунізма. Маладзечна
 127
 Свято Кастрычніка. Мсціслаў
 108
 Сельмашевец. Гомель 161

- Сельскае жыццё. Круглае 105,
Маларыта 26
- Сельская газета. Мінск 9
- Сельская новь. Гродно 81
- Сельская праўда. Жабінка 19
- Серп і молат. Дову 66
- Сигнал. Гомель 162
- Слава працы. Капыль 122
- Советская Белоруссия. Мінск 10
- Советский инженер. Мінск 163
- Советский медик. Мінск 164
- Советский студент. Мінск 165
- Сцяг Ільіча. Талачын 48
- Сцяг індустрыялізацыі. Віцебск 166
- Сцяг камунізма. Гомель 167,
Касцюковічы 100, Полацк 45
- Сцяг Кастрычніка. Дзяржынск 121
- Сцяг Леніна. Беразіно 118
- Сцяг перамогі. Лёзна 42
- Сцяг працы. Віцебск 168,
Магілёў 169, Мар"іна Горка 131, Міёры 48
- Сцяг Радзімы. Глуск 98
- Сцяг Саветаў. Клічаў 108
- Тэкстыльшчык. Барановічы 168
- Трактор. Мінск 171
- Трыбуна камунізма. Чачэрск 74
- Трыбуна наватара. Орша 172
- Ударны фронт. Шклоў 113
- Уперад. Ліда 86, Чэрвень 138
- Фізікультурнік Беларусі. Мінск 11
- Хімік. Светлогорск 173, Новополоцк 31
- Чырвоная звызда. Іванава 20
- Чырвоная змена. Мінск 12
- Чырвоная зорка. Узда 137
- Чырвоны Кастрычнік. Акцябрскі 54
- Чыровны прамень. Чашнікі 50
- Чыровны сцяг. Краснаполле 104,
Нясвіж 130
- Шахцёр. Салігорск 132
- Швейнік. /Бабруйск/ 174
- Шлях Ільіча. Слуцк 133
- Шлях камунізма. Мінск 128
- Шлях Кастрычніка. Хоцімск 110
- Шлях перамогі. Вілейка 120,
Глыбокае 38


З М Е С Т


стар.

1. Прадметны паказальнік да "Кніжнага летапісу".....	I
2. Геаграфічны паказальнік да "Летапісу друку БССР"	28
3. Паказальнік сэрый да "Кніжнага летапісу".....	58
4. Паказальнік загалюкаў зборнікаў нотных выданняў	72
5. Назвы вакальных твораў.....	73
6. Першыя словы тэкстаў вакальных твораў.....	77
7. Пярнядчыныя выданні БССР.....	85
8. Алфавітны паказальнік газет.....	II7

Летопись печати БССР
Вспомогательные указатели
Часть II

Отпечатано на ротапринтере Госоиблотеки БССР им. В.И. Ленина
подписано к печати 16.2.1970 г. Формат 60x90 1/16. 1,75 п.л.
7,64 уч.-изд. л. Тираж 400 экз. Бесплатно. Заказ № 57





3H//707582
10501



8000000205400